

6 студзеня 1995 г.

№ 1 (3773)

Кошт 200 руб.

54
**ТЫ ТОЛЬКІ
БУДЗЫ!**

Сакрат ЯНОВІЧ: "Дэмаралізуючая карусель — што ні вайна, іншы начальнік, іншая мова і нормы — абалваніла нацыю, не дапускаючы ўзнікнення ў ёй інстынкту дзяржаўнасці. Вымываўся і нацыянальны этнас, што сёння дае камічны эффект нацыянальнай (фармальна) дзяржавы на дэнацыяналізаванай тэрыторыі. Зноў акупацыя?"

3

**І ПАД КУЛЮ
ЗЛАЧЫНЦЫ...**

Гутарка рэдактара аддзела публіцыстыкі Міхася ЗАМСКАГА з начальнікам Упраўлення крымінальнага вышуку г. Мінска Міхаілам МАКАРАНКАМ.

5, 12

**СМУТНАЮ
ПАРОЮ
НЕЛЮДЗІМАЙ...**

Бліц-анкета "ЛіМа".

6—7

У ГАСЦЯХ

Апавяданне Андрэя ФЕДАРЭНКІ.

9, 12

**МІФЫ
І ГІСТОРЫЯ**

Валянцін ГРЫЦКЕВІЧ: "... Міфы прыносяць больш шкоды, чым карысці, бо скажаюць вобраз мінулага, робяць немагчымым правільнае разуменне гістарычнага працэсу і механізмаў грамадскага жыцця, неаднойчы прыводзяць да значных памылак у сферы практычных дзеянняў".

14—15



ЭХ, КАЛЯДАЧКІ, БЛІНЫ-ЛАДАЧКІ...

Святыя й святочныя дні напрыканцы ды на пачатку года для беларусаў падвойваюцца. Божыя народзіны, супраць усіх зямных ды нябесных завядзёнак-правілаў, надараюцца ў нас двойчы: 25 снежня ды 7 студзеня. Падваенне ці раздвоенасць? Праява загадкавасці менталітэту ці старасвецкая недарэчнасць?

Між тым свята — адно, толькі доўжыцца нязвыкла. Ці будзем калі святкаваць так, як вымагае веліч падзеі? Каб хоць паміж дваццаць пятым ды сёмым пачувацца ў празрыстым душэйным спакоі ды ў гуморы, зважаючы толькі на самую ўзнёслую сваю залежнасць — ад Нованароджанага Немаўляці ды ягоных зямных пайтораў — нашых дзяцей...

...Трывалыя, зямныя радасці нашых Калядаў абнадзейваюць. Угледзьцеся ў твары ды абліччы...

Фота Віктара ДРАЧОВА



**ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
І КАБІНЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**АБ ПРЫСУДЖЭННІ ДЗЯРЖАЎНЫХ ПРЭМІЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 1994 ГОДА
Ў ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА І АРХІТЭКТУРЫ**

Прырода быццам забылася на свае спаконвечныя законы, на той час, калі лета было летам, а зіма — зімою. Цяпер жа не даўмецца, што на дварэ. Ціскануў быў нарэшце марозік, выпай сняхок і зарыпеў пад абцасам, але — ці доўга? Пад Новы год ад яго і следу не засталася, хлюпата вакол была такая, што не ступіць.

Ды ўсё ж ёсць надзея, што зіма яшчэ возьме сваё: будучы і маразы сапраўдныя (ужо Маладзік прывёў), і завірухі-мяцеліцы.

А вось наконт нашай эканамічнай стабілізацыі такой надзеі, бадай, няма. Няма, нягледзячы на запэўніванні высокіх дзяржаўных асоб, што сёлетні год "будзе паваротным у пераадзенні крызісу", што "наш многгенеральны народ почувствуе облегчение"... Не пра тое сведчаць прыціхлыя заводы, што вымушаны былі адпусціць рабочых на працяглыя калядныя канікулы, увядзенне картак на масла, людская безнадзейнасць атрымаць жыллё, штодзённы, няспыны, няўхільны рост цэн...

ПАГАДНЕННЕ ТЫДНЯ

У Бруселі парафіравана пагадненне аб партнёрстве і супрацоўніцтве паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларуссю. Кіраўнік аддзела ЕС па развіцці адносін з краінамі СНД Ф. Фаяцідзіс заявіў карэспандэнту Белінфарма, што Савет ЕС высока ацаніў новую палітычную сітуацыю ў Беларусі і жаданне новых улад прытрымлівацца палітычных, эканамічных рэформ. Дай Божа, як кажуць! Толькі — як тады разумець тэлеінтэрв'ю генеральнага дырэктара "Амкадора" сп. Шлындзікава аб тым, што рэформы як не ішлі, так і не йдуць, што пра іх больш гавораць, чым ажыццяўляюць?

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

"Цяпер, як ніколі за апошнія стагоддзі, гісторыя дала нам, беларусам, рэальны шанц змагацца не за польскую ці рускую дзяржаўнасць, а стварыць сваю беларускую дзяржаву, у чым і ёсць галоўны сэнс беларускай нацыянальнай ідэі, пра якую марылі і за якую змагаліся лепшыя беларускія дзеячы. Трэба зразумець і кіраўнікам краіны, і людзям нашым, асабліва тым, хто сумуе па былым СССР, што гісторыя заўсёды рухаецца наперад, паўтарэння яе не можа быць, таму і рэанімацыя Саюза ў старым выглядзе немагчыма, а адсюль чым хутчэй мы пойдзем самастойным шляхам, тым бліжэй да нас будзе моцная беларуская дзяржава. Ды і прасты чалавек, якога больш за ўсё хвалюе дабрабыт і нармальнае, людскае жыццё, таксама павінен зразумець, што ўсяго гэтага лягчэй дасягнуць у невялікай ці сярэдняй краіне, а не ў стракатым монстры, які раздзіраецца тысячамі цыркавырашальных супярэчнасцей".

(Р. Гарэцкі. *Стартавыя ўмовы ёсць. Патрэбны розум і канструктыўнае мыслення. "Звязда" за 3 студзеня г. г.*)

ПЫТАННЕ ТЫДНЯ

Пра яго паведаміла ў аўторак газета "Добры вечар". Мінчанін Б., які ваяваў, а пасля 47 год працаваў, атрымаў 123 чэкі "Маёмасць". Абменьваць іх на акцыі і чакаць дывідэндаў не стаў — не мае надзеі дачакацца, узяў ды прадаў іх. Па 1200 рублёў. Атрымаў 147600 "зайчыкаў". Набыў за іх 6 абанементаў у пральню самаабслугоўвання. У выніку не стрымаўся, напісаў ліст у газету, каб атрымаць адказ на пытанне: "Ці то маёмасць у нас такая танная, ці то паслугі пральні вельмі дарагія?"

НАМІНАЦЫІ ТЫДНЯ

Напярэдадні Новага года былі вызначаны пераможцы эстраднага конкурсу "Фаварыты года-94". Лепшымі выканаўцамі журы назвала І. Афанасьеву і А. Саладуху. Адкрыццём года стала маладая салістка студыі "Верасы" І. Дарафеева. Пазіт і прадзюсер М. Трацікоў стаў пераможцам у намінацыі "Пазіт года" (?), а аўтар многіх шлягераў А. Елісеенкаў — у намінацыі "Кампазітар года". "ЛіМ" таксама далучаецца да віншаванняў.

АДЛУЧЭННЕ ТЫДНЯ

Друкарня выдавецтва "Беларускі Дом друку" ў сёлетнім годзе адмовілася друкаваць газеты "Свабода", "Феміда", "Белорусская деловая газета", "Газета Андрея Климова" і яшчэ чатыры прыватныя выданні. Прычына адмовы — нястача вытворчых магутнасцей. Што на гэта сказаць? Хіба толькі — пушкінскім радком пра аднаго плямённіка, які "і лучше выдумать не мог"...

"ХУЛІГАН" ТЫДНЯ

4 студзеня ля будынка Дома ўрада быў выстаўлены пікет у абарону свабоды друку, у прыватнасці, газеты "Свабода". Адзін з удзельнікаў пікетаваў быў затрыманы і тут жа асуджаны на 5 сутак арышту. Ім аказаўся старшыня Мінскай гарадской рады ТБМ імя Ф. Скарыны прафесар Мікола Савіцкі. За што? Дайце веры: за хуліганскія дзеянні. Хто наступны будзе аб'яўлены хуліганам? Пэўна, акадэмік. Ці закывём мы калі-небудзь па-людску?

"РЭКОРД" ТЫДНЯ

Сусветная арганізацыя аховы здароўя паведаміла, што днямі ў свеце зарэгістравана мільённая ахвяра чумы XX стагоддзя СНІДу. Выказваецца меркаванне, што сапраўдна колькасць хворых дасягае чатырох з паловай мільёнаў чалавек, толькі яны, на жаль, не зарэгістраваны. Гэтае паведамленне супала па часе з паведамленнем аб тым, што хворы на СНІД выяўлены ў нашых Бешанковічах. Бяда пачала прыходзіць і ў невялікія населеныя пункты?

ПАЧЫНАННЕ ТЫДНЯ

Друк паведамляе, што ў горадзе летувіскіх атамшчыкаў Вісагінасе ў адной са школ адчыніўся першы клас з навучаннем на беларускай мове. У ім пакуль што 14 вучняў. Прадугледжана і вывучэнне дзяржаўнай — летувіскай мовы. Для таго, каб дзеці дасканалася авалюдалі і адной, і другой мовамі, частка прадметаў будзе выкладацца на роднай (беларускай) мове, а другая частка — на дзяржаўнай (летувіскай). Разумна?

АНЕКДОТ ТЫДНЯ

Да адскага ювеліра прыходзіць кліент і просіць раскалоць алмаз. Ювелір пакруціў яго ў руках і крычыць: "Ванька, хадзі сюды!" Прыходзіць Ванька, і гаспадар просіць яго раскалоць каштоўны камень. Ванька хапае нож і раскавае алмаз. Але ў гэты час кліент траціць прытомнасць. Калі ён ачунавае, дык пытаецца: "Сэр, я ж зяртаўся да лепшых ювеліраў Амстэрдама, Парыжа, Вашынгтона, Лондана — і ніхто не браўся раскалоць алмаз, баяліся, што ён рассыплецца на дробныя друзачкі". А ювелір яму адказвае: "Сэр, вы ведаеце кошт гэтага алмаза, я ведаю ягоны кошт. А Ванька — не. У яго рука не здрыганулася". Вось так і ў нашай прэзідэнцкай каманды. (Анекдот ад Станіслава Шушкевіча. "Вечерний Минск", 2 студзеня г. г.)

Разгледзеўшы прапановы Камітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктурны прэзідыум Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь і Кабінет Міністраў Рэспублікі Беларусь п а с т а н а ў л я ю ц ь:

1. Зацвердзіць рашэнне Камітэта па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктурны і прысудзіць Дзяржаўныя прэміі Рэспублікі Беларусь 1994 года:

У ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ

імя Янкі Купалы
Баравіковай Раісе Андрэеўне — за кнігу пазіі "Люстэрка для самотнай" (вершы, пераклады, паэма "Барбара Радзівіл").

імя Кастуся Каліноўскага
Ждановіскаму Міхаілу Андрэевічу, рэжысёру, — за стварэння кінастудыі "Беларусьфільм" дакументальныя фільмы "Дарога на Курапаты", "Жаўрукі Беларусі", "Успамін пра Міколу Равенскага".

За творы літаратуры і мастацтва для дзяцей і юнацтва
Юрэвічу Уладзіміру Міхайлавічу — за навукова-папулярную

кнігу "Слова жывое, роднае, гаваркое..."

У ГАЛІНЕ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Мяснікову Анатолю Фёдаравічу — за кнігу "Нацдэмы". Лёс і трагедыя Фабіяна Шантыра, Усева-лада Ігнатоўскага, Язэпа Лёска".

У ГАЛІНЕ МУЗЫКІ І КАНЦЭРТНА-ВЫКАНАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Захлеўнаму Леаніду Канстанцінавічу, кампазітару, — за песні апошніх гадоў (1990—1994) і зборнік песень для дзяцей "Вераснёвы вальс".

Алоўнікаву Ігару Уладзіміравічу, піяністу, — за канцэртныя праграмы 1991—1993 гадоў (фартэпіяна).

У ГАЛІНЕ ТЭАТРА І КІНО

Бандарэнку Андрэю Васільевічу, кампазітару, — за оперу "Князь Наваградскі", пастаўленую ў Дзяр-

Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь
Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь
29 снежня 1994 г.

жаўным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета.

Мажэйка Зінаідзе Якаўлеўне, аўтару сцэнарыяў, Савва Ніне Пракопаўне, рэжысёру, Шклярэўскаму Алегу Іванавічу, апэратару і рэжысёру, — за стварэнне цыкла музычна-этнаграфічных кінафільмаў (студыя "Беларусьфільм") "Палескія калядкі", "Галасы вякоў", "Памяць стагоддзяў", "Палескія вяселлі", "Пранясі, Божа, хмару", "Крывыя вечары".

У ГАЛІНЕ ВЫЎЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА

Тоўсціку Уладзіміру Антонавічу, мастаку, — за серыю жывапісных работ "Святло і цені" і трыпціх "Спадчына".

2. Устанавіць у 1994 годзе Дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктурны ў памеры 100 мінімальнага зароботных плат.

М. І. ГРЫБ.

М. М. ЧЫГІР.
г. Мінск

ХРОНІКА ПІКІРУЮЧАЙ ЭКАНОМІКІ ЭКСПРЭС-КАМЕНТАРЫЙ

Спад у эканоміцы Беларусі, які пачаўся ў 1990 годзе, захоўвае свой крызісны характар. Якія б сур'ёзныя меры ні прымаў урад на мяккі 1994—1995 гг., прамысловасць у першым квартале 1995 г. будзе "развівацца" па зыходзячай уніз лініі.

Адным з галоўных фактараў, што ўплываюць на паглыбленне крызісу, застаецца тэхнічная адсталасць практычна ўсіх галін прамысловасці, прагрэсіруючая зношанасць вытворчага патэнцыялу (у асобных галінах да 60%). Тэхналагічная адсталасць прамысловай вытворчасці, гаротны стан тэхнічнай базы, рост энергаёмкасці і матэрыялаёмкасці прадукцыі, нізкая якасць зрабілі яе неканкурэнтаздольнай не толькі на знешнім рынку, а і ў многіх выпадках нават на ўнутраным.

Наступным істотным фактарам, які абумоўлівае крызіс у развіцці прамысловасці, з'яўляецца глыбокі мананалізм, які ахоплівае ўсе сферы вытворчасці і выключае з'яўленне канкурэнтаздольнага асяроддзя. Сур'ёзных зрухаў у гэтай галіне не прадбачыцца, таму што буйныя прадпрыемствы практычна ва ўсіх галінах прамысловасці прыватызацыя не будучы, а іх акцыянаванне наўрад ці прывядзе да разбурэння магутнай мананалізаванай сістэмы.

Тым самым у большасці прамысловых прадпрыемстваў па-ранейшаму будучы адсутнічаць стымулы да нарошчвання выпуску прадукцыі, бо ва ўмовах росту цэн на энэрганосьбіты толькі сістэматычнае павышэнне цэн на прадукцыю пры зніжэнні аб'ёмаў вытворчасці дазволіць ім дасягнуць фінансавага дабрабыту.

У той жа час некірэмы рост аптovy цэн у прамысловасці не дае падстаў спадзявацца на тое, што іх прадукцыя сёлета пачне знаходзіць збыт.

Тым не менш, у час свайго чарговага з'яўлення народу прэзідэнт адзначыў два, на ягоны погляд, станоўчыя моманты. Па-першае, пачала выраўнівацца сітуацыя ў прамысловасці. Па-другое, прэзідэнт адзначыў, што ніводнага разу не ўключай друкарскі станок.

Абодва тэзісы аспрэчыць цяжка. Трэба толькі адзначыць, што сітуацыя ў прамысловасці выраўнялася ў тым сэнсе, што ўсе галіны дасягну-

лі аднолькава нізкага пункту спаду. Што да друкарскага станка, то прэзідэнт і не мог яго ўключыць — па Канстытуцыі Нацбанк падсправаздачны Вярхоўнаму Савету. Гэта, праўда, не перашкодзіла долару з моманту інаўгурацыі сп. Лукашэнкі вырасці на 300%.

Хто, скажам, адкажа за тое, што за 12 месяцаў інфляцыя перасягнула за 1400%? І ці трэба тлумачыць, што са зніжэннем пакупной здольнасці беларускіх грошай абсягнуліся амаль усе падаткавыя зборы?

Фактычна цалкам захаваная цэнтралізацыя суправаджалася распадам усёй бюджэтнай сістэмы. Абыякавае стаўленне да прыняцця новага Закона аб бюджэце — толькі вынік існуючай сітуацыі. Мяркую, будзе да месца адна гістарычная аналогія. У савецкім фальклоры яна зафіксавана ў радках: "Гром прогремел, реляция идет. Губернский розыск рассылает телеграммы..." Дарэчы, тады нават абыходзіліся без бюджэту, які ў эпоху ваеннага камунізму стаў пустой фармальнасцю.

Напрыклад, на другую палову 1918 года распрацоўваўся такі ж бюджэт, які і на першую, і зацвярджаўся да канца перыяду. Бюджэт на першую палову 1919 года быў зацверджаны Саўнаркомам толькі 30 красавіка 1919 года.

Пасля гэтага ніякія накіды бюджэту не прадстаўляліся Наркамфінам аж да ўвядзення нэпа. Потым іх зацвердзілі заднім чыслом.

Імкліва дэвальвацыя папяровых грошай і адмаўленне ад іх на працягу 1919—1920 гадоў рабілі бессэнсоўным любы бюджэт. Да гэтай сітуацыі ўшчыльную набліжаецца наша эканоміка. Але ёсць і асаблівасці. Мы на Беларусі пайшлі яшчэ далей — у нас як быццам нэп ёсць, а бюджэт ці то ёсць, ці то няма. Кабінет Міністраў і асабіста прэзідэнт павінны былі б разумець, што новы год — апошні, калі Беларусь можа атрымаць крэдыт МВФ.

Строга кажучы, тое, што напярэдадні Новага года разглядаў парламент, — гэта не зусім быў бюджэт, як закон эканамічнага жыцця дзяржавы. Проста абавязкова трэба было ва ўсіх афіцыйных документах сканструяваць вельмі ўпадабаныя МВФ нізкадэфіцытны бюджэт, які выключае


крэдыты Нацбанка на папаўненне дэфіцыту, і прагнозы са смехатворнай — пціпцірацнтнай — месячнай іцфляцыяй.

Чаму ж дэпутаты, многія з якіх па сумяшчальніцтве служаць дырэктарамі і старшынямі розных фірм, фондаў, АА і СП і з'яўляюцца лабістамі, раптам забылі пра свае патрэбы? Проста ў гэтым мар'якы іх бубновы інтарэс залежыць ад другога. Сітуацыя развалу, сумятні, анархія выгадна, без сумнення, мафіёзным і паўмафіёзным групам і палітычным авантюрыстам самага рознага роду ў сталіцы і ў рэгіёнах. Такая сітуацыя стварае спрыяльныя ўмовы для нечувананага па маштабах узбагачэння, маланкавых кар'ер і г. д.; выкарыстанне ў абароце грашовых суратагаў у выглядзе "зайчыкаў" дае магчымасць весці абменныя гульні з выгадай для людзей, якія займаюць ключавыя пасады ў фінансава-банкаўскай сферы дзяржавы; вывад расійскіх войск з Беларусі і разбурэнне некалі адзінага армейскага арганізма спрыяе спекуляцыі зброяй, ваеннай тэхнікай, армейскай нерухомасцю і г. д.; правакаванне міжнацыянальных канфліктаў у Расіі і іншых краінах стварае магчымасць экспарту/імпарту зброі ў адпаведны рэгіён з атрыманнем звышпрыбыткаў; атрыманне мэтавых крэдытаў з-за мяккі ("для падтрымкі маладой дэмакратыі") — магчымасць разрабавання свабодна канвертуемай валюты; устанавленне і наладжанне новых межаў — магчымасць кантраляваць праходжанне кантрабанды (асабліва наркатыкаў і каштоўных сыравінных рэсурсаў) праз сваю тэрыторыю; змена суб'екта ўласнасці — магчымасць не столькі нават яе прыватызацыі, колькі індывідуалізацыі, г. зн. уласнага прысваення.

Магчымасцей, як бачым, шмат. Усе яны абумоўлены ходам цяперашняй эканамічнай рэформы, калі на першае месца ставіцца пытанне аб перамеркаванні ўласнасці, а, значыць, і пытанне аб уладзе. А палітычныя кглзізі — гульні з бюджэтам і падаткамі, так званая барацьба з карупцыяй — толькі вынік імкнення рэўнай часткі кіруючай эліты "продлить удовольствие".

Аляксандр МАМЕТАЎ,
эканамічны аглядальнік "ЛіМ"

Прышлі Каляды, прышлі і згадкі



Dainova

Атвімі Духу
іскрыцца далёкая далеч...

Ад якоў да нас —
Слова Жыцця.
Не аднаму пакаленьню
спасьцігаць Яго.
Каб прышлі мір, любоў,
радасьць і дараваньне.

Са Сьвятам
Божага Нараджэньня!

ТЫ ТОЛЬКІ БУДЗЬ!

Так сталася ў гісторыі: улада беларусу заўсёды была не свая. Калі не польская, дык расейская або нямецкая... У яе выконванні прымалі ўдзел не адны чужакі, нярэдка зусім іх не было, у горшым выпадку карпеў у мястэчку якісьці ўпаўнаважаны з рэвалюцыяй у кабуры, тубыльцы падпайвалі яго, чым хата багата, часам абдурвалі. От, хітраць паўднёваафрыканскага зулу перад прадстаўніком брытанскай кароны. Спрыт слабога ўсюды аднолькавы: абы адхапіць сабе.

Так з пакалення ў пакаленне фармаваўся тып службовага беларуса-падабэнца, якога, без рызык перабольшання, можна назваць асветным парабкам. Ён сам падстаўляў апаору прышлым сюды рэжымам. Ён — як знаёмы мне "стукач", які здзіўляў сваёй недатыкальнасцю, неарыштавальнасцю. Даносіў лісудчыкам, потым пасябраваў з энкавдзістамі, затым брудэршафціў з нямецкай хільфпаліцай, а пасля сорак чацвёртага — наш прафесіянал ужо — фундаваў самагон цывільным у скураных плашчах з навапольскай тайнай паліцыі. Дажыў да васьмідзесяці, пакінуўшы гэты свет спакойна і без згрызотаў.

Дэмаралізуючая карусель — што ні вайна, іншы пачаткі, ягонае мова і нормы — абалваніла пасаджаную на яе нацыю, не дапускаючы ўзнёнення ў ёй інстынкта дзяржаўнасці. Вымываўся і нацыянальны этнас, што сёння дае камічны эффект нацыянальнай (фармальна) дзяржавы на дэнацыяналізаванай тэрыторыі. Зноў акупанты?

Нам гэта не першыя. Толькі, можа, тое розніца, што яны ў гэты раз свае — бел-чырвоны-белыя акупанты, родныя. І настойваюць на тым, каб беларусамі быць. Дзівал!

У мяне, аднак, аптымізм. Насельніцтва, прызвачанае да гадзіннага камусці і адкульсці, цяплява ўспрымае і Рэспубліку Беларусь. Скажаў рабацяга з менскае Серабранкі: "Столькі ўсяго перажыўшы — перажывем і незалежнасць!" Зрэшты, нікуды яна не падзенецца — дагавару за яго, бо настаў незразумелы ў палітычнай гісторыі час, калі ўчарашнія анексіяністы проста гоняць сваіх падпайнікаў у тую ж незалежнасць.

Заваліліся імперыя за імперыяй, спачатку ў Еўропе чатырнацатага год — а неўзабаве грукат ад іхніх руінаў запаліў Афрыку, дзе перацэпаванаму даверлівым неграм панаразлі штучныя дзяржаўныя межы, вывешваючы ў іх сталічных вёсках дзівоўныя сцягі і гербы, спрабуючы адначасна дзе-нідзе ўзвысіць дыялекты на месца каланіяльных моў. Знайшліся, ясна, справа, рэгіёны, у якіх крыху пастральвалі ў бушы, галоўным чынам са знакамітых аўтаматаў Калашнікава і пад камандаю школьных Крамлёў інструктараў. Пісаліся

ідэйныя байкі для экзатычнай галоты, а ў інтэлігентнейшых варыянтах — для ўласнае тратуарнай чэрні. У сапраўднасці працэс дэкаланізацыі праходзіў нерамантычна, не паводле камуністычнай алхіміі, а ў эпічнай танальнасці эканамічнага рахунку: традыцыйныя калоніі пераставалі звычайна аплачвацца паўночна-атлантычнымі метраполіямі. Тэхналагічная рэвалюцыя шасцідзесятых гадоў мінімізавала патрэбу ў сыравінах, мадыфікавала старасвецкую індустрыю, што глынала неверагодную колькасць натуральных выкапняў, энерганосбітаў. Эксплуатацыя заморскіх шахтаў, плантацый каўчуку, прыкладам кажучы, страчвала фінансавы сэнс, робячыся цяжкарам, як плойма галадарскіх сваякоў багатага дзядзькі. Карміць кагосьці хлебам таму, што ён табе "младшый брат", не хоча нават Расія малазканомная, дадумаўшыся заднім розумам, што слабы будзе толк у такой радзіне (Савецкі Саюз правучыў, ой правучыў!).

Ну, чым не аналогія для каланізава-асіміляванай Беларусі?

На хвілю заплыноса яшчэ на тэме Расіі. Асабліва сучаснае развіццё гэтай супердзяржавы ў тым, што гняце яе і не дазваляе дыхнуць на ўсе грудзі чынгіс-ханаўскай мадэль тэрытарыяльнай экспансіі замест нарашчвання ўнутранага патэнцыялу. Яна не багачэла — яна пашырала. Бедная і вялізная, салдафонская, нікога са сваім розумам не прыцягвала, ад яе адбіліся рукамі і нагамі. Імперыю ўяўляла сабою і, скажам, Англія, пасля якога яе былыя калоніі ў функцыі Сібіры — Паўночная Амерыка, Паўднёвая Афрыка, Аўстралія — выраслі ў глабальна значныя, узначалішы ў нашы дні краіны дабрабыту. Для кантрасту: нічым добрым, аднак, не закончыўся ўпадок іспанскага ўладарніцтва ў свеце.

Элементы афрыканскай сітуацыі надта ж відавочныя ў сучаснай Беларусі. Перш за ўсё ў выглядзе задарма падоранага ёй адметнага колеру на палітычнай карце Еўропы. Ніхто не наклаў за гэта галавою, як, напрыклад, у Вільні. А тыя, каго налупілі паліцэйскімі кіямі на менскіх Дзядях, не кваліфікуюцца на п'едэстал, жыць жа. Я маю на ўвазе непасрэдную акцыю, а не паўвекавой даўніны падзеі, ушчэнт сатлеўшыя ва ўсебела-

рускай непаярковай памяці. Калі тое было?

Не пераношу прычытаў пад іконаю нелітасцівай Спідарыні Гісторыі! Чаму выманула ад нас арыстакратыю?, падкупіла мяшчанства?, эксперыментавала на целе нашым, бы асветніцкі медык на экзэмпляры дэбіла? Молімся: выратуй нас, Божа! А мяне бярэ злосьце: не выручайся Госпадам, сам падмайся з каленяў і ў дадатак ўспамажы Богу, калі ты хрысціянін!

Навуковая класіфікацыя нацыяў паводле менталітэту іх культуры — наступная: арыстакратычныя (напрыклад, французы, ангельцы, палякі), плебейскія (чэхі, швейцарцы, нідэрландцы) і сялянскія (уся Балтыя, Скандынавія, славакі, балгары і інш.). Не адным беларусам ампутавалі некалі галаву, пакідаючы рукі, каб мазольна рабілі на кагосьці, і жывот з геніталіямі, каб весціся ды пладзіцца. Давайце раўняцца да роўных сабе, таксама і па ліку мільёнаў душ, хача б да тых шведаў, якіх на ўзыходзе дваццатага стагоддзя малавеле не выкаціла ад голаду, а напрыканцы — ад'еліся і заблішчэлі дабрабытам зіхаціцей саміх Злучаных Штатаў. Возьмем ісландцаў, якіх менш ад усяго жыхарства Гародні. У той шведскі паморак елі яны мох ды запівалі ручайнай вадою, васьмь да чаго даялі іх дацкія "цывілізатары" з Капенгагена. Стагоддзем пазней праўнікі тых заморкаў выдаюць паўтары сотні (не памылка!) газет і часопісаў і пераклалі на сваю поствагаскую мову ўсянютка вартае працання з пяці кантынентаў; няма ў іх дома без прыватнай бібліятэкі ад столі да падлогі. Во табе нацыя, нават не сялянская, а нейкая жабрацкая папярэдне!

У чым жа загадка адраджэння? Дантон, ідэолаг Французскай рэвалюцыі, выказаў быў афарыстычна: "Першая справа пасля хлеба, пра якую павінен падумаць кожны народ, гэта школа". Хлеб і школа, ніколі наадварот. Я за Беларускі народны фронт, але як пазбыцца таго ўражання, што плаксівасць ягоных нізавых дзеячаў і актывістаў надта ж на руку наменклатуры, бо — і прывід дэмакратычнасці захаваны, і свабода патрыятызму (платанічнаму), і беларусіўся сабе да бяспамяці, а мы ціха сваё ведаем і чынім. Беларускі патрыятызм — хворы, занадта лірычны, часта па-бабску гаварлівы, маластваральны ў сэнсе фактаў. Гэта не папрок, а канстатацыя яго маладосці, лёгкасці нарачонага на абяцанкі. Народ жа ў пераважнай большасці — людзі сталыя, скураю адчуваюць лухту, няхай сабе і незарочыстую ў высакародных лапатуноў. Настала такая пара, што год раўнаварты джадзе, усё роўна што на фронце салдату. Я чакаў куды мац-

нейшага супраціўлення "беларускім акупантам", іх ужо варта пісаць у двукоссі, мяркуючы па тэмпах дэінфантылізацыі працоўных, ад якіх патрабавалася раньш адно — шчаслівасці ад "бацькоўскага клопату партыі".

Драма палітыкаў Беларусі не ў іх ілюзіях. Гэтыя беларусы з рускай душою не здольны прыняць да ведама, што напактаў іх лёс — назавём так — асобнай "рускай" дзяржавы побач з Расіяй. І што асабліва драматычна, дык гэта тое, што няма і не знойдзецца спосабу ліквідаваць гэту асобнасць. Зусім не прэцэдэнт у маштабах зямное кулі; аднамоўных процьма! Не трэба быць акадэмікам, каб не заўважыць, што і ўлады, і падлеглы ім люд беларусізацыю прынялі абыхава, як нешта прадыхтаванае бягучым момантам, не болей, як тактыку пры нязменнай стратэгіі. Сваіго роду жарт, правізорнае вырашэнне, уступка, каб вярнуць былое... І вось табе на: часовае пераўтварэнне ў трывалое, бы неасцярожны раман, закончаны мажырыствам ды бацькоўствам. У тым менавіта псіхалагічны сакрэт паказной беларускасці, якая "к тыхому ужасу" з кожным новым навукальным годам робіцца безальтэрнатывнай, а праз пакаленне — безваротнай (уважрашэнне з магілы, як вядома, мела месца ў гісторыі чалавечтва адзін раз, і Язэпа Вісар'янавіча яно не датычыць).

Будзь ты, Рэспубліка Беларусь, сякая-такая, будзь гэтка-разгэтка, але ты, напярмлі Бог, будзь! Будзеш — усё будзе. Рэспубліка Беларусь — гэта запачаткаванне ўласнага лёсу. Былі розныя — савецкі, расейскі, польскі — а свой толькі мае быць. Усякі пачатак цяжкі. "Акупанты" нашы несур'ёзныя, ні трохі не жадаюць імі быць, але — вось жа іронія гісторыі — мусяць! Па волі Расіі, у рэшце рэшт. Як жа інакч, калі некаторыя лезуць-просяцца да яе, каб забрала лішні ім суверэнітэт, а яна не бярэ, хоць дагэтуль брала, нават не пытаючы. Ашалець! Раз так, то за беларускую незалежнасць можна не баяцца, а жалі варажого ёй народу смела і бяспечна накіроўваць у родную яму Маскву. "Ходожов надол!" Але каму цяпер ахвота бясплатна швэндацца ў блізікі свет...

Беларуская нацыянальная меншасць у Беларускай дзяржаве, як і ўсякая меншасць, схільная шукаць інтрыгу супраць яе. Няма тым часам аніякай дзікай інтрыгі, справы маюцца проста. Беларусь з прышчэпленай ёй рускай душою не верыць, што Рэспубліка — гэта не часовае імпрэза. І яе кіраўнікі гэтак жа не перакананы, што вельмі дрэнна сведчыць пра іх адукаванасць. Калі б праслухалі грунтоўны курс гісторыі, то ведалі б, што ідзе Беларускага Народнамагчыма ператварыць у анекдот, і адзінае, у чым можна ёй зашкодзіць, дык гэта ў тым толькі, каб запаволіць яе самарэалізацыю.

Сакрат ЯНОВІЧ
Беласток, Крыні

АДЗІНСТВА І ЯДНАННЕ

15 снежня адбылося чарговае пасяджэнне камісіі па культуры БНФ "Адраджэнне", на якім разглядалася адзінае пытанне "Аб стане беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь".

У выступленнях сяброў камісіі прагучала трывога аб тым, што адраджэнне нашай культуры запавольваецца, спыняецца тая работа па выкананні Закона аб мовах, якая набыла шырокі размах, гуртуюцца сілы супраць дзяржаўнасці беларускай мовы, патрабуюць адкрыцця рускамоўных класаў, нягледзячы на тое, што ў Мінску з 216 школ набор у беларускамоўныя класы вядуць толькі 145 школ, што ў сталіцы Рэспублікі Беларусь няма ніводнай поўнаасцю беларускай школы, ніводнай беларускай ВУ.

Прысутныя пагадзіліся з тым, што асновай беларусізацыі школ з'яўляецца нацыянальная кадрова палітыка, пераход ВУ на беларускую мову навучання, выданне ўласных высакародных падручнікаў на беларускай мове па ўсіх прадметах.

З мэтай карэннага павароту грамадства да нацыянальных каштоўнасцей, сапраўднага адраджэння беларускай мовы, культуры, школы сябры камісіі па культуры, што з'яўляюцца прадстаўнікамі БНФ (Беларускага народнага фронту), ТБМ (Таварыства беларускай мовы), НДПБ (Нацыянал-дэмакратычнай партыі Беларусі), ГБК (Гарадскога бацькоўскага камітэта беларускамоўных класаў), ЗБШ (Згуртаванне беларускай шляхты), Краязнаўчага таварыства, БДАВ (Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне вятэранаў), клуба "Спадчына", Мартыралога Беларусі, творчай суполкі мастакоў "Пагоня", стварылі Каардынацыйны камітэт па абароне беларускай мовы.

Сябры Каардынацыйнага камітэта лічаць, што новаму ўтварэнню хопіць моцы, каб супрацьстаяць чарговай плыні русіфікацыі, што беларусы, як калісьці і чэхі, змогуць выратаваць і сцвердзіць на сваёй зямлі багатую старажытнейшую родную мову.

Каардынацыйны камітэт адкрыты і запрашае да супольнай працы ўсе грамадскія, патрыятычныя арганізацыі краіны. Наш кантактны тэлефон: 33-50-12.

МУЗЕЙ
ПАЧАЎ ЖЫЦЬ...

"Музей прыняў першых наведвальнікаў, музей пачаў жыць... Не сумняваюся, што ў яго вялікая будучыня, што сюды, у гэтую хаціну, будуць заходзіць людзі з усяго свету, каб адкрыць для сябе і пазнаваць нашу Беларусь — нашу любую Бацькаўшчыну. Паздароў, Божа, тых добрых людзей, чыя клопатамі ўзнік музей і будзе служыць роднай культуры — і сёння, і заўтра, і заўсёды, — так напісаў у кнізе водгукаў філіяла Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры ў вёсцы Гарадок Маладзечанскага раёна старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, народны пэст Беларусі Н. Плевінч.

Не чулі пра такі музей? Не чулі, таму што раней яго не было, упершыню ён гасцінна расчыніў свае дзверы толькі нядаўна, калі ў Гарадок прыехалі прадстаўнікі Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь, музейныя работнікі, народны пісьменнік Беларусі Я. Брыль і ўжо згаданы Ніл Сымонавіч.

Месца філіяла Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры выбрана невыпадкова. Вёска Гарадок — багатая гістарычнымі помнікамі. Гэта і мясцовае царква, і мян, што німала пабачыў на сваім вяку, і мясцовае гарадзішча. А да ўсяго тамашня зямля і яе ваколіцы звязаны з імёнамі народнага песняра беларускага народа Я. Купалы, пісьменнікаў З. Аксельрода, І. Козела, Р. Семашкевіча.

У музеі — тры залы. Першая расказвае пра тых, хто ў розны час даследаваў жыццё і побыт гэтай кутка Бацькаўшчыны. А гэта былі П. Шпілеўскі, М. Федароўскі, П. Штэйн, У. Нікіфароўскі і іншыя. У другой знайшлося месца этнаграфічным матэрыялам. Унікальныя экспанаты перадалі жыхары Гарадка і навакольных вёсак — вырабы з дрэва, саломкі, керамічныя. І, нарэшце, трэцяя зала — уваходзіць у жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў-землякоў.

СЛУХАЙЦЕ

ПЕРАДАЧЫ БЕЛАРУСКАЙ РЭДАКЦЫІ
ПОЛЬСКАГА РАДЫЁ

Яны выходзяць у эфір тры разы на дзень: а 8.00 на кароткіх хвалях 49,71 м (адпаведная частата 6035 кГц) а 14.30 на кароткіх хвалях 41,18 м і 50,04 м (а. ч. 7285, 5995 кГц)

а 16.30 на кароткіх хвалях 41,99 м і 49,22 м (а. ч. 7145, 6095 кГц)

НАШЫ ПАСТАЯННЫЯ ПЕРАДАЧЫ:

агляд тыднёвіка беларусаў у Польшчы "НІВА": панядзелкі — 8.00 і 14.30.

Эканамічны блок — бізнес, банкі, Варшаўская акцыянерная біржа, курсы валют, эканамічнае супрацоўніцтва Польшчы і Беларусі: серады — 8.00 і 14.30

Культурныя актуальнасці — тэатральныя прэм'еры, выставы, сустрэчы з польскімі і беларускімі мастакамі, кіно, кніжкі: чацвяргі — 8.00 і 14.30

Навукова-тэхнічная перадача — доследы знакамітых навукоўцаў, тэхнічныя ізоўнікі, недаступнае: пятніцы — 8.00 і 14.30

Гутаркі Сакрата Яновіча "Ад Бібліі да беларускай літаратуры": суботы — 8.00 і 14.30

Рэлігійныя гутаркі айца Уладзіміра Місяюка: нядзелі — 8.00

Беларускі літаратурны рух у Польшчы — гутаркі Алеся Барскага: нядзелі — 8.00 і 14.30

Усё гэта пералічана цікавай музыкой — як класічнай, так і лёгкай.

Наш адрас: Беларуская рэдакцыя польскага радыё, 00-977 Варшава, паштовая скрынка 46, Польшча

КАСТРЫЧНИЦКІ
НУМАР
"БЕЛАРУСА"...

Як і папярэднія, ён багаты на разнастайную інфармацыю палітычнага і культурнага зместу. Б. Рагуля выступае з артыкуламі "Прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку пад развагу". К. Мярляк ("Тры дні ў Беларусі") дзеліцца ўражаннямі ад наведвання Бацькаўшчыны. М. Швэдзюк ("Паўла Пракаленя") расказвае яшчэ пра аднаго беларускага спевача ў эміграцыі. Пётра Крэчэўскі як публіцыст і пэст — яшчэ адна старонка з біяграфіі за свабодную Беларусь. "У пошуках эмігранцкай літаратуры" — працяг падарожных нататак З. Кіпель. "Госці з Менска" — расказ пра наведванне Р. Гарэцін і Г. Сурыч ЗША.

МАСТАЦТВА
ЧАЛАВЕЧАЙ ГОДНАСЦІ

Віктару
ТАРАСАВУ — 60

Лета — 1978 года. Пасля вучобы ў Маскве на Вышэйшых рэжысёрскіх курсах я вярнуўся ў родны Мінск, дзе мяне ніхто, апроч дачкі, не чакаў. Пляны я меў напалеонаўскія: ні больш, ні менш — стварыць свой тэатр.

Апускаю доўгія папярэднія перамовы ў Дзяржкіно і ў ЦК. Тым, хто помніць той час і тыя ўстановы, не трэба тлумачыць, праз што давалося прайсці. Нарэшце першы крок зроблены: дазвол на пастаноўку атрыманы. Больш за тое, "прабіта" "Паляванне на качак" А. Вампілава. Лепшая на той час савецкая п'еса, якая была пад глухой забаронай для пастаноўкі! Дазвол ёсць, п'еса ёсць. Неабходна сабраць каманду. Лёгка сказаць!.. Хто да мяне пойдзе? Каму я патрэбен з дзіўнай ідэяй новага тэатра? Нягледзячы на неаднаразовыя спробы, пасля вайны аж да пачатку васьмідзесятых у Мінску так і не быў адкрыты ніводзін новы драматычны тэатр...

Ліпеньскім спякотным днём мы сустрэліся з Віктарам Паўлавічам Тарасавым у скверы ля тэатра Янкі Купалы. Да той сустрэчы мы былі знаёмы даўно. Каля васьмі гадоў я працаваў акцёрам Купалаўскага тэатра, неаднойчы быў партнёрам Тарасавы ў спектаклях, бачыў яго працу з рознымі рэжысёрамі, памятаў выдатныя ролі акцёра ў пастаноўках Барыса Эрмана (адзін "Дзівак" Назыма Хікмета чаго варты!). І тут такая нагода...

Хвалюючыся, блытана я распавёў яму сваю ідэю і амаль нечакана, — гаворка была зусім кароткай, — пачуў у адказ: вось табе мая рука! Гэта быў найшчаслівейшы момант у маім жыцці: са мной — Тарасаў...

Паўшчыёва буду ўдзячны маім сябрам па Купалаўскім тэатры П. Кармуніну, А. Памазану, Ф. Варанецкаму, артысту ТЮГа на той час В. Філатаву, нябожчыку Лёню Круку — за падтрымку і ўдзел у спектаклі, але найперш схіляю галаву перад Віктарам Тарасавым.

Без яго не было б тэатра!

І пачаліся тры месяцы шнацы. Хапала, вядома, штодзённай мітусні, непатрэбных перашкод, але над усёй гэтай дробязю лунала ідэя!

Скажу вам, гэта рэдкая ўдача для творцы — напаткаць сваю ідэю і ажыццявіць яе.

Гэта была мая першая буйная пастаноўка, не лічы некаторых спроб. Тэарэтычна я ведаў усё пра спектакль і яго герояў. Але ж сказаў пэст, што тэорыя без практыкі мярцвее. І гэтую практыку мне прыйшлося спасцігаць. А Тарасаў зрабіўся маім універсітэтам!

Трэба было мець ягоны талент — професійны і чалавечы, — каб без гучных слоў, сваёй працай, стаўленнем да ідэі, самой істотай сваёй зрабіцца ўзорам, прыкладам для калег і давесці задумку да шчаслівага канца!



Вось адзін з яго ўрокаў.

Сцэна Ірыны і Зілава ў кавярні. Зроблены першапачатковы аналіз, вызначаны ўсе сувязі нашых герояў, але падчас рэпетыцый гэтай сцэны Тарасаў прапанаваў другі ход і... заблудзіўся. Такое бывае. Я паспрабаваў вярнуць яго да першапачатковага вырашэння сцэны, зрабіў гэта, мусіць, не зусім пераканаўча. Віктар Паўлавіч нервова адрэагаваў, я сумеўся, пераканаў яго не змог.

Час ішоў, спектакль пачынаў акрэслівацца, набіраць хаду, але сцэна з Ірынай не атрымлівалася, выпадала з агульнага вырашэння. Тарасаў нерваваўся. Я бачыў памылку, упэўніваўся ў слушнасці свайго разумення сцэны, але... маўчаў.

Аднойчы Віктар Паўлавіч патрабавальна запытаў — загадаў:

— Валера, што ты там гаварыў пра сцэну? Я пачаў тлумачыць.

Слухаў мяне ён нечакан дзіўна: не глядзячы ў твар, набічыўшыся, нібы выцягваў з мяне тое галоўнае, што яму трэба было ўведаць. Між тым я зноў закамплексаваў, збіўся і... змоўк. І тады, пачулася патрабавальнае, амаль жорсткае:

— Гаварылі гаварылі... Хоць мычы, але гаварылі!

Хоць мычы!

Ну й адкрыцьцё, усміхняцесь вы... Усміхнуся і я: рэжысёра, якога акцёр не разумее, апраўдае хіба... мычанне? Ці не праз тое так сумна й нудна амаль на кожным спектаклі ды й на кожнай сцэне сёння — таму, што згублена

вялікая школа псіхалагічнага аналізу, ускрыцця падтэксту, другога плана, узаемазвязь характараў, павязь прычын і наступстваў, а ў канчатковым выніку — філасофіі ролі? Усяго таго, чым вылучаўся тэатр?

Сутыкнуўшыся блізка з працай вялікага майстра, я ўвачавідкі стаў сведкам карпатлівага, штодзённага творчага працэсу, пошуку, спасціжэння аўтара, характараў герояў.

Далейшы лёс звёў нас у радыётэатры. Большыно галоўных роляў у маіх радыётэатрах, а іх набралася за семдзесят, выканаў Віктар Паўлавіч Тарасаў на радыё — асобная старонка ў творчай біяграфіі майстра і ў гісторыі Беларускага радыёвяшчання. На радыё ён можа ўсё! Можа не толькі голасам, не толькі адметнай, віртуознай акцёрскай тэхнікай. Яго трапяткое, шчырае, пяшчотнае сэрца — узор высокага мастацтва чалавечай годнасці. Яго далікатная, адзінокая душа так умее любіць! Як б'ецца, як пакутуе яго непаўторны голас, каб адгукнуцца ў нашых сэрцах паўзай, шчымымі роздумам, жаданнем, надзеяй...

Валерый АНІСЕНКА,
мастацкі кіраўнік Беларускага радыё,
заслужаны дзеяч мастацтваў, лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Беларусі

На здымку: падчас падрыхтоўкі "Палявання на качак" А. Вампілава. Любоў Румянцава, Віктар Тарасаў, Валерый Анісенка, Валерый Філатай. Чэрвень 1978 года.

ВЕРНАСЦЬ БАЦЬКУ

Не так даўно ў сталічным Доме літаратара святкаваліся 35-гадовы юбілей Літаратурнага музея Якуба Коласа і 80-гадовы — яго першага дырэктара, старэйшага сына пэста Данілы Канстанцінавіча Міцкевіча. Вечарына мела назву "Сыноўня вернасць".

Мерапрыемства праходзіла надзвычай урачыста. Зала ледзь змясціла ўсіх тых, хто прыйшоў аддаць даніну павягі памяці перш за ўсё самога Якуба Коласа, а таксама павіншаваць Д. Міцкевіча, заслужанага дзеяча культуры нашай рэспублікі, вернага захавальніка песняровай спадчыны.

Пачалася ўрачыстае выступленнем маленькіх выхаванцаў Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай акадэміі музыкі. Дырэктар Літаратурнага музея Якуба Коласа Зінаіда Камароўская расказала аб гісторыі стварэння музея, успомніла добрым словам тых супрацоўнікаў, якія аддалі Дому Коласа свой талент, свае веды і, канечне ж, павіншавала Данілу Канстанцінавіча — свайго папярэдніка і настаўніка.

Да віншаванняў дырэктара музея далучыліся знакамтыя госці і ўдзельнікі вечарыны — народны пэст і народны дэпутат Беларусі Ніл Гілевіч, народны пісьменнік Янка Брыль, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа Сяргей Грахоўскі, народны пісьменнік, старшыня Рэспубліканскага фонду культуры Іван Чыгрынаў, народны пэст Рыгор Барадулін, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова Пятро Прыходзька, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Янкі Купалы Мікола Аўрамчык, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Васіль

Зуёнак. Павіншавалі юбіляра міністр культуры і друку Анатоль Бутэвіч і міністр замежных спраў Уладзімір Сянько. Ад імя мастакоў, што прысутнічалі на вечарыне, выступіў Уладзімір Сулкоўскі.

Прышлі павіншаваць юбіляра і выказаць словы падзякі музейцам-коласаўцам сваякі Д. К. Міцкевіча, супрацоўнікі Аб'яднання дзяр-

Пятро ПРЫХОДЗЬКА

БАЦЬКОЎСКИ ПОСАХ

Данілу Канстанцінавічу МІЦКЕВІЧУ

Табе дарыў кастрычнік месяц
Букет з даспелых верасоў,
Пахлаў зноў ад родных вяснін
Ісці ў прастор палёў, лясоў.

Твой ранак над тваім парогам
Не стаў віхураю ліхой,
А над басконцаю дарогай
Узняўся новаю вяхой.

Бяры ж той посах, што калісьці
З ядлоўду банька твай рабіў.
Ён даламожа з пупчы выйсці,
Дзе лось заранку пратрубіў.

Самой прыродай шліфаваны,
Той посах у руках гудзе.

жаўных Літаратурных музеяў, навукоўцы з літаратурных музеяў Янкі Купалы і Петруся Броўкі, прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Віталі Данілу Канстанцінавіча і музейцаў-коласаўцаў Коласава землякі — народны хор Нававержанскага лесазавада Стаўбцоўскага раёна, а таксама квартэт "Святлана" і ансамбль "Светач", фальклорны калектыў "Мінскі гармонік".

Ганна ЗАЙЦАВА,
старшы навуковы супрацоўнік
Літаратурнага музея Я. Коласа

Ён да людзей у час жаданы
Цябе заўсёды прывядзе.

Табе пакажуць зоркі з неба,
Дзе продкі сядж наш узнялі,
Як надзейна трымацца трэба
Прасторы "Новае зямлі".

З тым посахам ні днём, ні ў ночы
Ты не саб'еся з шляху ўбок.
Ты нас вадзіў не раз, не двойчы
У Альбуць, Акігчыцы, Лясток.

Паказаў блізка сцяжыны
У бацькоўскі родны, мілы кут,
Дзе нараджаліся быліны,
На волю выраўшыся з пут.

Там ветрам вехі ў полі
Час расстаўляў пры большаках, —
Нам не разлучацца ніколі
Са словам Коласа ў вяках.

Найбольш важныя праблемы, якія сёння хвалююць грамадства, — абвальны заняпад эканомікі і несупынны рост злачыннасці. Як павялося ў нас здаўна, калі не ладзіцца жыццё, не ладзіцца справы, пачынаецца пошук вінаватых. Адшуканы вінаватыя і таго, што крмінагенная абстаноўка ў краіне застаецца надзвычай вострай і складанай. Хто яны, гэтыя вінаватыя? Ну, вядома ж, міліцыя, якая перастала адпавядаць вызначэнню, дадзенаму ёй савецкім класікам: "Мая міліцыя мяне беражэ". Аказваецца, не беражэ, або беражэ слаба. Скажам адразу, крытыка, якая гучыць па адрасе нашых праваахоўных органаў, у многіх выпадках абсалютна слушная. Карыстаючыся старым газетным штампам, скажам, што ім яшчэ трэба шмат зрабіць, каб наша зямля гарэла пад нагамі злачынцаў. І, разам з тым, нельга не разумець, што барацьба са злачыннасцю — складанейшая задача, дзе спляліся ў тугі клубок самыя розныя праблемы, і разблытаць гэты клубок адным праваахоўным органам без дапамогі ўсіх нас, законапаласлухных грамадзян, немагчыма.

Кожнае дакрананне да "крмінальнай" тэмы вымагае гранічна сур'эзнага, прынцыповага, прадметнага, а, галоўнае, кампетэнтнага падыходу. На нашу думку, гэтым крытэрыям адпавядае сённяшні госяць "ЛіМа" — галоўны "сышчык" г. Мінска, а калі афіцыйна — начальнік Упраўлення крмінальнага вышуку сталіцы, палкоўнік міліцыі Міхаіл МАКАРАНКА. З ім гутарыць рэдактар аддзела публіцыстыкі газеты Міхась ЗАМСКІ.

І ПАД КУЛЮ ЗЛАЧЫНЦЫ...

М. ЗАМСКІ: — Сярод падраздзяленняў органаў унутраных спраў, мабыць, найбольшую цікавасць і цікаўнасць грамадзян выклікае служба крмінальнага вышуку, з якой атасамліваецца амаль фальклорная фігура сышчыка, дэтэктыва, дзейнасць якога ахутана туманам таямнічасці. Менавіта ад фігуры дэтэктыва, так бы мовіць, адштурхнуўся цэлы напрамак у мастацкай літаратуры, і як бы мы да яго ні ставіліся, трэба прызнаць, што кніжка-дэтэктыў валодае розумам ужо не аднаго пакалення.

Многія дзесяцігоддзі была ахутана славай дзейнасць Маскоўскага крмінальнага вышуку, легендарнага МУРа (Московского уголовного розыска), якому прысвяцілі свае творы многія савецкія пісьменнікі і кінематографісты. Дасціпка ўспомніць хоць бы "Запіскі следчага" Л. Шэйніна, якія з цікавасцю чытаюцца і сёння, з поспехам канкуруючы з сучаснай айчынай і перакладной дэтэктыўнай літаратурай, якой завалены паліцы кігарань і кіёскаў.

Ну, а чым вядомы наш Мінскі крмінальны вышук, па-руску таксама МУР?

М. МАКАРАНКА: — Калі яго параўноўваць з маскоўскім, дык, відаць, асноўнае паміж намі адрозненне — гэта тое, што пра яго пішуць, а пра нас — не. Ва ўсякім разе, вельмі рэдка. А ў астатнім, лічу, мы мала ў чым адрозніваемся. Хіба што маштабамі дзейнасці. Масква — ёсць Масква, у ёй жыве людзей амаль столькі, колькі ва ўсёй нашай рэспубліцы, не кажучы ўжо пра іншыя адметнасці — дзесяткі тысяч бежанцаў, якія прыбываюць сюды з усіх канцоў СНД, мільёны людзей едуць праз Маскву транзітам і да т. п. А ў прынцыпе, мы працуем не горш, а па некаторых пазіцыях мо і лепш. Некаторым нашым аператыўным дзеяннем і камбінацыям масквічы могуць і пазайздросціць. Мы, напрыклад, лепш працуем па раскрыцці цяжкіх злачынстваў.

— У нас таксама ёсць свае Шэрлакі Холмсы?

— Я не аматар падобных гучных параўнанняў, асабліва са славымі літаратурнымі персанажамі. Думаю, што тыя самыя Холмс ці Пуаро з іх дэдуктыўным метадам, апыніся яны на нашых вуліцах, выглядалі б найўніжэйшымі навукамі. Але гэта ж жартам, вядома. Пра нашых я магу сказаць, як пра добрых прафесіяналаў. Лічу гэта вышэйшай адзнакай для сышчыка. І, вядома, яшчэ вернасць, адданасць справе.

— Спадзяюся, іх імёны не засакрэчаюць?

— Не, вядома. Гэта начальнік аддзела па раскрыцці кватэрных крадзяжоў Міхаіл Шчурак, начальнік аддзела, што займаецца выкрыццём разбойных нападаў, Пётр Сеніч, можна было б назваць яшчэ некалькі імёнаў... На іх рахунку нямаюць злачынстваў.

— Колькі наогул у вас працуе людзей?

— Непасрэдна ва ўпраўленні — 30 чалавек. Ну, яшчэ па 25—35 дэтэктываў у раённых аддзелах крмінальнага вышуку. Колькасці нам халае, а вось якасці...

— Што і казаць, прэтэнзій да вас многа. Вось і зусім нядаўна, у самым канцы мінулага года, група вядомых дзеецаў спорту рэспублікі звярнулася да прэзідэнта краіны А. Лукашэнкі, кіраўніцтва праваахоўных органаў з патрабаваннем лепш абараняць жыццё і маёмасць спартсменаў ад крмінальных элементаў. Спаслаліся яны пры гэтым на некалькі фактаў абкрадання кватэр і аўтамашын спартсменаў з сусветным імем. Прыводзіўся і выпадак забойства аднаго са спецыялістаў Дзяржжамспорту. Асабліва ўражвала канцоўка нагаданага звароту — калі праваахоўныя органы не ў стане ахаваць бяспеку спартсменаў, яны мушаны будучы вырашаць гэтую праблему ўласнымі сіламі.

— Цікава, як яны гэта думаюць зрабіць? Звярнуцца па дапамогу да прыватных ахоўных фірм? Калі ласка. Але тыя могуць забяспечыць кліентаў толькі цэлаахоўнікамі, вышуковай дзейнасцю яны пакуль што ў нас не займаюцца. Гэта па-першае. Па-другое, ці трэба так ужо падкрэсліваць выключную каштоўнасць жыцця і маёмасці спартсменаў, хай і слаўных? Крмінальны вышук павінен з аднолькавай адказнасцю займацца выкрыццём усіх злачынстваў, каго б яны ні закраналі. Што датычыць спартсменаў, дык пэўна частка іх пастаянна выязджае на спаборніцтвы за мяжу, адкуль вяртаецца з вялікімі грашыма, аўтамашынамі, відэатэхнікай і г. д., і адразу трапляе пад "каўпак" зламыснікаў.

— У алімпійскага чэмпіёна Шчэрбы, помніцца, ці не адразу пасля вяртання яго з Іспаніі, дзе ён на Алімпійскіх гульнях заваяваў 6 залатых медалёў, абрававалі кватэру, а затым, здаецца, двойчы кралі яго аўтамашыны.

— Злодзейў тады выкрылі, і сярод іх, дарэчы, аказаўся сябра чэмпіёна, член зборнай Беларусі, і машыны яму таксама вярнулі. Што датычыць забойства супрацоўніка Дзяржжамспорту, дык рэдка тыдзень у нас не забіваюць людзей. Асабліва даўся нам у знакі кастрычнік і лістапад мінулага года, калі адбылася цэлая серыя забойстваў, ахвярамі якіх сталі як асобныя грамадзяне, так і цэлыя сем'і.

— Пазалетася ў Пракуратуры рэспублікі мне паказалі зводку аб асабліва цяжкіх злачынствах, у тым ліку забойствах, якія адбыліся на тэрыторыі Беларусі. Не помню ўжо ўсіх лічбаў, але ўразіла, што недзе 80—85 працэнтаў іх адбылося на бытавой глебе — па п'янцы, у выніку сямейных сварак, рэўнасці і да т. п. Цікава, такая "прапорцыя" захоўваецца і цяпер?

— Не. Вось вам лічбы — з 98 забойстваў, здзейшаных за 11 месяцаў мінулага года, толькі 22 можна назваць бытавымі, астатнія мелі ярка выражаны карыслівы характар. Вось вам параўнальна нядаўні выпадак — забойства маладога рабочага аднаго з мінскіх прадпрыемстваў, раскрыццём якога давялося займацца непасрэдна ўпраўленню, бо выпадак быў вельмі цяжкі — труп быў знойдзены абезгалоўленым. Тым не менш, цэла ўдалося досыць хутка ідэнтыфікаваць... патуіроўцы на "марскую тэматыку", што выключала прыналежнасць забітага да крмінальнага асяроддзя. Далей-болей, удалося высветліць, хто ён і адкуль, а затым і рэкан-

струяваць само забойства. Неўзабаве выйшлі і на забойцаў. Імі аказаліся прывакзальныя бомжы, якія, выпадкова пазнаёміўшыся з будучай ахвярай, якая была на добрым падпітку пасля атрыманай палучкі, угаварылі яго ў сваю кампанію, а пасля, калі ўбачылі, што ў хлопца засталіся грошы, забілі яго, а каб труп было цяжка апазнаць, адрэзалі галаву і кінулі яе ў каналізацыйны люк.

— Жак! Нядаўна ў газетах прамільгнула інфармацыя аб знойдзеным у Барысаве таксама абезгалоўленым трупе мясцовага бізнесмена. Забілі нядаўна камерцыйнага у Бабруйску і Баранавічах. Стварэцца ўражанне, што на такіх людзей крмінальныя элементы палююць у першую чаргу.

— Вы не памыляецеся. Старая ісічна — там, дзе круцяцца вялікія грошы, там льецца кроў. У канцы мінулага года мне і маім таварышам два тыдні давялося займацца раскрыццём двойнога забойства, забойства, якое мы паміж сабой называем "глухім", г. зн. не пакідаючы амаль ніякіх слядоў і ўлік. Забіты былі знойдзены ў лесе паблізу Мінска мясцовымі жыхарамі, і як яны туды трапілі, хто яны — трэба было высветліць. Як вы разумееце, я не магу раскаваць пра ўсе следчыя камбінацыі і дзеянні, якія прыйшлося ўжыць, скажу толькі, што неўзабаве ў поле зроку трапілі тры грамадзян суседняй Літвы, якія два гады здымалі кватэру ў Мінску і займаліся камерцыйнай дзейнасцю, а калі больш канкрэтна, — продажам каляровых металаў. Іх будучы ахвяры таксама займаліся бізнесам і мелі таксама "інтарэс" у гандлі падобным таварам. Пасля некалькіх кантактаў літоўцам удалося высветліць, што мінчане трымаюць пры сабе значную суму валюты — 16 тысяч долараў, на якія яны маюць намер прыкупіць партыю каляровых металаў. Спачатку іншаземцы зрабілі спробу авалодаць доларамі падманым шляхам, а калі гэта не ўдалося, расстралялі іх уладальнікаў ва ўпор проста ў машыне, якую потым адагналі ў лес і там трупы выкінулі. Дадамо, што ў працэсе раскрыцця гэтага злачынства нам давялося ўзаемадзейнічаць з літоўскім дэпартаментам паліцыі, які даламо ўстанавіць сякія-такія факты, звязаныя з жыццём і дзейнасцю падазраваемых у забойстве.

— Лічыцца, што большасць кватэрных крадзяжоў і разбойных нападаў робяцца па чыйсьці наводцы. Гэта сапраўды так?

— Так.

— І хто тыя наводчыкі?

— Па-рознаму бывае. Але ў ролі галоўнага "наводчыка" выступае, ведаеце хто, — наша прэса. А калі больш дакладна, рэклама і аб'явы аб куплі-продажы, якія яна змяшчае.

— Змяшчае не ад добрага жыцця...

— Я разумю, але, тым не менш, рэкламныя аб'явы, як гэта ні парадасальна, ускладняюць у нас крмінагенную абстаноўку. Вось вам некалькі прыкладаў. Мы даўно заўважылі, што варта ў газетах з'явіцца аб'ява: "Купляю каляровыя металы ў неабмежаванай колькасці", як чакай ужо назаўтра ці паслязаўтра сігналаў аб тым, што на некалькіх прадпрыемствах у горадзе зніклі сілавыя медныя кабелі, у выніку чаго некаторыя цэхі вымушаны былі спыніць працу.

Кожны раз разбіраючыся з чарговым кватэрным крадзяжом ці разбойным нападам, нашы аператыўнікі абавязкова пытаюцца ў пацярпелых: "Вы давалі якую-небудзь аб'яву аб продажы рэчаў?". У большасці выпадкаў аказваецца, што — давалі. "Званілі вам?" "Так, званілі". Злачынец дзейнічае па неаднойчы выверанай схеме: працягвае аб'яву аб продажы футра, відэатэхнікі, залатых вырабаў, званіць (звычайна з аўтамата) гаспадарам, дамаўляецца аб сустрэчы, а далей ужо, як кажучы, справа тэхнікі... Да слова, мы ў сабе таксама трымаем пад увагай усе рэкламныя аб'явы, што з'яўляюцца ў Мінску, бо ўсе гэтыя рэкламадзці складаюць патэнцыйную групу рызыкі.

— Зараз шмат пішуць пра сапраўдную эпідэмію заказных забойстваў ледзь не ва ўсіх краінах СНД, у першую чаргу, вядома, у Расіі. А як з гэтым у нас?

— Дарэчы, ахвярамі прафесійных забойцаў-кілераў з'яўляюцца таксама, як правіла, прадстаўнікі камерцыйных структур. Два такія забойствы адбыліся і ў Мінску. Адзін — пазалетася, на праспекце імя Машэрава, пра яго досыць многа пісалі. Забіты, як можна меркаваць, са стрэльбы з аптычным прыцэлам нехта Ліснічук быў звязаны з некалькімі прыватнымі фірмамі, якія мелі выхадзі далёка за межы рэспублікі. І яшчэ было адно падобнае забойства, якое знаходзіцца ў стадыі расследавання, але ёсць перспектыва раскрыць і гэтае злачынства.

— Забойства ў нас усё-такі менш, ці, наадварот, становіцца больш?

— На жаль, больш. За 11 месяцаў мінулага года ў Мінску было забіта, як я казаў вышэй, 98 чалавек, гэта на 5 чалавек больш, чым за адпаведны перыяд пазалеташняга года.

— Колькі з іх засталіся нераскрытымі?

— Семнаццаць. Восемдзесят з нечым працэнтаў раскрываемасці забойстваў — неблагі паказчык, і тут мы ідзем уперадзе ў параўнанні і з Масквой і з некаторымі іншымі сталіцамі краін СНД. Адно удакладненне — у 98 забітых уваходзяць і тыя, што лічацца прапаўшымі без вестак. Скажам, паехаў чалавек купляць машыну і некуды знік. Па такіх фактах пракуратура часта ўзбуджае крмінальную справу менавіта па сотым артыкуле КК — забойства, хоць гэта мо быць няшчасны выпадак, самагубства і да т. п.

— Злоўлення забойцы — людзі прыездзя ці мясцовыя жыхары?

— Амаль цалкам мінчане.

— Які ён, сацыяльны партрэт сучаснага злачынцы?

— Як правіла, гэта асобы, якія ўжо зведалі турэмныя нары, у момант здзяйснення злачынства нідзе не працавалі, яшчэ адна істотная прыкмета — у іх нізкі адукацыйны цэнз.

— Як вы ставіцеся да тэорыі Ламброза аб спадчыннасці злачынных схільнасцей у чалавеку? Наша афіцыйная навука яе нахчыста адвяргала.

— Начыста адвяргаць наогул нічога не трэба. У тым ліку і тэорыю Ламброза. Але ж яна, калі не памыляюся, лічыць, што патэнцыйнага, скажам, забойцу вызначаюць і спецыфічныя фізічныя прыкметы, напрыклад, нізкі лоб, скошаны падбародак, нейкія спецыфічныя бугры на галаве і да т. п. Ведаеце, мне даводзілася мець справу з забойцамі, прытым, забойцамі-садыстамі, з тварамі анёлаў. Не адвяргаючы, што, скажам, тэмперамент, характар, нейкія фізіялагічныя асаблівасці, якія адбываюцца пэўную ролю ў паводзінах чалавека, могуць перадавацца па спадчыне, трэба ўсё-такі канстатаваць — злачынцу нараджае асяроддзе і ў першую чаргу сям'я.

— Відаць, злачынства, як і хваробу, лягчэй папярэдзіць, чым потым з ім змагацца...

— Гэта ўсё правільна. Але вы паглядзіце, якая нізкая прававая свядомасць у нашых грамадзян. Растлумачу гэтую сваю думку на адным прыкладзе. Уявіце такую карціну. Ідзе раскрыццё цяжкага злачынства. На месца здарэння выехала аператыўная група і пачынае следчыя дзеянні — пошук улік, выяўленне сведкаў і да т. п. І вось тут нам даводзіцца сустракацца з праблемай, пра якую, я ведаю, і не чулі, напрыклад, у той жа Швецыі, Англіі ці ЗША. Праблема гэтая — нежаданне многіх грамадзян, што маглі стаць выпадковымі сведкамі здарэння, выступаць у гэтай ролі, супрацоўнічаць з міліцыяй. Мы пачынаем упрощаць: не хочаце гаварыць пры людзях, пазваніце інкогніта па тэлефоне, толькі падзяліцеся з намі тым, што вам падалося падазронным, каго з незнаёмых людзей бачылі паблізу месца злачынства.

— Баяцца помсты?

(Працяг на стар. 12)

“Я ПРАВЁЎ СВОЙ НАРОД ПРАЗ ЯГО ГІСТОРЫЮ...”

Урачысты вечар, прысвечаны 60-годдзю народнага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава, прайшоў у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Сабраліся прадстаўнікі грамадскасці, афіцыйных колаў, шматлікія прыхільнікі таленту Івана Гаўрылавіча. Ад імя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка і юбіляра павіншаваў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта М. Сазонаў. Прысутны адрас, падпісаны прэм’ер-міністрам дзяржавы М. Чыгіром, зачытаў яго намеснік У. Русакевич. Народны дэпутат Рэспублікі Беларусь, паэт А. Вярцінскі віншаваў калегу па пяры ад імя Старшыні Вярхоўнага Савета М. Грыба.

Былі і іншыя афіцыйныя віншаванні. Міністр культуры і друку Рэспублікі Беларусь А. Бутэвіч падараваў юбіляру яго партрэт і выказаў пажаданне, каб ніколі не плакала на Беларусі пераліпка. Актыўнасць жыццёвай пазіцыі І. Чыгрынава, плённасць яго мастакоўскіх набыткаў адзначалі, вітаючы юбіляра, старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі М. Ганчарык і старшыня Мінгарвыканкама А. Герасіменка.

Пра ўклад І. Чыгрынава ў развіццё беларускай літаратуры гаварылі вядучы вечара старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі В. Зубінак і дырэктар Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі В. Каваленка.


У заключэнне да прысутных звярнуўся сам юбіляр. Падзякаваўшы за шчырыя віншаванні, Іван Гаўрылавіч зазначыў: “Я шчаслівы, што за гады літаратурнай працы мне ўдалося правесці свой народ праз яго гісторыю — ад хрышчэння да чарнобыльскай бяды, якую перажываю найбольш востра”.

А завяршыўся ўрачысты вечар спектаклем “Звон — не малтва”.

І СПРАВАЗДАЧА, І ВЫБАРЫ

Адбылося справаздачна-выбарчае пасяджэнне секцыі прозы СП Беларусі. Пра работу секцыі ў справаздачных перыяд расказаў старшыня секцыі Аляксей Жук. Сябры секцыі дапоўнілі паведамленне старшыні і выказалі прапановы аб тым, як разнастаіць і пашырыць работу секцыі ў будучым. Затым адбыліся выбары. Новым старшынёй секцыі прозы абраны Леанід Левановіч, намеснікам старшыні — Анатоль Сулянаў і Барыс Пятровіч, скаратаром — Андрэй Федарэнка.

“АД, ПОЛАЦКА І НЯСВІЖА...”



“Ад Полацка і Нясвіжа да Падуі і Венецыі” — так называецца кніга, на прэзентацыю якой прыйшлі дыпламаты, парламентарыі, міністры, дэлегаты навукі і мастацтва. Гаворка за “круглым сталом” Дома літаратара вялася не столькі пра саму кнігу, колькі пра падзею, што стала ля яе вытокаў. Маецца на ўвазе святкаванне 500-годдзя Скарыны ў Падуі ў 1992 годзе і праведзеная тады ж Першая беларуска-італьянская канферэнцыя ў Венецыі. Матэрыялы канферэнцыі і склалі кнігу, выдадзеныя з дапамогай Фонду Чыні (Венецыя).

З кароткімі прамовамі выступілі пасол Італіі ў Беларусі сп. Берцінета і міністр замежных спраў РБ У. Сянько.

Пра ўрачыстасць у Падуанскім універсітэце расказалі экс-міністр замежных спраў Пётр Краўчанка, намаганні якога ў значнай меры і здзейснілася культурная акцыя, і аўтар мемарыяльнай дошкі, скульптар Валеры Янушкевіч. Мастачка Нлі Шчасная падаравала Нацыянальнаму навукова-асветнаму цэнтру імя Скарыны сваю граюру.

Адам Мальдзіс, адзін з “хросных бацькоў” акцыі і дырэктар згаданага цэнтру, назваў усіх, хто спрычыніўся да падзеі і выхаду кнігі, а таксама падзякаваў фундатарам: навукова-вытворчаму цэнтру “Аднава” (генеральны дырэктар сп. Кудрэйка) і універсаму “Цэнтральны” (дырэктар сп. Грыгор’еў) — за магчымасць святчонага прадстаўлення навуковага выдання. Італьянскае шампанскае разам з напоем “Скарынаўка” сталі заключнымі акордамі прэзентацыі.

СМУТНАЮ ПАРОЮ НЕЛЮДЗІМАЙ...

БЛІЦ-АНКЕТА “ЛіМа”

ЯКАЯ КНІГА (ТВОР, ПУБЛІКАЦЫЯ) МІНУЛАГА ГОДА ЗАПОМНІЛІСЯ, ЯКОЕ ЛІТАРАТУРНАЕ ІМЯ ЗВЯРНУЛА НА СЯБЕ ВАШУ ЎВАГУ?

Апытанні такога роду, мабыць, не адлюстроўваюць усёй літаратурнай панарамы за 1994 год. Колькі чытачоў, столькі падыходаў, крытэрыяў, густаў. Калі ж чытач — паэт, празаік, перакладчык, крытык, то элемент суб’ектывізму будзе яшчэ большым. Могуць выпасці з поля зроку асобныя значныя творы і публікацыі, цэлыя жанры... Тым не менш, пэўная карціна ўсё ж ствараецца. Дапоўніць яе пры жаданні маглі б і чытачы — не літаратары. Іх водгукі мы ахвотна змесцім на нашых крытычных старонках.

Лідзія АРАБЕЙ:

— Некалі, працуючы ў выдавецтве “Беларусь”, а пасля ў рэдакцыі часопіса “Польмя”, я павінна была чытаць усё, што начальства клала на мой стол. І хоць часам ад чытання некаторага рукапісу рабілася ледзь не млосна, я мусіла дачытваць яго да канца, каб па службе зрабіць сваё заключэнне.

Пайшоўшы на вольны хлеб, дазволіла сабе раскошу не чытаць таго, што не падабаецца. І цяпер, перагарнуўшы некалькі старонак сумнага, шматслоўнага рамана, я пакідаю яго. Можна, і дарэмна, можна, трэба было б пераадолець які бар’ер і ўчытацца? Ды навошта сябе прымушаць!

Так што не магу гаварыць пра шмат якіх твораў, надрукаваных ў гэтым годзе, а толькі пра тое, што запомнілася.

А запомнілася мне апавесць Уладзіміра Ліпскага “Аўцокоўца”, надрукаваная ў N 5 часопіса “Польмя” за мінулы год. Гэта апавесць, — нібыта невядомы дасюль востраў, адкрыты ў нашым, такім няпростым жыцці.

На зямлі, прысыпанай чарнобыльскім попелам, жывуць людзі, душы якіх не крануў гэты попел. У нашым жорсткім, часам грубым жыцці яны захавалі спагадлівасць, добразычлівасць, жанчыны там — калінкі, а мужчыны — каласкі. Пра сваё гора, пра свае радасці яны расказваюць з гумарам, з філасофскім спакоем.

Яны смяюцца з сябе, са свайго суседа, з розных з’яў і праяў навакольнага жыцця. Яны падобныя на габраўцаў альбо шатландцаў, пра якіх складзена шмат анекдотаў, яны нібыта дзівакі, але на самай справе мудрэшныя за шмат якіх напышлівых разумнікаў.

Да таго ж, у наш час, калі друкаванае слова часта наводзіць на сум, малое навакольнае жыццё чорнымі фарбамі, “Аўцокоўцаў” Уладзіміра Ліпскага проста весела, прыемна чытаць.

І яшчэ адзін твор мне запомніўся — гэта невядомы апавяданне Анатоля Крайдзіча “Мурашнік” (“ЛіМ” за 2 верасня 1994 г.).

Мурашкі выбралі няўдалае месца для свайго мурашніка, пабудавалі яго ледзьве не на самай дарозе, і хто б ні ішоў — пешы ці конны, знарок ці незнарок раскідаў, бур’яў іх жылло. А мурашкі зноў і зноў цярпіла яго аднаўлялі. Вось і ўвесь змест апавядання. Але яно напісана з такім спахвешаннем і любоўцю да гэтых маленькіх, такіх працавітых і ўпартых істот, з такімі трапнымі назіраннямі натураліста, і такая тут аналогія!..

Мурашнік — наша Беларусь, што ляжыць на шырокай дарозе Еўропы, яе паліць, разбураюць ворагі, а яна зноў і зноў увакрасае з популя.

Ёсць і яшчэ добрыя публікацыі — у “Польмі”, “Маладосці”, “ЛіМе”, яны сведчаць пра тое, што беларуская літаратура жыве і будзе жыць, але, я думаю, пра іншыя творы скажуць іншыя.

Уладзімір АРЛОЎ:

— Адразу хачу папярэдзіць, што буду весці гаворку пра свой 1994-ты — бо зорны (каляндарны) год з ягонымі выбарамі прэзідэнтаў, рабаваннем грамадзян, публікацыяй твораў ды ўсімі іншымі “каардынатамі быцця” наўрад ці калі-небудзь можа быць тоесны таму году, які пра жыццё асабіста ты.

З майго мінулага года найбольш запомніліся раманы “Валхвец” (“The Magus”) англічаніна Джона Фаўла і “Пра герояў і магільні” аргенцінца Эрнэста Сабаты, што не без спосеху выдэе эстэтычную і філасофскую палеміку са сваім знакамітым суайчыннікам Хорхе Луісам Борхесам, які апошнім часам зрабіўся ў нас для часткі пішучай браці ледзьве не галоўным літаратурным аўтарытэтам усіх часоў і народаў.

Што да тутэйшых аўтараў, дык, натуральна, прыцягнула ўвагу публікацыя верстаў У. Арлова ў 3-м нумары новай “Крыніцы” і “Сібірскай апавесці” таго самага аўтара ў 4-м нумары таго самага часопіса. (На момант, калі пішуца

гэтыя радкі, ні адзін, ні другі з названых нумароў па незалежных, як той казаў, ад рэдакцыі прычынах у свет яшчэ не выйшлі, а таму згаданыя творы нікому з удзельнікаў анкет, напэўна, не запомніліся).

З айчынных літаратараў звярнулі на сябе ўвагу таксама імёны купецкага старасты Трафіма Сурты і рэгентна магістрацкае канцэлярыі Юрыя Трубіцкага, аўтараў “Магілёўскай хронікі”, якую я рыхтаваў да друку ў па-ранейшаму родным выдавецтве “Мастацкая літаратура” разам з усім пакутным томам беларускіх летапісаў і хронік, што ў перакладзе на сучасную беларускую мову павінен з Божай дапамогай усцешыць чытачоў у 1995-м.

Калі казаць пра творы больш сціплага жанру, дык урэзаўся ў памяць бліскучы водгук чытача Б-ва на маё паведамленне пра былую каханку Генры Мілера (гл. анкету ў леташнім перадавагоднім нумары “ЛіМа”), якую пасля некалькіх гадоў пошукаў удалося знайсці ў менскім мікраараёне Серабранцы (а не ў Малаўцы, як сцвярджалася раней), дзе яна жыве на мізэрную, не па заслугах перад прыгожым пісьменствам, пенсію, прытаргоўваючы півам каля універсама “Палессе”. Сэнс гэтай чытацкай эпісталы, вытрыманай у лепшых традыцыях нацыянальна свядомай цнатлівасці, зводзіўся да таго, што беларуская жанчына ніколі не раскрыла б абдымкаў гэткаму вуццішаму жлукталю, распусніку, аматару ненарматыўнай лексікі ітс.

І такім чынам, год усё ж не прайшоў марна.

Леанід ГАЛУБОВІЧ:

— Усё яшчэ чуюцца галасы — і пераважна чамусьці з пісьменніцкай ваколіцы, — што беларуская літаратура памірае, а паззія — увогле даўно нябожчыца. Адзін з жывых Ерафеевых нават наважыўся быў адляваць усю савецкую літаратуру на старонках “Літаратурнай газеты”. З’яўляюцца і айчыныя “хаўтуршчыкі”...

Аднак наша літаратура, калі і моцна хварэе, то мае дастатковы ўнутраны патэнцыял, назапашаны спрадэчнай эвалюцыйнай культурай продкаў-крэўнікаў, каб не губляць спадзеву на сваё выздаравленне. Апынуўшыся цяпер, скажам там, у рэанімацыйным блоку, яна “змагаецца” не столькі за чытача, колькі за самую сябе. Яна самаўдастаткоўваецца, самаўсведамляецца, убіраючы і перастраўліваючы на злом хваравітага часу адметны вопыт еўрапейскай і сусветнай культуры...

Шкада будзе, калі яна — неўпрыкмет для сябе — склератычна выпусціць з паміці свой нацыянальны знак: традыцыю, каларыт, народнасць...

Апошнім часам намагаецца мудрэць і наша паззія, хоць, вядома, аніяк не зможа стаць вышэй самае сябе.

“Когда б вы зналі, из какого сора растут стихи...” — апраўдваўся Ганна Ахматава, але як бы яна — арыстакратка — адрагавала на тое, што вершы могуць “вырастаць” і з самых каштоўных мінералаў, як гэта здараецца ў “постсавецкай прасталюдзіні” Галіны Булыкі?!

Беларуская жаночая паззія “зачала” ад мужчынскай, па сутнасці ад Таленту (дзякаваць Богу, што былі ў нас выдатныя паэты), адсюль і плён, і наспелая пладаноснасць, і пытанне да мужоў-пракоўцаў:

Млын,
заценены лісцем стрымцелым і чорным,
У мікрэчную выспу забіты,
бы кол,
Круціш духам якім
ненажэрныя жорны,
Мелеш чорту якому
зырысты падзол?
То пратнуцца нябёсы
арліцай залётнай.
То патоне
прыблудных варон чарада.
То з усходу на захад,
То ў бок адваротны
Без дарог
круціць хісткае кола
Вада.

Дзе ж той волат,
што выспу падніме на плечы
І стрывае ў няёмкай
чужой пуцце,

Аж пакуль азырынка
на росціні рэчак,
Як дзіцячае цемечка,
Не зарасце?..

Лепшай кніжкай года лічу паэтычны зборнік “Турмалін” вышэй згаданай і працытаванай аўтаркі.

Найбольш адметнае імя для мяне ў беларускай прозе апошняга часу — Андрэй Федарэнка, хоць выпушчаная ім у літаратурны свет кніга “Смуга” дарэшту гэтак імя не раскрывае.

Уразлі і паўплывалі на творчы тонус: новы часопіс “Крыніца”, кніжка “Сны на чужыне” Янкі Юхнаўца, літаратурныя постаці — у творчасці і па-за ёю — Надзеі Артымовіч з Бельска і Міколы Куррэва з Папялёва... Са шкадаваннем і самотаю назіраю за згасаннем (і творчым, і выдавецкім) віленскай “Нашай Нівы”... І ўсё ж жыву творчым спадзяваннем. Літаратура для гэтага самы прыдатны заняткаў.

Яўген ГАРАДНІЦКІ:

— У наш роспачны час, калі ў паветры, здаецца, лунае думка — а ці не настae ўвогуле канец ўсёму? — варта дзеля духоўна-псіхалагічнай раўнавагі хоць зрэдку засяроджвацца на чымсьці жыццёвым і перспектывным. Пакуль яшчэ не прагучаў канчатковы вырак хвораму грамадству (рэанімацыі не падлягае!), ёсць сэнс спрабаваць адшукаць здаровыя, непашкоджаныя распадам участкі, якія, злучыўшыся, маглі б склаці аснову здаровага арганізма.

Новыя імёны, новыя творы, новыя ідэі... Яны сёння патрэбныя, як ніколі. Бо іх наяўнасць, іхні прыход могуць якраз і засведчыць калі не рашучы паварот да лепшага, дык зрухі ў гэтым кірунку. “На іх у мяне надзея...” — гэтыя словы, як запавет, як сімвал веры, пакінуў, адыходзячы, Уладзімір Караткевіч.

Нельга ў адначасе абнавіцца, новыя сілы набіраюцца пакрысе, спахвала, што не надта кідаецца ў вока сярэд інтэлектуальнага рэзруху і душэўнай сумятні. Але руць Адраджэння пачынае ўсё ж сям-там (на вышэйшых, незабалоначаных мясцінах) выступаць выўвёны. Дарэчы, магчымасць трымаць у руках факсімільную “Рунь” Максіма Гарэцкага — адна з прыемных азнак гэтага працэсу.

З кніжных выданняў канцэптуальнай навіной, аб’ектыўнасцю, сцісласцю выкладу, стылёвай выразнасцю, густоўнасцю афармлення прыйшла да душы кніга Генадзя Сагановіча “Войска Вялікага княства Літоўскага ў XVI—XVII стст.” у ілюстрацыях Сяргея Харэўскага. Гэтую невядомую кніжачку, што злучае ад безагляднага гістарычнага рамантызму, чытаў непаспешліва і са смакам, бы мастацкі твор.

На працягу прамінулага года не раз і не два з глыбокімі, аналітычнымі публікацыямі на старонках “ЛіМа” выступаў магільвец Васіль Аўраменка — імя новае ў беларускай публіцыстыцы, але, упэўнены, невыпадковае. Ягоныя выступы характарызуюцца жанравай і тэматычнай разнастайнасцю (тут і невядомы літаратуразнаўца эсэ, нахвінае пазмай Аляксей Разанава “Гліна”; і аналітыка-псіхалагічны дослед беларускага і расійскага менталітэту, прыроды імперскасці; асцясаванне ўрокаў гісторыі і роздум над актуальнымі праблемамі сучаснага жыцця). Адна з галоўных высоў Аўраменкі — думка пра бесперспектыўнасць замыкання на вузкакультурніцкіх інтарэсах, пра неабходнасць пранікнення нацыянальнай свядомасці ва ўсе сферы духоўна-практычнай дзейнасці беларуса.

Мабыць, адно гэта й можа выратаваць нас, як народ.

Уладзімір ГНІЛАМЁДАЎ:

— Восенню трапіў у рукі тоўсты том К. Мерляка “Дзейнасць Кастуся Мерляка на эміграцыі”. “Праца — успамін” — як вызначае жанр гэтага твора аўтар. Своеасабліва аўтабіяграфія, справаздача аб пражытым, кніга зрабіла на мяне моцнае ўражанне і я першая сур’ёзная гісторыя беларускай ваеннай эміграцыі 1945—1990 гг. (прынамсі, многіх яе аспектаў), напісаная дасведчаным чалавекам, удзельнікам тых падзей, і маштабам асобы самога аўтара, які адначасова з’яўляецца і героем гэтай “працы-ўспаміну”. З яе я ўпершыню даведаўся пра многія моманты ў блуканнях беларускай ідэі на эміграцыі, палітыку т. зв. “непрадрашэнства”, канфлікты ў асяроддзі яе дзельцаў, нават пра асобныя аспекты дзейнасці вядомага савецкага разведчыка К. Філібі.

Што ж тычыцца асобы аўтара, дык сёння, гаворачы літаратуразнаўчай мовай, такі тып чалавека, як Кастусь Мярляк, упаўне прэтэндуе на культурнага героя сучаснай нашай літаратуры. Скажу без значага перабольшання: яго ініцыятыўная і прадуманая дзейнасць, арыентаваная на карысць грамадства, яго сацыяльную і нацыянальную арганізацыю, змаганне з дэструктыўнымі сіламі, што перашкаджаюць людзям жыць сваім жыццём, — сведчыць пра не абыякавага духоўнага магчымага нацыянальнага характару беларуса, пра трыушнасць яго прыродных, "базавых" сіл, урэшце пра яго дзяржаўную дбаласць і розум.

Цікавае было, запомніліся словы: пагадзіць, талераваць, прысабечыць, якія ў нас пакуль што не ўжываюцца. Шкада. Добрыя, дакладныя словы.

На другое пытанне — пра новае імя з ліку маладых — мне адказаць цяжка...

Алег ЖДАН:

— Прызнаюся: раман Міколы Кусянкова "Явар і каліна" я прачытаў на рускай мове, як рэдактар, у выдатным перакладзе У. Машкова. Больш таго — падчас чытання думаў не столькі пра аўтара, колькі пра перакладчыка: як жа цяжка было яму перадаць нязмушаную спявадальную гаворку рамана, перарывістае дыханне маналагаў... Але ж шмат старонак прачытаў і ў арыгінале: у "Нёмане", дзе я працую, да перакладаў ставіцца ўважліва і на сталае рэдактара — для параўнання, удакладненняў — ляжаць абодва экзэмпляры, і беларускі, і рускі.

Вельмі простая і адначасова адмысловая пабудова гэтага твора: то нібыта неабавязковыя жарты ды кепкі, то драматычныя сітуацыі, што краюцца ўжо не розум, а душу; то сцэжка ў лесе, на якой месціцца толькі дзве постаці — дзіўчыны ды хлопца, то — прагаліна, дзе відаць ужо лёс маўклівага народа, пра які, уласна кажучы, і гаворка.

Ёсць і крытычныя заувагі па некаторых старонках. Як без гэтага? Без зауваг не жывём... Паўтары шмат якіх дэталей і эпизодаў уваходзяць у канструкцыю рамана, але ж падчас іх знадта многа, не такі ўжо бяспмятны я чытач, каб напамінаць тры, а мо і чатыры разы пра тое, як Гаркуша напукаў "цешку"... Ёсць непатрэбныя, на маю думку, сцэны, напрыклад, любоў на печы, ад якой аж трэскаюцца цагляныя. Вядома, смешна, але ж крыху й не па сабе ад гэтых любішчаў.

Думаю, што раман "Явар і каліна" найбольш прыкметна з'яўляе літаратурнага года. З імянаў назаву добра знаёмыя: Адам Глобус (апавяданне "Гісторыя ката", "Наша Ніва", N 16) і Аляксей Астахоў (апавяданне "Жоўты колер белага снегу", "Крыніца", N 1/7). Творы палірна розныя — і па пазыцыі, і, відаць, па светаадчуванні аўтара. У А. Глобуса — сапраўды пакутлівае станаўленне душы і светапогляду маладога чалавека, у А. Астахоўка — яе, неўміручай душы, разбурэнне.

Калі б паказаць графічна маю чытацкую цікаўнасць да памянёных тэкстаў, дык для рамана М. Кусянкова я вычарціў бы парабулу з малым — напачатку — значэннем па восі "у", з багатым — па "х", дзе "у" — жыццё асобы, "х" — народа; для апавяданняў А. Глобуса і А. Астахоўка — наадварот, г. зн. — класічную экспаненту.

Юрась ЗАЛОСКА:

— Хоць у падтэксце пытання і "прачытаўшыца" літаратуры і літаратура беларуская, аднак жа, мяркую, больш слухным — і карысным — было б гаварыць пра імяны і творы з усяго літаратурнага абшара. Часта бо запамінаюцца і ўражваюць якраз рэчы замежнай літаратуры; так ужо складваецца — сучаснаму літаратуры на кананічнае бесперапыннае вучыцца, і чым большы абсяг яго цікавасці, тым большая верагоднасць, што вырастае мясцовы "Джойс".

Дык вось. "Патрэбна кніга" — у патрэбны час". Не ведаю, ці гэта ўласная формула Г. Гурджыева, ці яго адмысловы пераказ мудрасці даосаў, аднак жа толькі ў 1994 годзе да мяне "прыйшла" дзіўная, неверагодна зробленая (па форме) рэч — "Хазарскі слоўнік. Раман-лексікон на 100000 слоў. Фрагменты" Міларада Павіча (друкаваўся ў 1991 г. у часопісе "Іностранна літаратура"). Відаць, павінен быў прайсці пэўны час, каб гэтая рэч замяла быць успрынятай майё чытацкай свядомасцю. Найбольш уразілі дзе акалічнасці. Папершае, віртуознае выкарыстанне белетрыстычнай формы (пра гэта трэба гаварыць асобна), па-другое, тым не менш, правядзенне праз сюжэт-містыфікацыю пэўных культуральных, тэалагічных, этычных і г. д. ідэй (тут як хто расчытае). Карацей, створана нешта прыналежнае. Карацей, створана нешта прыналежнае — творкам "Ютэр", альбо, яшчэ трапней, твор — "кубік Рубіна": адзін і той жа тэкст дазваляе пабудоваць N + 1 варыянт "сюжэтнай лініі", г. зн. выдатна дэманструе рэлятывінасць усялякага роду "лінейнай" белетрыстыкі; акрамя таго, М. Павіч здолеў бліскуча паказаць метаморфічны характар незалежнасці аўтара літаратурнага твора ад формы, якой бы складаная яна ні была. Вядома, стварыць такую рэч можна было, толькі валодаючы немалым інтэлектам. Выніковая "мараль" трывіяльная: вучыцца, вучыцца і вучыцца...

У гэтым сэнсе павучальны вопыт Таццяны Шамякінай, чья даследчыцкая творчасць у мінулым годзе найбольш прыцягнула маю ўвагу

сярод айчынных аўтараў. Праўдзівей, нарысы Т. Шамякінай па сусветнай міфалогіі зацікавілі яшчэ з сярэдзіны 1993 г., калі яны пачалі друкавацца ў часопісе "Роднае слова" (на мой погляд, адным з лепшых на сёння беларускіх часопісаў). Т. Шамякіна зрабіла тое, што зрабіць вельмі цяжка, аднак жа, падаецца, што толькі і мае каштоўнасць у плане культурным: не проста скампілявала, як гэта часта робіцца, процымі міфалагічных, эзатэрычных і акулт-ных звестак (што для беларускага дыскурсу само па сабе падобна), але самастойна на версіфікавала міфалагічную традыцыю, зыходзячы з уласнага бяздумнага. Карацей кажучы, парадкуючы багаты пазнаваўчы матэрыял, здолела захаваць неабходную ступень самастойнасці ў яго асэнсаванні. Гэта і ёсць вышэйшая прычына, што абумовіла адпаведнае да аўтаркі стаўленне.

Між іншым, было б натуральным пабачыць у новым ці наступным годзе і кнігу вышэйпамянёных нарысаў.

Названыя рэчы запомніліся найбольш. Вядома ж, яны не адзіныя з тых публікацый і кніг года, што выклікалі асабліва ўвагу. Сярод іх мог бы назваць нарыс С. Судніка "Падарожжа ў Краіну Арыяў" ("ЛіМ", 2-9.09.1994), кнігу пазіі Б. Лесьмяна ў перакладзе А. Мінікіна "Пан Білшыньскі" ("Мастацкая літаратура"), эсэ С. Паўлюскага "Ідэя Мёртвага Дому" ("Наша Ніва", N 3, 1994), корпус тэкстаў, прысвечаных В. Ластоўскаму ("Крыніца", N 8/2, 1994), корпус тэкстаў, змешчаных сёлета ў літаратурна-філасофскім зшытку "ЗНО" ("Культура").

Ніна МАЦЯШ:

— Не магу пахваліцца, што праз мае рукі праходзіць шмат перыёдыкі: замянае нездароўе. А сёлета й пагатоў меней чытаць: няма грошай, каб набыць нават жаданыя выданні. Лепшай публікацыяй на гэтую тэму бачыцца апавяданне Раісы Баравіковай "Я не Вальтэр, але..." ("ЛіМ" за 11.XI.94). Няблага, нават пажадана і сучаснаму творцу мець вальтэраўскія асветнасныя ўдзячнасць і Генадзю Бураўкіну за сустрэчу з Сэрцам. Нанізка ягоных вершаў у 6-ым нумары "Полымя" прынесла сапраўдную асалоду ад прынясця Пазіі. Вершы Бураўкіна чыталіся з асаблівай увагай: апошнім часам пазт амаль не друкаваўся. Карцеля пераканана, што высылванне дзеля дзяржаўных патрэбаў Айчыны не знежывіла ў ім боскага творчага дару. Радасна, што пазт не развучыўся быць гранічна шчырым і не на паказ узрушаным. "Што тут паробіш, калі ўсе гадзі ў нёс, нібы пракляцце і закляцце, упартую адданасць роднай хаце і ўдзячнасць краю, дзе жылі дзяды". Споведзь пазта набыла гаротны ноткі — як складачкі горычы пры куточках вуснаў. І сталы ўзраст, і мудрая развага, і маладога сэрца трапанне...

Як бы скрутна ні складалася з фінансамі, а ўсё ж падлісалася на "Крыніцу": вельмі і вельмі неардынарны, змястоўны часопіс стварылі хлопцы! Паманялася канцэпцыя выдання — і ўсё зыначылася, і змест, і кшталт. Не дзіва, такі магутны склад рэдакцыі, згадайма хоць бы Разанава, Някляева, Арлова... Каб часопіс з нязменнай цікавасцю чытаўся ад першай да апошняй старонкі — здзяець такое па сіле толькі гурту сапраўдных папчэнікаў і аднадумцаў: віншую, крывічане! А думаецца мне пра вас і ў сувязі з іменем Аляксея Мельнікава. Не ведаю асабіста гэтага чалавека, але мне ён бачыцца ў вашай кагорце. Люблю ягонае піро — глыбокага знаўцы беларускай рэлігійнай, духоўнай літаратуры. Сустраска яго, калі не памыляюся, на старонках "Спадчыны". Зараз маю сталую ўцеху — "Кнігу жыцця і хаджэнняў" ("Маст. Літаратура", 1994). Таленавітае шчыраванне Ларысы Чарнышовай ды Сяргея Шупы не навіна для мяне. Імя ж Аляксея Мельнікава нячаста фігуруе ў друку, прынамсі, для нас, правініцлаў. Вось і цяплее на сэрцы ад усведамлення, што не выпетрываецца культурная глеба беларуская, што родзіць яна — шмодра. І зноў услед за Г. Бураўкіным хочацца паўтарыць-памаліцца:

Смутнаю парою нелюдзімай,
Калі ўсё вакол ідзе на злом,
Божа,
Захіні маю Радзіму
Мудрасцю,
Спакоем
І цяплом!

Уладзімір ПАЛУПАНАЎ:

— Так, напэўна, было наканавана лёсам, што гэтай восенню я адкрыў для сябе Сакрата Яновіча, хоць раней яго прозвішча было мне вядомае па публікацыях у беластоцкім "Часопісе", а таксама ў тыднёвіку беларускай і Польшчы "Ніва", дзе ён рэдагуе старонку літаратурна-мастацкага аб'яднання "Белавежа".

Адкрыццё звязана з амаль адначасовам прачытаннем яго эмацыянальнага артыкула ў "ЛіМ" 4 лістапада 1994 года і кнігі "Доўгая смерць Крынак" (Беласток-Бельск, 1993), ад якой я проста ў захапленні.

Пад уздзеяннем прачытанага прыгадалася, як я, адлачываючы летам 1990 года на ўзбярэжжы Балтыкі, пазнаёміўся ў сталойцы санаторыя з маладжавай кабетай. Даведаўшыся, што я з Беларусі, яна накінула на мяне: "Вы не беларусы, вы — трусцы (у сэнсе, баяліўцы)! Ваш парламент размаўляе на чужой мове".

Я не знайшоўся, што ёй адказаць. Як высветлілася, сама яна была з-пад Беластока. "Во, — падумаў я сабе, — якія там жывуць свядомыя беларусы, не тое, што мы"...

Нядаўна Беларусь наведваў вядомы французскі журналіст і пісьменнік Філіп Ганье-Раймон. Больш за ўсё яго ўразіў той факт, што ён не чуў у Мінску беларускай мовы. А як вядома, цяпер у Францыі прымаюцца вельмі жорсткія захады адносна захавання чысціні і ўжывання французскай мовы. Не адстаюць ад французцаў і палкі, як адзначае ў згаданым артыкуле Сакрат Яновіч. Я поўнасьцю падтрымліваю яго думку аб тым, што "чыя ўлада, таго і мова ў ёй".

Здаецца, у Янкі Брыля, у адной з яго мініячур, напалкаў нешта такое: "Беларуса можна толькі прымусяць стаць беларусам". О, на вялікі жаль, гэта горкая праўда... Рускамоўным "патрыётам" непатрэбна беларуская суверэнная дзяржава, ім, як слухна сказаў Сакрат Яновіч, "трэба губерні".

Вельмі сугучны майму сэрцу і намёк спадара Яновіча "на нешта кшталтам Грамадскага інстытута абароны добрага імя Беларусі і беларускай культуры". Не адкрыю вялікага сакрэта, калі скажу наступнае: нас не паважаюць у свеце за тое, што мы не паважаем самі сябе і не баронім сваё! Таму ў нас няма па сёння свайго гімна, свайго арміі, сваіх узнагарод, сваіх грошай... Таму зневажаецца дзяржаўная сімволіка.

Варта сказаць і пра апавяданні, якія моцна ўразілі мяне. Такім шчырым і знаёмым, родным паўеяла ад іх, быццам напісаны з чыстай лясной крыніцы, падыхаў незабыўным паветрам дзяцінства. Агульнае ўражанне выкажу вядомым радком Янкі Купалы: "Сычодзіць вёска з яснай явы..." Гэта так яскрава падаецца ў апавяданнях Сакрата Яновіча. Вось толькі адзін урывак, які асабліва лёгка на сэрца: "Чалавек, бачыш... адрываецца ад каранёў свайго. Тлумачыцца таго ёсць, аднак цяжка ўказаць на галоўнае сярэд іх. У гэтых людзкіх вывараченнях ёсць трагічнасць самаадрачэння... Можна дадаць: звырыны інстынкт, каб толькі наесціся, Ну і ў цяпле быць. Усё робім перш дзеля самога існавання. Жыць жа трэба! /.../

Ці магло быць інакш? Не, не магло.

Цікава, сам пачаў, што розум, з'яўляючыся ў чалавека, не змяняў яго сутнасці як жывое з'явы. Тады — дзеля чаго ён у ім, гэты розум? Усёго, каб ведаць, што жыве? Мала як бы... Каб болей і болей ведаць? Дык — нашто?

Каб працы пазычыцца, да раю дайсці? Але заўсёды будзе пытанне: а што далей?.. ("Занатоўкі для памяці").

І сапраўды: што далей?.. У адным перакананы разам з Сакратам Яновічам: далей перамога розуму. Ён павінен перамагчы, інакш мы страцім нават тое, што маем.

Васіль СЁМУХА:

— З таго, што я сёлета прачытаў, мяне найбольш уразіла лібрэта оперы "Фаўст". Гэты твор знойдзены ў архіве Санкт-Пецярбурга і рыхтуецца да пастаноўкі Беларускай капэлай "Адраджэнне", заўзятымі рупліўцамі беларускай музычнай культуры Віктарам Скоробагатавым, Яўгенам Паплаўскім, Наталляй Скобелевай. Для мяне знаходка — самая радасная сенсацыя культурнага жыцця 1994 года.

Аўтар оперы — Антоній Радзівіл, сучаснік і сябра вялікага нямецкага пазта. Так, так, з тых самых Радзівілаў, з нашых, хоць і з прускай галіны.

Калісьці, перакладаючы "Фаўста", я чытаў матэрыялы да пастаноўкі оперы на Берлінскай сцэне ў 1828 годзе. Чытаў і ўстаўкі ў сцэнарый, напісаныя самім Гётэ. Якою мелася быць Радзівілава пастаноўка, не ведаю. Спектакль быў пастаноўлены толькі ў 1836 годзе, ужо пасля смерці Гётэ і Радзівіла. Гэта опера ў 25-ці актах. Мяркуючы па лібрэта — містычна-меладраматычнага плана.

Чакаю ўзнаўлення твора на беларускай сцэне.

Другая неспадзяванка года — паўнакрылы ўзлёт В. Аколавай. У творчай гонцы 1994 года, якая пачалася ў здаровым прэзідэнцкім стылі, яна выперадзіла ўсіх і апынулася на вяршыні творчай вертыкалі. Як калісьці ў старажытных грэках сем гарадоў спрачаліся за права лічыцца радаімай Гамера, так сёлета ў беларусаў, кажучы, сем банкаў спрачаліся за права ўтварыць свае грошы ў творчасць, у жывы радок Аколавай. Перамаглі фірмы "Daipova", кампанія "Слава" і інш., — а мы, чытачы, цяпер маем адмысловы ў сваім родзе, непатуторны, унікальны, хвалены-недахвалены ўзор плённай прафанізацыі і здэку з пазіі вялікай расейскай пазткі М. Цвятаевай. І яшчэ маем цыкл вершыкаў, у кожным з якіх сапраўды па 14 радкоў (сам лічыў!), так бы мовіць — "санэты"! Што да ўсяго гвалту вакол "свята беларускай музы", дык каму смех, каму гілхтар, бо колькі ні крычы "Халвал Халвал", а ў роце не пасаладзец...

Андрэй ФЕДАРЭНКА:

— Абдумваючы адказ, успомніў адкрыты ліст да сябе В. Яраца, надрукаваны ў "ЛіМ", з папрокамі, што я ў гутарцы з Ю. Залоскам адных пісьменнікаў назваў, другіх — не (што, відаць, азначае, любіць не тых, каго "трэба любіць"). І падумалася — сапраўды, даволі небяспечная справа даваць адказы на пытанні, якія патрабуюць канкрэтыкі, пераліку імянаў. Аднак рызыкну.

Гэты год выдаўся для мяне не з лепшых, не дужа да чытання было, таму, мабыць, нешта важнае, вартае ўвагі я прапусціў. З таго, што прачытаў, найбольшае ўражанне пакінула "Масеева кніга" Сяднёва. Укладаннем, зместам, моваю, духам яна розніцца ад нашых тутэйшых кніг. У некаторых месцах здаецца, што чытаеш не арыгінальны тэкст, а пераклад з якойсьці іншай мовы. Узяць хоць бы кароткія, часта адзін-два абзацы, рэцэнзіі — такія ёмка, чытальныя, дакладныя, і параўнаць з нашымі рэцэнзіямі, на 10—16 старонак... Альбо лісты (пісьмы), кожны з якіх, бадай, скончаны маленькі мастацкі твор. Эсэ, пераклады, нарысы... Вось адна цытата "З майго дзённіка": "Васіль Хомчанка прыслаў ліст і ў ім: "Бел-чырвона-белы лунае над Домам урада". Бел-чырвона-белы сцяг лунае, а беларускія часопісы спынаюць сваё існаванне. Няма нічога больш недарэчнага, як нічым не забяспечаная незалежнасць..." Або цытата з артыкула "Беластоцкі сшытак": "З задніх дзвярэй у залу ўвайшлі два жаўнеры, гучна прывіталіся сваім "Жыве Беларусь!". Мы адказалі дружным "Жыве!"... Іхняе вітанне скаланула мяне да глыбіні — упершыню я пабачыў, пачуў беларускіх жаўнераў (1944. — А. Ф.). Забягаючы наперад, скажу — хіба адсюль пачалася мая Беларусь, у гэтую часіну яна прайшла праз маё сэрца. Усвядомленая, яна не давала мне ўжо быць раўнадушным"... Аж дыхнула, калі можна так сказаць, Гарэцкім.

Таксама запомнілася публікацыя ў "Нашай Ніве" анкетны-апытання "10, на Вашую думку, лепшых пасляваенных кніг ці публікацый". Праўда, цяпер, дастаўшы тую анкету, убачыў, што яна выйшла ў канцы 93-га года. Але пытанне вельмі актуальнае, і проста дзіўна, што вынікі анкетны не атрымалі за ўвесь 94-ты год практычна ніякіх адгалоўкаў. Вось бы "ЛіМ" такое ж правесці, склаці такі своеасаблівы "табэль аб рангах", толькі апытаць не літаратураў, я зрабіла "Наша Ніва", а чытачоў — падлічыкаў газеты. Мне здаецца, гэта варта зрабіць неадкладна, у першую чаргу, знайшоўшы ў газеце месца заміж якога-небудзь палітычна-гістарычна-грамадскага артыкула (які, на жаль, у большасці сваёй задужа расцягнутыя і нецікавыя). Упэўнены, што многія пісьменнікі цяперашнім часам зусім не ўяўляюць свайго чытача, не ведаюць "на каго працуюць", і такое адчуванне, што ўся маса мастацкіх кніг і публікацый паглынаецца пустаю.

Іван ЧАРОТА:

— Лічу неабходным азірнуцца крыху назад і згадаць анкету трохгадовай даўнасці пра "міжчасце", калі я разам з іншымі спрабаваў думаць наконт таго, што адбываецца і што застаецца.

На жаль, дагэтуль трымаецца "міжчасце" і тое самае "зачараванае кола" не знікае. Прынамсі, люд творчы ўсё больш і больш палітызуецца, бярэ на сябе функцыі якія заўгодна, толькі не асноўным пакліканнем вызначаныя. Канкрэтна: мне найбольш запомніўся апублікаваны ў "ЛіМам" зварот сакратара секцыі прозы да калег, якія страцілі жаданне нават гаворку весці пра свае арганізацыйныя і творчыя справы.

Дазволю сабе паўтарыць: мы ўжо звыкаемся, што служэнне — гэта проста служба, адмаўляючы напісанне вышэйшых законаў, паводле якіх служэнне Слову абмяжоўваецца менавіта Словам, а Духу — можа адплаціцца толькі духоўным.

Незалежна ад усяго згаданага я асабіста песімізму не паддаюся. І бачу дастаткова прыкладаў, якія ўмацоўваюць надзею.

Паколькі, відаць, іншыя анкетуемыя больш засяроджаны на плёне ў пазіі, прозе, драматургіі, хачу некалькі слоў сказаць пра літаратурна-знаўства і крытыку, якія апынуліся ці не ў самым незайздросным стане.

Істотным наробкам лічу выдадзеныя тры кнігі "Нарысаў па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей", падрыхтаваныя калектывам Інстытута літаратуры АН Беларусі. Як ні дзіўна, а за доўгі перыяд "вялікай дружбы народаў" нават факталагічны грунт гэтай сур'ёзнай праблемы не быў азначаны як след. І вось цяпер — у "міжчасце" — гэта робіцца.

Цікавае выклікае таксама кніжка Я. Янушкевіча "У працудванні знаходак", якая здольна захапіць і знаходкамі, і менавіта настроем пошуку, заўсёдным працудваннем.

Асабліва хачуся б спыніцца на зборніку артыкулаў "Сумежа" Алясея Яскевіча. Аўтар — з тых, хто не можа не выклікаць добрай зайдрасці ў сувязі з адданасцю праблемам надчасовым, глабальным, з трываласцю пазіцыі, з прафесійнай і грамадзянскай адказнасцю за свае словы і справы.

Карацей кажучы, год пранёсся не як парожні грузавік, і дай Божа, каб наступны быў меней грукатлівы, болей стваральны.

ДАЖЫВЁМ ДА ДВУХТЫСЯЧНАГА...

Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь сумесна з Саюзам пісьменнікаў Беларусі і Саюзам кампазітараў зацвердзіла план выпуску збораў твораў і выбранных твораў пісьменнікаў і дзеячаў мастацтва Беларусі на 1996—2000 гады. Чытачы атрымаюць навуковыя выданні Збору твораў Я. Купалы ў дзевяці тамах і М. Гарэцкага — у васьмі. Сярод масавых збораў твораў мяркуецца выдаць наступныя: Б. Мікуліча — тры тамы, У. Дубоўкі — чатыры, К. Крапівы — шэсць, А. Кулакоўскага — чатыры, І. Чыгрынава — шэсць, Р. Барадуліна — пяць, Н. Глевіча — шэсць, М. Стральцова — тры, М. Чарота — два, Л. Геніюш — тры, Я. Янішчыц — два.

Выйдуць выбраныя творы: А. Адамовіча — чатыры тамы, В. Адамчыка — тры, Г. Бураўкіна — два, А. Грачанікава — два, Л. Дайнекі — два, А. Звонака — два, В. Калко — тры, В. Карамазова — тры, А. Кудраўца — два, І. Навуменкі — тры, П. Панчанкі — два, М. Танка — два. Запланаваны аднатомнікі выбраныя Л. Арабей, В. Блакіта, Т. Бондар, Э. Валасевіча, В. Глевіча, Х. Жыцкі, С. Законнікава, В. Іпатавай, К. Камойшы, У. Карызы, У. Конана, В. Коўтун, М. Кусанкова, А. Ліса, Г. Марчука, У. Някляева, А. Разанава, Н. Тулупавай, Г. Шупенькі.

У выдавецтвае "Навука і тэхніка" ўбачыць свет аднатомнік выбранных твораў М. Улашчыка.

Для падростаючага пакалення выйдучь выбраныя творы В. Лукшы ў двух тамах, аднатомнікі У. Паўлава і У. Шыціка.

М. ЛУГАВЫ

У ПЛАНАХ — "БІБЛІЯТЭКА "ЛІТАРАТУРА ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ"

Полацкае шматгаліновае вытворча-камерцыйнае прадпрыемства "Дыяна" разам з групай энтузіястаў рытуе выпуск унікальнай "Бібліятэкі "Літаратура полацкай зямлі". Асобныя тамы прысвячаюцца карыфеям-асветнікам — Ефрасіні Полацкай, Францішку Скарыне, Сімяону Полацкаму. Чытачы атрымаюць таксама кнігі Яна Баршчэўскага, Янкі Журбы, Петруся Броўкі, Эдуарда Самуйлінка, Тараса Хадкевіча, Алесь Савіцкага, Васіля Быкава, Еўдакіі Лось, Рыгора Барадуліна, Генадзі Бураўкіна, Валянціна Лукшы, Уладзіміра Арлова — іншых пісьменнікаў, якія нарадзіліся ці працавалі ў старажытным горадзе на Дзвіне.

М. ЛУГАВЫ

У "ШКОЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ"

выдавецтва "Юнацтва" выпусціла раман Івана Пташнікава "Мсціжы". Гэта, як вядома, адзін з самых значных твораў сьліннага майстра сучаснай нацыянальнай прозы. Праблемы адданасці бацькоўскаму куту, лучнасці з роднай зямлёй, якія з уласцівым яму глыбокім псіхалагізмам вырашае пісьменнік, надзіва актуальны сёння, калі ў свеце паменшала дабрыві і сумленнасці. Змяняльна, што з раманам у першую чаргу зможуць пазнаёміцца старшакласнікі, тыя, хто цяпер таксама знаходзіцца на свайго роду раздарожжы. Старыя ідэалы адмаўляюцца, а новыя часам вельмі ілюзорныя.

ЛІСТАПАДАМ ПАЗНАЧАНЫ

чарговы нумар беларуска-польскага часопіса "Дыскусія", што выдаецца ў Польшчы. І гэтым разам у ім нямала матэрыялаў, якія маюць самае непасрэднае дачыненне да жыцця нашай дзяржавы, нацыянальнай гісторыі. Шырока асвятляюцца, прынамсі, палітычныя стасункі паміж Беларуссю і Польшчай. Але на першым плане матэрыялы па літаратуры, культуры. Г. Скібіска выступае з развагамі пра творчасць Я. Брыля "Успамін пра дзяцінства". Ч. Сенько ("Трыумф Якуба Коласа") звяртаецца да "Новай зямлі" Я. Коласа. Тут жа падаецца раздзел з гэтага твора "Леснікова пасада" ў арыгінале і ў перакладзе на польскую мову. Сярод аўтараў нумара — С. Астраўцоў ("Імітацыя"), С. Яновіч ("Ад "Бібліі" да беларускай літаратуры"), Н. Баршчэўская ("Стан і развіццё беларускай мовы ў канцы XVII—XIX стст.") і іншыя.

Чытачам "ЛіМа", гэтак як і ўсім знаўцам айчынай паэзіі, імя Міколы Жука — не адкрыццё Амерыкі. У свой час на старонках часопіса "Полымя рэвалюцыі" яго вершы друкаваліся побач з творамі Купалы і Коласа, якіх ён ведаў асабіста. Дарэчы, у 1935 годзе на старонках "Літаратуры і мастацтва" з'явіўся першы друкаваны верш Міколы Жука. У ваенныя гады Мікола Жук партызаніў на Любаншчыне; пасля вайны доўгія дзесяцігоддзі вучыў дзяцей і пісаў вершы, паэмы. Яны не часта і не ўсе друкаваліся, але перыядычна з'яўляліся на старонках "Полымя", "ЛіМа", іншых выданняў. У Міколы Жука багаты архіў, у якім не-не ды і пракідаюцца залацінкі, падгледжаныя вокам вяскоўца, вокам настаўніка і паэта. Летась Мікалаю Андрэевічу споўнілася восемдзесят гадоў. У вёску Мерашыно Слуцкага раёна, дзе жыве Мікола Жук, мы шлём яму шчырыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і творчых набыткаў, а чытачоў штотыднёвіка знаёмім з ягонымі творами.

Уладзімір ПАЎЛАЎ.

Мікола ЖУК У ПОЛІ



"ХАЧУ,
КАБ МЫ
Ў ШЧАСЦІ
ЖЫЛІ..."

МАЯ ПЕСНЯ

Я паэтам жыву непрызнаным.
Ды які я і праўда паэт?!
Люба мне наглядзець, як уранні
З вішань сыплецца белы цвет.

Як туманы плывуць над ракою,
Як вятры у лістве шаласцяць,
Як палоскай святла залатою
Азарыцца ў калысцы дзіця.

І святні, і зорныя ночы,
І расу, што блішчыць, як сляза, —
Сэрца ўсё мае помніць хоча,
Аб усім я хачу расказаць.

Словы ж цяжка знайсці, каб паднялі
Усю радасць людзей і красу.
Многа выхадзіў я ў родных далях,
Многа дум, спадзяванняў нясу.

Ну а словы ніяк не прыходзяць,
Ну а песні ніяк не злажу.
Можа, я і завуся паэтам,
Што са светлым заўсёды дружу.

СЛУЧЧЫНА

Я помню яе такой:
Сонца ўзьходзіць над борам,
Туманы плывуць над ракой,
Мятаю пахне, чаборам.

Звон аджляпаных кос,
Рыканне кароў ля аселіц.
Галінкі плакучых бяроз
Пад сонцам гарачым самлелі.

Да неба краю лугі
У кветках ружовых і сініх.
Буслы набіраюць кругі,
Знікаюць у небных вышынях.

На постацях спелых ніў
Першыя жней спяваюць.
Гарачыя летнія дні,
Чароўная свежасць начная.

Суніцы ў стазвонным бары,
Грыбы пад ігліцай і лістам...
З дзіцячае светлай пары
Я помню цябе прамяністай.

Я помню ў агні бліскавіц
Твае пасмутнеўшыя далі.
О, колькі было наваліць
У гуле пагібельнай сталі!

А выжыць усё-ткі змаглі
З дзіцяці, назаўжды дарагімі...
Хачу, каб мы ў шчасці жылі
З табой, дарагая радзіма.

Я на святні баюся заспаць —
З сонцам устану.
Хочацца светлыя песні складаць
Родным палянам.

Людзям, з якімі я вырас, жыву,
Мужным героям.
Ціха праходжу, а росы ў траву
Сыплюцца роём.

Бачу я неба і туманы,
Што над ракою,
Мяккіх лугоў-мурагоў дываны
Ў душным спакоі.

Нівы сцяноу высокай стаяць,
Хіляць калосі да долу.
Край мой любімы, ты — песня мая,
Шчасце і доля.

ПАМЯЦІ ВЕРЫ ПАЛТАРАН

Радзіма твая на Палесці.
Адтуль ты для ўсіх прынясла
Сваю непаўторную песню,
Дзе многа святла і цяпла.

Знайшліся ключы ад Сезама,
Ад сэрцаў спагадных ключы...
Шкада, ты сягоння не з намі,
Шкада, не змаглі зберагчы

Цябе, тваю песню, твой голас,
Што рэхам аціх у бары.
Палессю твайму невясёла
На ранній і позній зары.

Сказаць яшчэ мела ты многа,
Ды вось не спадобіла сіл...
Закончана раптам дарога.
Красуе, адно, дзівасіл.

НАШ КРЫЖОВЫ ШЛЯХ

Дзесяткі год не знаў таго,
Што знаю я сягоння.
Нялёгка мне звяргаць багоў
З вышыняў у бяздонне.

Як быццам клятве здрадзіў ты,
Пакінуў поле бою.
Нібы не знаў дарог крутых,
Тугі, бяды людское.

Знаў і тугу, знаў і бяду,
Крутыя перавалы.
Я сёння кожнага знайду,
Хто рваўся ў запявалы.

Хто нашу долю, шчасце рваў,
Я сёння добра знаю.
Хоць іх дарадчыкам не стаў,
Віны свае шукаю.

Заўжды я йшоў насупраек
Зазнайкама, дэмагогам.
Яны мне свой давалі ўрок,
Каб збіць мяне з дарогі.

А я па ёй з дзіцячых год
Упарта йду, няспынна.
Не папракне мяне народ,
Не папракне краіна.

Я верыў тым, што нас вялі
І многа абяцалі.
Я сілы ўсе аддаў зямлі,
Дзе ўсе мы вырасталі.

Але не вырас уралжай,
Якога мы чакалі...
Чаму збыднёў наш родны край? —
Удзень нас абакралі.

Няма тых, славілі каго
І песнямі, і плакатам.
За іх ішлі мы ў агонь,
А многія з іх — каты.

З іх многіх у сцяне Крамля
Ўрачыста пахавалі.
І тужыць родная зямля,
Што іх мы праслаўлялі.

Імёны іх, іх чорны след
Народам скрозь пракляты.
І верш хутчэй спалі, паэт,
Ў якім праславіў ката.

Сягоння скрозь і боль, і сум,
Дзе трацілі мы сілы.
І вострыць смерць сваю касу,
І новыя магільны

Растуць, палітыя слязой
Пякуцца свежай ранай...
За што ж ішлі ва грозны бой
Вайны той ветэраны?!


Усім, хто паў, няма бяды.
Усім жывым — нялёгка.
На што патрацілі гады
І шлях прайшлі далёкі?

Чаму будзілі столькі год,
Ішлі не той дарогай,
Чаму падмануты народ
Згарае ад знямогі?

Ужо не слухае прамоў,
Дзе абяцаюць горы.
І я да шчасця доўга йшоў,
Сустрэў жа толькі гора.

Не варта, можа, і пісаць
Пра ўсё, што сёння маем?
Але ў маўчанні пагасаць —
Такое не прымаю.

І сёння буду гаварыць
Пра ўсё, што сэрца точыць,
Да той святальнае зары,
Што згоніць морак ночы.



Ужо трэці год запар, звычайна пад канец мая, калі ў Мінску ставала гарачыня, і душа і цела звыкла пачыналі бунтаваць ("а час ляціць, яшчэ адзін дзень прападае без следу, а людзі на курортах, на дачах, на прыродзе, а я... і г. д."), адзін малады чалавек, па прозвішчы, скажам, Азіевіч, кідаў усё і хоць на пару дзён вырываўся на Палессе, да былога сябра-аднакурсніка, які працаваў там настаўнікам у вёсцы. Паблізу вёскі было вялікае рыбнае возера.

У першы свой прыезд Азіевіч, як і сябар цяпер, быў звычайным настаўнікам, у другі — журналістам, а ў гэты,

спяў ён моцна, без сноў, і доўга, аж да вечара, але прагнуўся рэптоўна — здалося, на яго нехта глядзіць. Так і ёсць: малосенькая беленькая дзяўчынка, як лялька, дачка гаспадароў, стаіць у дзвярах, прыціснулася да вушка і пазірае сінімі вочкамі... Азіевіч хацеў паманіць яе, паглядзіць па галаве і сказаць штосьці ласкавае, але не змог успомніць, як яе завуць. Ён працягнуў руку, дзяўчынка спалохана крутнула і ўцякла. "Пажыву тут з тыдзень, — падумаў Азіевіч, — адпачну па-людску... Хай лянецца той горад..."

Паўз дзверы, якія дзяўчынка пакінула расчыненымі, ціха прайшоў на настаўнік. Ён быў ужо ў рыбацкім адзенні. Азіевічу згадалася тое возера, кама-

на пенсію нейкі Пятровіч, і тады нічога не астанецца, як нейкаму Васільевічу — "дырэктарам", а яму, настаўніку, — "завучам".

— Ну і што твой завуч? — сказала жонка. — Работы больш, а грошы такія ж самыя.

— Такія ды не такія...

Азіевічу ўсе гэтыя праблемы былі далёкія і нецікавыя. Ён, пражаваўшы, аслабанаўшы рот, умешваўся, перабіваў, смела даваў размовы той кірунак, які хацеў. Настаўнік з жонкаю пакорліва пачыналі слухаць.

— ...Ну, тады я — наце! — кідаю на стол "баксы"! Не помню ўжо, колькі. Ну, яны там забегалі... Ха! Слова такога не чулі, а сабраліся "раскручваць"!

Андрэй ФЕДАРЭНКА

У ГАСЦЯХ

АПАВЯДАННЕ



трэці — "камерсантам" (ён памагаў скупляць і перапрадаваць розныя тавары, зробленыя іншымі людзьмі). А сябар кожны раз аставаўся адным і тым жа, са сваімі маленькімі клопатамі. І гэта прыемна было ведаць, бацьчы — што ты расцеш, а некаму Бог не даў, так і гібе.

Азіевічу падабалася гэтая вёска, уся ў садах, ваколіцы, падабалася наезджаць вольна, знянацку, падабалася, што сябар з жонкаю бегаюць вакол яго, не ведаючы дзе пасадзіць і чым дагладзіць, падабалася, калі аставаліся адны, жартам заляцацца да непрыгожай сябравай жонкі Лены, якая, хоць і вучылася некалі разам з Азіевічам у інстытуце ў адной групе, цяпер чамусьці пачала зваць яго на "вы" і не скідала яго рукі са свайго пляча, баючыся пакрыўдзіць.

І ў гэты прыезд усё паўтаралася. Як толькі Азіевіч выйшаў з "Ікаруса" і ўбачыў знаёмыя хаткі ў вясенні сіняга і белага бэзу, як толькі ўдзігнуў у сябе пах вясновай нагрэтай зямлі, маладой травы, пачуў, як шчабеча нейкая птушка, як конь паўз плот каля агарода, пазвоньваючы цуглямі, скубе траву... так адразу стала лёгка і здорава! І яму, чалавеку гарадскому, захацелася хутчэй забыцца, скінуць з ног чаравікі, сцягнуць змакрэлыя ў душным аўтобусе шкарпэткі і прайсці басынож, пасядзець, паляжаць на траве, хоць на міг адчуць сябе звычайным вясковым дзядзькам, як вунь той, што сядзіць пад плагам і курчыць...

Была якраз субота, выхадны, і настаўнік з жонкаю аказаліся дома. Як і заўсёды, яны ўзрадаваліся нечаканаму госьцю, кінуліся збіраць на стол, і Азіевіч, седзячы на канапе ў прахалоднай верандзе, чуў, як яны там у хаце радзіцца, што пярвей падаваць. Настаўнік гучным, сярдытым шэптам выгаворваў жонцы, каб зараз жа прыбрала са стала "гэтыя яйкі!", а паставіла "першае", потым паляндвічку, хрэн і не забылася на бярозавы квас — запіваць гарэлку.

Азіевіч адпачываў і лена думаў, што і на гэты раз у яго знаёмцаў перамен асаблівых няма, як жылі, так і жывуць. Адно хіба — настаўнік чамусьці адгадаваў бародку і стаў падобны на маладога рэвалюцыянера-марксіста, а яго непрыгожая Лена хадзіла цяжарная і ўжо неяк няёмка было жартаўліва да яе заляцацца. Урэшце яго запрасілі ў хату, прычым настаўнік з жонкаю селі толькі тады, як Азіевіч сеў. Гаворкі дужа не вялі, падзакусілі добра — госьць асабліва пахваліў боршч з маладога шчаўя, з грыбамі і забеленым лыжкай смятанам. Потым зморанага з дарогі, разамлелага ад дзвюх добрых чарак самагонкі Азіевіч настаўнік правёў у кутні чысты пакойчык, прычыніў акно — каб кама-рэчы не наляцела, і госьць улёгся ў мяккі ложак на свежыя, скрыпучыя ад крухмалу прасціны.

рыны звон, пранізілае цёхканне праклятых салаўёў, ад якіх аж вушы закладала, гразь, пот, ды і ганялі там, возера было рыбацкае, наат курчыць даводзілася ў рукаў, не кажучы, каб раскласці вогнішча ды зварыць юшкі... "Паспею яшчэ і на возера!.."

Ён пазваў настаўніка і аб'явіў, што нешта не хочацца сёння нікуды ісці.

— А не хочацца, дык і не пойдзем, — адразу згадзіўся настаўнік і пайшоў пераапрацацца.

Пад вечар зноў селі за сабраны пановаму стол у меншай хаце. Настаўнік наліў сабе і госьцю гарэлкі, жонцы і беленькай дачцэ-ляльцы — кампоту ў чаркі. Азіевіч аглядзеў стол і пацёр рукі.

— За што я вас люблю, дык гэта за закусь! — сказаў ён, кладучы на хлеб дольку ружовай паляндвіцы і прынюваўчыся. — Я таку толькі адзін раз сеў, у Мінску, у рэстаране "Сосны"... А зрэшты, і гарэлка неблагая ў вас!

Лена заірэдзела. Азіевіч падняў руку з чаркаю і ўжо раскрасіў губы, рыхтуючы ўліць у рот пахвалены прадукт, як раптам настаўнік зрабіў усім знак замерыці:

— Ціха! — і прыслухаўся.

Азіевіч, якому было бліжэй, расхінуў фіранкі. Усе паглядзелі ў акно, у прыцемкі. Здалёк аднекуль данёсся грукат цягніка.

— "Кішынёў — Адэса", — прамовіў настаўнік і выпіў.

— "Адэса"! — перадражніла жонка, крутнуўшы каля скроні пальцам.

— Слухай, трэці раз прыезджаю і трэці раз зразумець не магу — нашто табе гэта? — спытаў Азіевіч, хрумстаючы прынай зялёнай цыбулькі. — Ну, нашто ты цягнікі гэтыя ўгадваеш?

— Ён і сам не ведае.

— Так... — адказаў настаўнік. — Падумаеш, людзі жывуць, ездзяць сабе некуды, а ты сядзіш, як пень... Трыццаць гадоў, а на моры ніколі не быў, толькі па тэлевізары бачыў.

— Хто ж табе винаваты? — уставіла Лена са звыклым дакорам. — З'ездзі на мора.

— Дай грошы, з'езджу, — у тон ёй, гэтак жа звыкла абазваўся настаўнік.

— Зарабі, тады дам...

Пілі, вядома, за госьця, за тое, што праведвае, не забываецца. Як толькі Азіевіч адкрываў рот, настаўнік з жонкаю адразу змаўкалі. Госьць балбатаў што хацеў і колькі хацеў. Калі ж яго язык стамляўся, ці рот быў заняты паляндвіцаю, тады і настаўнік спрабаваў выгаварыцца. Гаварыў ён глуха, манатонна, у асноўным скардзіўся, як надакучыла ўсё, як хацелася б з'ехаць куды вочы глядзяць — да самага мора, але нельга, дзеці, сям'я...

— Тут у Жыткавічы няма за што выбрацца, а ён — ехаць! — устаўляла тады Лена. — Не з тваімі грашмямі.

Настаўнік яе ігнараваў, а Азіевічу далей расказваў, што вольна-вольна пойдзе

— А што за такое слова? — спытала Лена. — І я не ведаю.

— Долар, цемната! — засмяяўся настаўнік.

— Долар, марка, фунт... Ну, слухайце: карацей, я бац, раскручваю іх на сорок сем "баксаў", закаціліся ў "Сосны", прыезджаем, значыць, у "Сосны"...

Сядзелі доўга. Лена ўжо адваля дачку спаць і цяпер сядзела за сталом толькі з ветлівасці перад госьцем — сама ўжо клявала носам. Мужчыны пілі многа, але ад добрай закускі п'янеці слаба. Пакурыць выходзілі на двор. Над галавамі роём, бы здурыліся, не баючыся цыгарэтнага дыму, таўкліся звінелі камары. Зусім блізка, у безавым кусце, спяваў салавей.

Вярталіся ў хату.

— ...Там, у "Соснах", як заходзіш, вось тут, дзе ў вас печ, там бар, тут, дзе ў вас стол — там такія стойкі...

Настаўнік раптам падняў палец, зноў патрабуючы цішыні.

— "Кіеў — Рыга", — прамармытаў ён і сабраўся далей слухаць Азіевіча.

— "Рыга", "Рыга"!.. — перадражніла жонка. — Людзі жывуць, у рэстараны ходзяць... А ён паязды лічыць! Паслухай лепш чалавека!..

— ...Значыць, такія стойкі. Дастану я "баксы", ну, спачатку, вядома, даўгі раздаў...

Усё ж гарэлка і час бралі сваё. Калі выйшлі пакурыць чарговы раз, Азіевіч ледзь не зваліўся з ганка, настаўнік паспеў падтрымаць. Вярнуліся — Лены ўжо не было, пайшла спаць.

— А-а!.. — пазяхаў і гнаў даланёю ў рот паветра настаўнік.

Але Азіевіч выслаўся днём і яшчэ хацеў гаварыць. Настаўнік, відаць, разважыўшы, што адцягнуць госьця ад стала і тым скончыць яго розказні можна толькі адным спосабам, менавіта — напайць так, каб у яго язык не варочаўся, — паказаў на пустыя чарачкі:

— Яшчэ па "сотцы"? Тады схаджу ў камору, — і, прыхапіўшы пусы літровы слоік, выйшаў з хаты.

Азіевіч, астаўшыся адзін, паспрабаваў успомніць канец гісторыі, якую расказваў цэлы вечар — пра "Сосны" і "баксы", — але не змог. У галаве звінела, камары былі і тут, у хаце. Пачуўся гудок далёкага цягніка. "Кіеў — Рыга", — успомніў Азіевіч і падумаў пра настаўніка: — Дурань! Недзе за спяноў сонна заклашлялася дзяўчынка. Азіевічу раптам дзіўна стала, што вольна-вольна тут, чортведама дзе, сярэдначы, у чужой хаце, сядзіць корміць камароў — замест таго, каб спакойна спаць сабе ў Мінску ці гуляць у тым жа рэстаране "Сосны". Дзіўна было глядзець на сваю руку, на чаравікі, на аб'едкі на сталі. Яшчэ больш дзіўна думаць, што чалавек, які пайшоў па гарэлку, прыжыўся тут, вучыць дзяцей у школе, а тыя, відаць, пазіраюць на яго так, як некалі ён, Азіевіч, сам пазіраў на настаўнікаў

і думаў, што яны ніколі не лаюцца матамі... Дзіўна! І вось ён, Азіевіч, успомніў пра гэтага чалавека, прыехаў — і чалавек не спіць паўночы, пайшоў вольна, Азіевічу, па гарэлку... А захацеў бы Азіевіч — і настаўнік спаў бы цяпер. Як Лена спіць. Ці яшчэ не спіць? Яна пахарашэла цяжарная... Ці яму здалося?

Зусім не разумеючы, што і навошта ён робіць, Азіевіч падняўся і, калываючыся на запеклых, непаслухмяных нагах, пайшоў у пакой. Вольна-вольна, дзе ён спаў, вольна-вольна, прычыненыя. Ён зазірнуў і, дзякуючы сваім добрым вачам, разгледзеў у цемры нешта белае каля сцяны. Ён, выпягнуўшы ўперад руку, ступіў крок, яшчэ, і наткнуўся на біла ложку, апусціў руку і намацаў жаночую галаву, плячо, паглядзіў па ім, потым павёў руку далей, пад коўдру. Жаночае цела пад яго рукою здрыганулася.

— Што... Што? — спрасонку замармытала Лена і знянацку ўскінулася: — Што?!

У той жа час загарэлася святло, і дзяўчынка, якая спала з маці, спалохана святлом і матчыным воклічам, сама закрычала, затым, убачыўшы над сабою чужога дзядзьку, аж зайшлася ў плачы і пашылася пад коўдру... Дужыя рукі схпілі Азіевіча за плечы, павярнулі і паперлі перад сабой, штурхаючы, на кухню — так, што Азіевічу давялося ісці падбегам. На кухні рукі адпусцілі яго. Азіевіч сеў на свой табурэт і — невядома чаму — найперш глянуў на стол, ці прынесена гарэлка, а толькі потым — на настаўніка.

Той стаяў пасярод хаты са сціснутымі кулакамі, ніжняя губа разам з бародкаю трэсліся, зусім цяжарныя вочы глядзелі на Азіевіча з нейкім страхам, нават жахам — быццам Азіевіч вольна-вольна забіў кагосьці, прызнаўся настаўніку, і цяпер настаўнік баіцца, што і яго могуць забіць.

— Божа мой! — вымучыў з сябе ўрэшце ён, прыціскаючы кулакі да грудзей. — Ты... свіння! Проста свіння!

Азіевіч, збянтэжаны, збіты з панталыку, маўчаў.

— Якая ж ты, аказваецца, свіння! — ды хопіць табе... — нясмела папрасіў Азіевіч.

— Хопіць?! Памаўчаць?! Вольна-вольна сядзець з табой за адзін стол і піць гарэлку?! Ды ты... мала таго, што свіння — ты яшчэ і нахабная свіння! Божа мой... А мы да яго, як да радні, усёй душою, усім сэрцам... Вольна-вольна дурным! (Настаўнік пастукаў сябе кулаком у грудзі.) Бегаем, не знаём, дзе пасадзіць... Слухаем! Слухаем гэтую гадкую балбатню, беліброду гэтую пра рэстараны і "баксы"! Каму гэта трэба?! На што ты пры Лене гэта ляпаеш?! На што ты паказваеш пры ёй, што я — жабрак? Начорта мне трэба слухаць пра твае "баксы", калі я ў руках іх не трымаю, не бачыў ніколі?!

— Лена ў дэкрэце, я капецка да капецкі... Ты ведаеш, што я ўжо год не тое што сабе ці жонцы — малой не магу купіць ніводнай абноўкі? Усё на ежу, на якую муку, цукар, камбікорм... І наце — заяўляецца ён! На гэта вольна, на ўсё гатовае! Ты ведаеш, якую ты гарэлку папіў? Тую, што я хаваў людзям, каб соткі абагналі, дроў прывезлі! Паляндвіцу хаваў, грыбы — малой шкадавалі, а для яго выставілі — пі, еш, толькі будзь чалавекам! Не, вольна-вольна праўда: пусцілі за стол, а ён і ногі на стол... Хваліцца сваімі рэстаранамі, "баксамі", а прыезд хоць раз, як чалавек, цукерку малой? Лене апельсіна якога? У госьці ж са сваёй пляшкай ідуць, а ты з чым прыезджаеш трэці раз? З пустымі рукамі! Але хай — пі, еш, рыбалку хочаш — на на рыбалку... Не — дай яшчэ жонку! Свіння, проста свіння і больш нічога!

Ашалолены Азіевіч мала што разумеў. Слухаючы настаўніка, ён чамусьці не цверазеў, а яшчэ больш п'янеў.

— Свіння! — усё паўтараў настаўнік, ходзячы ўзад-ўперад.

— А што такое? — вырашыў урэшце павысць голас, абурэнца і Азіевіч. — Заладзіў... Ад такога ж чуо!

— Вольна-вольна, вымаўляйся адсюль зараз жа! — настаўнік схпіў яго за каршэнне, працягнуў праз хату, веранду і саштурхнуў з ганка ў цемру.

Азіевіч па інерцыі пабег уперад, выпяўся рукою аб плоцік агарода і ўпаў. Прыпадыўся на карачкі, аглядзеў руку

Музыка

ТУТ КОЖНЫ ВЫЯЎЛЯЕ СЯБЕ...

ЯГО
СЛУХАЛА
КАРАЛЕВА!



Андрэй Кавалінскага, нашага міжнароднага лаўрэата, вучня Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай акадэміі музыкі (клас выдатнага педагога-трубача М. Волкава), чытачам "ЛіМа" прадстаўляць не трэба. Імя вядомае. Дый за мяжой ён іграў ужо неаднойчы: у Грэцыі, Германіі, Італіі, Расіі... З 9 па 17 снежня ў складзе каманды фонду "Новыя імёны" Андрэй пабываў у Іспаніі. Адбылося 6 канцэртаў, адзін — у Мадрыдзе. Са слаўным аркестрам У. Співакова "Віртуозы Масквы" ды ў партнёрстве з піяністам Аляксандрам Кобрыным беларускі трубач іграў Канцэрт Д. Шостакавіча. Присутнічала каралева Іспаніі з прынцэсай, у перапынку для музыкантаў быў наладжаны сапраўдны каралеўскі прыём. Для сваіх сольных выступленняў (іх было 5) А. Кавалінскі абраў Эцюд А. Скрабіна ды "Ave Maria" Баха—Гуно. Канцэрты прохадзілі з аншлагам. У мадрыдскай зале юных артыстаў слухалі дзве з паловаю тысячы чалавек. Дарэчы, гэтая зала пабудаваная паводле новай тэхналогіі: ідэальная акустыка ў ёй дасягаецца з дапамогаю электронікі, якая літаральна "падлажвае", рэгулюе рухомыя архітэктурныя элементы памяшкання ў залежнасці ад складу выканаўцаў. Такім чынам "залаты" голас трубача А. Кавалінскага ідэальна гучаў ва ўсіх пунктах суперсучаснага канцэртнага збудавання.

М. ІЛЬТО
Фота В. МАЙСЯЕНКА

УРОКИ ВЯДОМАГА МАЙСТРА

Не так даўно у Беларускаю акадэмію музыкі быў запрошаны для правядзення майстар-класа прафесар кафедры канцэртмайстарскага майстэрства Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі, заслужаны артыст Грузіі Важа Чачава. Сустрэча беларускіх музыкантаў з адным з вядомых сучасных канцэртмайстраў сталася святам музыкі. Перапоўненая зала была красамоўным адказам на пытанне, ці патрэбна сёння высокае мастацтва.

В. Чачава — надзвычай цікавая творчая асоба, шырока эрудзіраваны, адукаваны музыкант, які мае глыбокія веды не толькі ў музыцы, але і ў паэзіі, літаратуры, жывалісе, тэатры. Акцёрскае майстэрства Чачава (ён закончыў акцёрскі факультэт) цікава пераламлілася ў яго выканальніцтве. Трактуючы музыку, ён карыстаецца сістэмай К. Станіслаўскага, аперыруючы такімі паняццямі, як "зерне вобраза", "падтэкст", "другі план", "звышзадача". Чачаву зусім слушна можна назваць акампаніятарам-мастак. У яго інтэрпрэтацыі "музычны свет" Чайкоўскага, Рахманінава, Шуберта, Шумана вельмі пазнавальны і ў той жа час непаўторны. Слухачы былі захоплены яркай вобразнасцю яго мыслення, неардынарнасцю трактоўкі, выкарыстаннем музычных "сімвалаў".

Ён адчувае музыку як жывы арганізм, вучыць разумець ролю кожнай з партый у стварэнні цэласнага мастацкага вобраза — як сінтэзу духоўнага і фізічнага быцця чалавека ў навакольным свеце. Ён заклікае да свежасці пачуцця, натуральнасці ўспрымання і інтанавання музыкі, адначасова разумеючы, што толькі пільнае вывучэнне тэксту твора ва ўсіх яго ўзаемасувязях можа даць выканаўцам творчую свабоду. "Тут усё напісана", — гаворыць В. Чачава. І дадае: "Ноты, знакі — ішчэ не музыка... Варуць твор да жыцця — гэта і азначае быць дакладным".

Калі слухаш, як ажываюць гукі пад пальцамі гэтага дзівоснага музыканта, міжволі думаеш — гонар і слава Майстру, які здолеў рэалізаваць Богам дадзены талент і ў бязмежным мастацтве дасягнуць такіх значных вышын.

Серафіма БЯЛЬКЕВІЧ,
прафесар кафедры канцэртмайстарскага майстэрства Беларускай акадэміі музыкі

Як паведамлялася, у Мінску прайшоў конкурс выканаўцаў на драўляных духавых інструментах. Арганізатары гучна назвалі яго "Першым міжнародным".

Сапраўды, задумваюся ён маштабна: запрашэнні былі разасланы ў Англію, Францыю, Германію, Славенію. Але ўзялі ўдзел у конкурсе прадстаўнікі толькі чатырох культур: украінскай, расійскай, польскай і беларускай, прычым большасць музыкантаў абараняла гонар нашай дзяржавы. Аднак, нягледзячы на невялікую колькасць краін-удзельніц, і журы, і самі выканаўцы адзначылі прафесіяналізм і перспектыўнасць конкурсу. Вось меркаванне члена журы У. АПАЦКАГА, доктара мастацтвазнаўства, прафесара Кіеўскай кансерваторыі:

— Колькасць удзельнікаў — невялікая для міжнароднага конкурсу, затое ўзровень вельмі высокі. Звычайна ў аналагічных конкурсах сустракаюцца "выпадковыя людзі", якія відавочна не адпавядаюць узроўню. Тут гэтага не было. Усялякае "спяборніцтва" не адразу заваўвае месца ў сусветнай іерархіі конкурсаў, таму неабходна ўвесці такія "фестывалі талентаў" (і не толькі сярод духавікоў) у традыцыйно, тым больш, што сёлетні конкурс выявіў свой вялікі патэнцыял: мы пачулі няглыбкі выдатных музыкантаў, у якіх несумненна добрая будучыня. Прафесіяналізм удзельнікаў і традыцыйнасць правядзення паступова вылучаць конкурс, павысяць яго прэстыж і ўплывоўнасць.

Аднак цяжка загадваць наперад, бо пры падрыхтоўцы мерапрыемстваў такога размаху заўсёды ўнікае шэраг складаных арганізацыйна-фінансавых праблем, асабліва вострых у нашых эканамічных умовах. Прынамсі, "Першы міжнародны" ў значнай меры абавязаны сваім фундаатарам: Беларускаму фонду дапамогі развіццю культуры, Беларускаму рэспубліканскаму саюзу "Садружнасць", фірмам "Эльдарада" і "Аўгур". Генеральны спонсар — акцыянерны камерцыйны банк "Беларусь" стварыў прэміяльны валютны фонд (лаўрэаты І-ай прэміі, напрыклад, атрымалі па 1500 долараў ЗША). Пры дапамозе "Беларусбанка" Інстытут праблем культуры набыў для студэнтаў Акадэміі музыкі інструменты вытворчасці лепшых французскіх фірм Selmer (флейта) і Buffet Crampon (пара кларнетаў, габой).

Ініцыятарамі і сапраўднымі творцамі конкурсу сталі Беларускі інстытут праблем культуры (асабліва заслуга належыць ягонаму рэктару У. Скараходаву), Міністэрства культуры і друку РБ, Беларуска акадэмія музыкі і Беларуска дзяржаўная філармонія. Сур'ёзнасць і прафесіяналізм з боку "аўтараў" конкурсу выявіліся ва ўсім, што датычыць арганізацыі: у запрашэнні аўтарытэтнага журы (у склад яго ўвайшлі буйныя спецыялісты з краін-удзельніц), у аператыўнасці і якасці стварэння ўмоў пражывання і падрыхтоўкі для прыездных канкурсантаў, у афармленні буклетаў.

Конкурс выклікаў вялікую цікавасць сярод музыкантаў розных спецыяльнасцей, і не толькі мінчан. А канкурсантаў парадавала добразычлівая і сардэчная публіка.

"Ветлівасць і цеплыня слухачоў пры такой маральнай і псіхалагічнай напружанасці заўсёды падтрымліваюць", — заўважыў лаўрэат І прэміі кларнетыст Аляксей Вакулёнка. Дарэчы, ён ужо ўдзельнічаў у конкурсах: міжрэспубліканскім (II месца) і ўсесаюзным (III), а таксама паспяхова вытрымаў "экзамен" — праслухоўванне ў вядомы Амерыканскі аркестр моладзі. Аляксей вельмі ўдзячны свайму настаўніку У. Скараходаву (які не толькі ўзначальвае інстытут, але і выкладае ў Акадэміі музыкі) за тое, што ён вытрымаў разам з выхаванцам гэты конкурсны марафон.

Пасля II тура, калі кола ўдзельнікаў ашалляльна абмежавалася, А. Вакулёнку, як ён прызнаўся, і дапамагла падтрымка залы. Не падвёў і прыродны артыстызм, амаль што генетычны: Аляксей ужо трэці кларнетыст у сям'і, пасля бацькі і старэйшага брата. Паказальна, што ўся дынастыя працуе ў аркестры ДАВТа, з якім часткова звязаны бліжэйшыя намеры Аляксея. Ён мяркуе цалкам асвоіць оперны рэпертуар, адначасова працягваючы канцэртную дзейнасць, беручы ўдзел у іншых "турнірах". Ён не ўяўляе сябе ў адрыве ад беларускай музыкі і шкадуе аб ад'ездзе многіх выканаўцаў за мяжу.

Выкананне А. Вакулёнкай вызначаецца мастацкім густам, тонкай градацыйнай гукай, лёгкасцю і свабодай валодання інструментам. Невыпадкова ўсе члены журы аднадушна

назвалі яго бясспрэчным лідэрам конкурсу, кларнетыстам еўрапейскага класа, а прафесар Катавіцкай акадэміі музыкі А. Яніцкі адзначыў Аляксея спецыяльным прызам як найлепшага беларускага кларнетыста.

Другім сярод кларнетыстаў журы назвала польскага музыканта Рамана Лічнерскага. Паслухаўшы ў ягоным выкананні Канцэрт В. А. Моцарта, прафесар У. Апацкі заўважыў:

— У выкананні Лічнерскага шчасліва спалучаюцца пачуццё і розум, без чаго немагчыма звацца музыкантам. Роўны, п'явучы гук, тэхнічнасць, стрыманая выканальніцкая манера, — усё як нельга лепей суадносіцца са стылем Моцарта.

Сам Раман адзначыў на конкурсе, што беларускім музыкантам уласціва іншае, у параўнанні з польскімі, разуменне гуку і, як вынік, — іншая эстэтыка ігры. У польскай музычнай школе гук больш цёплы, матавы, а ў беларускай — ясны, адкрыты. Польскія музыканты імкнуцца як мага дакладней ісці за аўтарскім тэкстам; беларускія ж выканаўцы дапускаюць больш уласных адносін у трактоўцы музычных твораў.

Выхаванец прафесара Г. Керскага, Раман ужо неаднаразова станавіўся лаўрэатам конкурсаў духавікоў у Польшчы; музыканта заўважыла фірма "Yamaha" і адзначыла сваёй стыпендыяй. Ён браў урокі ў парыхскіх педагогаў Гі Дэплю, Мішэля Арын'ёна ды амерыканскага прафесара Джона Русо. Беларускай публіцы надоўга запомніцца высокі элеганты Р. Лічнерскі, які павёз на радзіму прыз Беларускай акадэміі музыкі "За артыстызм".

Наш зямляк Вадзім Іваноў (БМ, клас дацэнта І. Брычыкава) атрымаў III прэмію сярод кларнетыстаў. Пачынаў ён як піяніст у Рэспубліканскім музычным ліцэі, аднак у 5 класе перайшоў на кларнет і ўжо ў 1990 г. стаў лаўрэатам Усесаюзнага конкурсу навучэнцаў ССНУ. Конкурсы Вадзім лічыць вялікай школай:

— Гэта перыяд, калі чалавек за кароткі тэрмін можа значна вырасці, успрыняць мноства новай інфармацыі, пазнаёміцца з рознымі інтэрпрэтацыямі. Пасля выступленняў "падмаеш планку" — авалодвае прага працаваць, самаўдасканалвацца. Пра такую мабільнасць і творчасць гарэнне марыць кожны выканаўца.

Сярод габістаў першае месца заняла Вікторыя Татур, якую прафесар У. Будкевіч назваў самым яркім і цікавым інструмента-

Тэатр

І ПЛЁН НЕ МАЕ ЦАНЫ

"СТРАХІ ЖЫЦЦЯ. ЦЕНІ" Ф. АЛЯХНОВІЧА Ў МУНІЦЫПАЛЬНЫМ ТЭАТРЫ "ДЗЕ-Я?"

"Мара здзяйсняецца..." Вось пад такім нетрадыцыйным "грыфам" з'явілася афіша Муніцыпальнага тэатра драмы "Дзе-Я?", прымеркаваная да адкрыцця новага сезону. Яна паведамляе, што "Дзе-Я?" распачынае свой першы тэатральны сезон на ўласнай сцэнічнай пляцоўцы. Доўгачаканая падзея! Тэатр атрымаў асобную глядзельную залу ў кінатэатры "Радзіма". У хуткім часе, як абяцаюць гарадскія ўлады, ягонаю ўласнасцю стане ўвесь будынак.

Але не толькі пра арганізацыйна-вытворчыя перспектывы сведчыць згаданая афіша. На ёй пазначаны і творчыя здзяйсненні — перадусім спектаклі, створаныя паводле твораў Францішка Аляхновіча. "Дзе-Я?" вяртае сучасніку адметную драматургічную спадчыну, арыгінальна прадстаўляючы яе на саміх полюсах. На адным — п'еса-жарт "Чорт і Баба", на другім — сімваліка-містычныя драмы "Страхі жыцця" і "Цені".

Пачатак знамянальнага сезона адзначаецца неаднаразовым паказам спектакля "Страхі жыцця. Цені". Тым самым як быццам падкрэсліваецца прынцыповае значэнне гэтай работы ў рэпертуары тэатра. І сапраўды, мастацкія пошукі, якія абумоўліваюць вобразную змястоўнасць п'ясаўкі, пэўна характарызуюць агульную атмасферу жыццядзейнасці трупы пад кіраўніцтвам Мікалая Трухана.



Трупа тэатра

Драматургія Ф. Аляхновіча вылучаецца разнастайнасцю ў падыходзе да вобразнага асэнсавання супярэчнасцей свету і прыроды чалавека. Своеасаблівае аўтарскае светаўспрымання яскрава праяўляецца ў творах самых розных жанраў і стыляў. Сярод іх прыкметнае месца займаюць п'есы "Страхі жыцця" і "Цені". Па сюжэтнай пабудове, па характары дзеяння і спосабе ўзаемадачыненняў персанажаў яны блізка стаяць да так званай новай драмы, што ўзнікла на рубяжы XIX—XX стст.; яе пачынальнікамі выступілі Метэрлінк, Чэхаў, Ібсен.

У п'есах "Страхі жыцця" і "Цені" знаходзіць адлюстраванне сама гістарычная сітуацыя — паводле аўтара, "жудасныя часіны 1915—1918 гг.". Аб'ектам мастацкага даследавання выступае трагізм паўсядзённага чалавечага існавання. Ён раскрываецца праз аголенныя пачуцці, разарваную свядомасць герояў, якія змушаны змагацца сам-насам са сваёй адзінотай, пераадоўваць страх перад навакольным светам і цяперцаў у выніку сакрушальнае паражэнне.

Катастрафічную карціну распаду і гібелі сям'і малое Ф. Аляхновіч у драме "Страхі жыцця". Заяцята барацьба герояў за элементарнае — кавалак хлеба, каб не памерці з голаду, — абарочваецца вынішчальнымі наступствамі канца свету. Ні менш, ні больш. У такім катэгарычным супастаўленні аўтар не



Фагатыст Алег ДАННИК (другая прэмія).



Флейтыст Сяргей КАРТЭС (другая прэмія).



Дыпламант конкурсу канцэртмайстар Ксенія КУЗЬМЕНКА і лаўрэат трэціх прэміяў габайст Алег АЛЯСЮК — прыз "За віртуознасць".

лістам на конкурсе — за дзівосны гук і тонкае пранікненне ў задуму кожнага твора. Улюбены кампазітар Вікторыя — Моцарт, таму з усіх трох тураў конкурсу яна асабліва вылучыла заключны, "моцартаўскі" (кан-

цэрт С-dur для габоя з аркестрам). У Моцарце прыцягваюць яснасць, сабранасць, дынамізм — не толькі формы ў цэлым, але й ці не кожнага асобнага гукі. Ужо сама педагог, яна з глыбокай павагай і ўдзячнасцю расказвае пра свайго настаўніка, поруч з якім прайшла не адно выпрабаванне: у ліцэі, кансерваторыі і асістэнтуры Вікторыя займалася пад кіраўніцтвам заслужанага артыста Беларусі прафесара Б. Нічкова.

На конкурсе выйшла так, што ўсе тры прызавыя месцы занялі вучні Б. Нічкова. Члены журы добразычліва гаварылі пра гэтых маладых музыкантаў, а У. Апацкі назваў бліскучую тэхніку выхаванцаў Барыса Уладзіміравіча "амаль паганініеўскай паводле ўзроўню". Дарэчы, сярод іх — лаўрэат III прэміі Алег Алясюк, які атрымаў прыз "За віртуознасць". На заключным канцэрте слухачы пачулі, з якой лёгкасцю і гнуткасцю правёў гэты габайст найскладанія пасажы ў Фантазіі А. Паскулі на тэмы Г. Даніцці. Аднак не толькі тэхніка характарызуе творчую манеру Алясюка: ашчадліва ўзяты мяккі гук, пластычнасць, чысціня ігры "выдаюць" сталага і ўдумлівага музыканта.

Яшчэ адзін адметны інструменталіст — цяперашні студэнт Б. Нічкова Дзмітрый Кавалёў (II прэмія). Скончыў музычнае вучылішча ў Харкаве, заняў I месца на Усеўкраінскім рэспубліканскім конкурсе. А працягнуць вучобу вырашыў у класе вядомага педагога, чьё імя — аўтарытэт далёка за межамі Беларусі. Паралельна з вучобай Кавалёў працуе артыстам Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Беларусі. Таму, паводле слоў самога Дзмітрыя, яму адносна лёгка было рыхтавацца да апошняга тура, бо ў фінале музыканту дапамагалі камерны склад гэтага аркестра на чале з дырыжорам В. Сарокам.

Акампаваў аркестр салістам з энтузіязмам і натхненнем. Як ажывіліся і адначасова падцягнуліся музыканты, калі вядучая на III туры аб'явіла імя кіяўляніна Аляксея Ткачука (фагот, I прэмія)! У канцэрте Моцарта, які граў Ткачук, былі і дынамізм, пругкасць, і — пшчота, мяккасць. Глыбокія аксамітныя басы плаўна перацякалі адно ў адно. Аляксей натхнёна правёў кадэнцыю I часткі, загіпнатызаваўшы і залу, і артыстаў на сцэне. Акрамя Моцарта, Аляксей любіць іграць французскую музыку з раялем (К. Сен-Санс, База), а слухач Р. Штрауса ды Г. Малера. Сваю перамогу ён тлумачыць заслугай прафесара У. Апацкага, вучоба ў якога — і сапраўдная праца, і школа самастойнага мыслення.

Лаўрэатамі II і III прэміяў сярод фагатыстаў сталі выхаванцы прафесара БАМ У. Будкевіча Алег Даннік ды Аляксей Фралоў.

Алег скончыў кансерваторыю і выступае ў складзе Ансамбля салістаў "Класік-Авангард".

— Мы іграем спецыфічную музыку — для малых інструментальных складаў. Тое, што пастаянна знаходзіцца "наві-

давоку", вымушае многа займацца. Магчыма, гэта дапамагло ў конкурсе.

Але ў цэлым Алег не задаволены сваім выступленнем, лічыць, што недастаткова раскрыўся як музыкант, хаця і рады, што не застаўся незаўважаным журы. Цікавае дэталі: у Алега якраз нарадзіўся сын. Таму віншавалі лаўрэата і як маладога бацьку.

Аляксей Фралоў — яшчэ студэнт акадэміі, любіць барока і шмат чытае пра гэтую эпоху. Нават пра свой інструмент, фагот, ён мысліць як пра барочы. На конкурсе ж яму асабліва ўдаўся II тур, што адзначылі нават канкурэнты. Аляксей тлумачыць сваю ўдачу музыкай, якую выконваў:

— Мне вельмі падабаецца канцэрт Франсэ — тонкі, густоўны імпрэсіяністычны твор, які грае рознымі адценнямі (чымсьці нагадвае радок з М. Багдановіча: "Кладуцца цені на палыны праз лісцяў сець"). Не можа пакінуць аб'якавым шыкоўная бліскучая музыка Тарыяні (Дывертывмент на тэмы Даніцці), якая б частка ні была — ці то феерычнае кадэнцыя, ці то працуднае кантылена.

Цяпер — пра флейтыстаў. I прэмію атрымаў Мікалай Папоў, першакурснік Пецярбургскай кансерваторыі. Саліст камернай філармоніі, Мікалай шмат часу аддае дзецям, іграць для якіх цікава й складана адначасова, бо дзеці заўсёды патрабуюць натуральнасці. Мікалаю вельмі прыемна было слухаць іншых выканаўцаў:

— Конкурс — гэта не спорт, а перш за ўсё фестываль, дзе кожны раскрывае сваё адчуванне музыкі.

Калі іграў сам М. Папоў, слухачоў уражвалі цудоўны гук, гнуткасць і пластычнасць фразы, філігранная тэхніка, адухоўленая па-юнацку свежым і жывым пачуццём.

Лаўрэат II прэміі С. Картэс (V курс БАМ), колішні ўдзельнік рэспубліканскага, міжрэспубліканскага і міжнароднага конкурсаў, лічыць, што сваім поспехам абавязаны педагогу Н. Аўраменцы і канцэртмайстру В. Сідараву. У час узнагароджвання Сяргей падзякаваў ім абам са сцэны і, нечакана для ўсіх, падзяліў сваю валютную прэмію на тры роўныя часткі, выклікаўшы шумную і радасную падтрымку залы. Што да выканальніцкай манеры С. Картэса, адзначым лёгкасць вядзення гукі, зграбнасць штрыха, тонкасць эмацыянальнага малюнка.

Трэцяе месца падзялілі кіеўскі флейтыст М. Белаш і М. Табурэтка з Пецярбурга. Заўважым, што ў адрас Марыі Табурэткай — яна была дапушчана да конкурсу як выключэнне, бо ёй 16 гадоў, а ўзроставы ценз 18—27 гадоў — былі самыя захопленыя водгукі. Яе, лаўрэата юнацкага конкурсу ў Пецярбурзе (1992 г.), чулі ў Венгрыі, Германіі, Італіі.

Для музыкантаў кожны з трох тураў конкурсу быў па-свойму напружаны. Аднак складаная конкурсная праграма дала магчымасць усім удзельнікам усебакова паказаць сябе, выконваючы музыку Вівальдзі і Моцарта, Шпора і Тэлемана, Дзянісава і Цыбіна... Дзякуючы конкурсу рэпертуар для

драўляных духавых інструментаў папоўніўся творами беларускіх аўтараў. (Дарэчы, аматары сучаснай беларускай музыкі могуць набыць опусы Г. Ермачэнкі і Г. Гарэлавай, выдадзеныя Беларускім інстытутам праблем культуры, у нотнай краме па вул. Леніна).

А хіба не цікавыя меркаванні саміх лаўрэатаў пра новую музыку!

А. Даннік пра "Паэму" для фагота solo: — Дзякуй Генадзю Ермачэнкаву за арыгінальную таленавітую п'есу, багатую эфектнымі знаходкамі. Спадабаўся спецыфічны прыём — імітацыя акордаў на фагоце.

М. Табурэтка пра "Пастараль" для флейты Г. Гарэлавай:

— Працавала над творами з задавальненнем, бо п'еса разнявольвае фантазію, падштурхоўвае да нечаканых паваротаў.

М. Белаш убачыў у "Пастаралі" "адыходзячую медытацыю" (дарэчы, ягонае выкананне сама кампазітар назвала адным з найлепшых).

Своеасаблівае меркаванне В. Іванова пра Санату У. Дамарацкага для кларнета:

— Сучасная музыка — няўдзячная праца для музыканта (удакладнім, што твор быў напісаны ў 1984 г. з нагоды іншага духавога конкурсу). Цяжка адразу зразумець самому і тым больш дзевяці слухачам галоўную думку кампазітара. Але паступова, калі зжываешся з творами, "увайграешся" ў яго, — знаходзіш у ім блізкае для сябе і нават адчуваеш задавальненне пры выкананні. Саната Уладзіміра Дамарацкага — цікавы твор. Тут ёсць што пайграць — і ў плане кантылены, і ў плане тэхнікі.

I, нарэшце, адзначым, што пры арганізацыі гэтага фестывалю яго творцамі кіравала жаданне паслухаць маладых музыкантаў, якія толькі выходзяць на самастойны шлях, толькі пачынаюць сваё творчае жыццё. Таму конкурс для іх адначасова і праверка, і падтрымка. Журы ўвяло некалькі заахвочальных дыпламаў для найбольш прыкметных выканаўцаў на I і II турах. Спецыяльна былі ўзнагароджаны яркія канцэртмайстры.

Высветліў конкурс і ценявыя бакі ў выкананні кожнага музыканта, асэнсаванне і пераадоленне якіх вымагаюць значнага часу. Прафесар У. Будкевіч заўважыў, што ўсе інструменталісты мусяць настойліва працаваць, дамагаючыся прыгожага гукі, штрыхавой культуры і, галоўнае, уважліва ставячыся да аўтарскага тэксту.

Мы жадаем поспехаў усім удзельнікам конкурсу: перад імі — вялікі свет мастацтва, у якім столькі шляхоў да майстэрства і творчых дасягненняў!

Святлана ЗМІЁўСКАЯ,
Кацярына СЯДОВА,
студэнткі Беларускай акадэміі музыкі
Фота В. СТРАЛКОўСКАГА

заўсёды пазбягае нацягнутасці дзеяння. У плыні падзей дзе-нідзе адчуваецца празмернасць сацыялагічных ды біялагічных акцэнтаў. Аднак твор па сутнасці свайго аказвае магічнае ўздзеянне.

Становіцца, у якім апынуліся героі п'есы, жудаснае. І жудаснае яно, трэба заўважыць, перш-наперш тым, што ўціснула чалавека, узвысілася над ім, ператварыла яго ў свайго раба. Невыпадкова менавіта галава сям'і — Сымон, душэўны стан якога вызначае эмацыянальна-псіхалагічную канву твора, у роспачы прызнаецца: "Я так ужо жывуся, зрадніўся з сваім брудам-бядой, што мне страшна глядзець на ўсё чыстае, харошае..." Трагізм жыцця ўступае ў супярэчнасць з трагічнай сітуацыяй выбару. І гэтую супярэчнасць драматург лейтматывам праводзіць праз усе вобразы, даючы ім магчымасць для самаразвіцця.

Таксама сямейная калізія выступае вонкавым праўленнем драматычнага канфілікту ў п'есе "Цені". Але тут сацыяльна-побывавыя матывы прысутнічаюць выключна ў ягонаў перададзенае. Унутраны, дзейсны пачатак драмы цалкам фарміруецца пад уздзеяннем няведаных пачуццяў, таямнічых сіл, якія ўсё больш і ўсё шчыльней агортаюць душу кожнага героя і фактычна яе вынішчаюць.

Сённяшні зварот тэатра да п'ес "Страхі жыцця" і "Цені" бачыцца сімптаматычным. Гэтыя творы прасякнуты балючым адчуваннем крызісу, разлому, калі абрынуліся ўсе маральныя ўстоі. Калі наперад выйшлі і запанавалі сумніцельныя каштоўнасці. Калі чалавек-асоба апынуўся на злавесных расцяробах у поўнай адзіноце. Ці не тое ж адбываецца з намі цяпер?..

Ёсць свая логіка — ужо логіка мастацкая — і ў тым, што пастаноўка М. Трухана аб'ядноўвае "Страхі жыцця" і "Цені" ў адзінае

сцэнічнае дзейства. У структуры абедзвюх п'ес можна адзначыць несумернае падабенства асобных сюжэтных ліній. Так, функцыянальна і па змесце вельмі блізка вобразы Сымона і Сцяпана (персанаж Бацька). Арганічна сувязь характараў Казюка і Матильды праўляецца нават тэкстуальна. Калі Казюк даводзіць, што "і ў муках радасць ёсць", дык Матильда запэўнівае, што "ў смерці, таксама як і ў жыцці, ёсць характэрнасць".

Працуючы над уласнай сцэнічнай версіяй (шкада, што адпаведная ёй назва не знойдзена), рэжысёр падкрэслівае і ўзбуўняе адзначанае падабенства. Сымон-Сцяпан становіцца сімвалічным увасабленнем вінаватага без віны, ахвяры па прымуцы і кат міжволі. Адпаведнасць натур Казюка і Матильды эмацыянальна замацоўваецца агульнымі вынікамі іхняе дзейнасці. У пастаноўцы дапамога Казюка і "дэманічна" ўчынкі Матильды аднолькава разбуральныя.

Мастацкая абумоўленасць спалучэння двух твораў выразна раскрываецца і ў агульнай атмасферы спектакля. Гэта асабліва важна адзначыць, бо пастаноўка носіць адкрыта імпрэсіянісцкі характар. Агульнаму тону, агульнаму каларыту сцэнічнага дзеяння надаецца выключнае значэнне.

На сцэне абазначваюцца дзве ігрывалы пляцоўкі (мастак Віктар Стрэчын). На адной разыгрываецца драма "Страхі жыцця", на другой — "Цені". Гэтакім чынам дадаткова ствараецца драматургія эпоздаў. Па рэжысёрскай задуме, іхняя змена, сутыкненне, паралельнае прадстаўленне павінны служыць своеасаблівым падтэкстам у сцэнічнай кампазіцыі.

Трэба прызнаць, што задума даволі кідка заяўляецца і досыць пераканаўча рэалізуецца ў спектаклі. Хвалюючае ўражанне пакідае

пралог, пабудаваны на падсвядомай сувязі рэплік з дзвюх п'ес. У той жа час бянтэжыць фармальнае, штучнае выкарыстанне асобных прыёмаў (больш за ўсё касцюміраваныя сцэны "а ля П'еро"). У нейкай ступені пастаноўцы бракуе роўнасці ўвасаблення. Пэўна, адбываецца і супраціўленне самога літаратурнага матэрыялу (асабліва "Страхаў жыцця").


Абраная форма спектакля жорстка дыктуе характар дзеяння і спосаб акцёрскага выканання. Дыктат формы выканаўцы арганічна прымаюць і напаяняюць яе энергіяй жывога пачуцця. Кожнай ролі ўласціва свая, адметная мелодыя. На мой суб'ектыўны пагляд, найбольш дынамічна яна гучыць у ігры Святланы Яцэвіч (Юзя) і Генадзя Гатоўчыца (Алесь), у дуэце Тамары Міронавай (Марыя) і Ігара Падлівальчава (Міхась). Мо таму, што створаныя імі вобразы пазначаны характэрнымі дэталямі.

Значнае месца ў вобразнай сістэме спектакля займае музыка (музычнае афармленне Алены Вішнеўскай). Урыўкі з твораў Моцарта, А. Шнітке, Д. Шастаковіча істотна пашыраюць межы эмацыянальнага ўздзеяння. Праўда, у асобных момантах неабходна раўнавага губляецца, і тады музыка пачынае ўспрымацца незалежна ад падзей спектакля. Цэласнасць пастаноўкі парушаецца.

Спектакль "Страхі жыцця. Цені" выклікае нешараговы цікавасць, вылучаецца адмысловай сцэнічнай мовай. Не ўсё ў ім можна адзначначна прыняць, але агульнае ўражанне, безумоўна, гэтая работа пакідае глыбокае. Шлях, па якім пайшоў М. Трухан у трактоўцы твораў Ф. Аляхновіча, прымушае на многае — у жыцці і ў тэатры — паглядзець новымі вачыма. Плён, які цаны не мае.

Ала САВІЦКАЯ

НА ДНЯХ... ЗАГАВАРЫЛА



Да драматургіі Яўгена Шварца заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Мікалай Варвашэвіч звяртаецца ўжо другі раз. Некалькі гадоў назад на слонімскай сцэне ён паставіў спектакль "Два клёны". Сотні тысяч дзяцей нашай рэспублікі паглядзелі гэтую пастаноўку, якая мела вялікі поспех і ў юных, і ў дарослых глядачоў.

Ёсць у Яўгена Шварца вядомая п'еса-казка "Чырвоная шапачка". Літаральна на днях сама "Чырвоная шапачка" загаварыла па-беларуску і на сцэне Слонімскага беларускага драматычнага тэатра. Яе ролю сыграла Іна Ерш. У спектаклі заняты таксама Т. Натарава, У. Навумік, В. Сявец, В. Шчарбакоў, А. Прэдка, Н. Жукоўская, А. Савушкін.

Пераклад на беларускую мову зрабіў Алесь Карлюкевіч, тэксты песень пераклаў Віктар Шніп.

Сяргей ЧЫГРЫН

На здымку: сцэна са спектакля "Чырвоная шапачка".

АПОШНІ ПАРТРЭТ



Берасцейская культура панесла вялікую страту. Летась памёр выдатны мастак-партрэтyst, майстар кампазіцыі Іван Якаўлевіч Фяцісаў. Ён неаднойчы ўдзельнічаў ва ўсесаюзных і замежных выставах, яго творы захоўваюцца ў многіх музеях рэспублікі. Мастак пісаў рабочых, калгасніц, стварыў шэраг краўваідаў беларускага Палесся. Станковыя кампазіцыі прысвечаны тэме Айчынай вайны і сучаснасці: "Паміць", "Разведчыкі", "Ганаровыя грамадзяне", "Пераемнасць", "Афганцы" і г. д. Іван Якаўлевіч адным з першых, як мастак, падняў у вобласці музейнай справы да ўзроўню грамадскай культуры, ім створаны лепшыя музейныя экспазіцыі Брэста. Ветэран вайны і працы не дасягнуў 74-х гадоў. Апошнім часам адчуваў творчы ўздым. За месяц да смерці напісаў аўтапартрэт — гэта апошні яго твор. Партрэт сціплы па колеры і моцы ў танавых адносінах, у ім няма параднасці і афіцыйнасці. У мастака, як вядома, усё жыццё — экзамен: твор за творам, выстава за выставай. Апошні вялікі экзамен вытрымаў Іван Якаўлевіч у сваё семідзесяцігоддзе: персанальнай выставай яшчэ раз даказаў, што ён мастак з вялікай літарай.

Пётр ЗАРЭЦКІ,
член Саюза мастакоў Беларусі

На фотаздымку: аўтапартрэт мастака.

"...І НЕ ПАКІНЕ
НАС
РЫЦАР ДРАЎЛЯНЫ"

Новая назва з'явілася на снежаньскай афішы Мінскага абласнога драматычнага тэатра ў Маладзечне — "Драўляны рыцар" па аднайменнай п'есе С. Кавалёва, вызначаны як мюзікл. Казачную гісторыю ў дзвюх чароўных дзеях, адрасаваную ў першую чаргу падлеткам, распавялі са сцэны рэжысёр В. Растрэжнікаў, мастак Я. Волкаў, кампазітар А. Залётнеў, балетмайстар А. Кудраўцаў, а таксама акцёры Т. Юрык, В. Шэндрыкаў, Д. Глазычэў, І. Кляпацкая, В. Багушэвіч, Я. Іўковіч, Р. Цыркін, А. Слабодчыкава. Тэксты шматлікіх песень належаць Г. Бульцы, В. Растрэжнікаву і М. Шабовічу.

М. Ш.

"РОДНАЕ СЛОВА",
НУМАР ДВАНАЦЦАТЫ

Гістарычныя драмы І. Чыгрынава аналізуе ў артыкуле "Каб не быць манкуртам" Т. Грамадчанка. Да 60-годдзя пісьменніка змешчаны таксама фотарэпартаж "Ішоў па зямлі чалавек". Да 90-годдзя з дня нараджэння А. Дудара прымеркаваны артыкулы І. Багдановіч "Будучыня з сінімі крыламі" і У. Міхнюка і Р. Платонава "Трагічны лёс паэта" (архіўна-дакументальныя сведчанні аб жыцці і творчай дзейнасці паэта). Тут жа друкуецца некалькі вершаў А. Дудара. М. Прыгодзіч расказвае пра першага даследчыка беларускай мовы, рускага філолага К. Калайдовіча ("В нем скрываються драгоценные остатки древнего языка славянского..."), прапануецца адзін з артыкулаў даследчыка. У раздзеле "Культура Беларусі" выступаюць Т. Шамякіна ("Па зямлі ходзіць, а неба не бачыць... Вобраз свінні ў сусветнай культуры") і Я. Шунейка ("Вяскоўцы як антычныя багі... Новы погляд на карціну Францішка Смуглевіча "Літоўскія сяляне"). Да 100-годдзя з часу выхаду ў свет зборніка Ф. Багушэвіча "Смык Беларускі" з артыкулам "І мы зробім музыку..." выступае У. Содаль.

І ПАД КУЛЮ ЗЛАЧЫНЦЫ...

(Пачатак на стар. 5)

— І гэта, і — абьякаваець, імкненне жыць па правіле "мая хата з краю".

— А па тэлефоне ўсё-такі звоняць?

— Па тэлефоне бывае сякую-такую інфармацыю мы атрымліваем. І гэта ў той час, калі на Захадзе законнапалухмяныя грамадзяне лічаць сваім абавязкам паведаміць паліцыі ўсё, што яе цікавіць у час крмінальнага расследавання. І часта гэта робяць па ўласнай ініцыятыве. Справа ў тым, што, у адрозненне ад краін з устойлівай дэмакратыяй і прававым парадкам, у нас няма закона аб абароне сведкаў. Вось чаму такія частыя выпадкі, калі сведка, даўшы паказанні ў час следства, потым, на судзе, адмаўляецца ад іх, або наогул на судовым пасаджэнне з'яўляцца не хоча.

— Усё, відаць, тут не так проста. Не той менталітэт. І да таго ж у нашай масавай свядомасці здаўна ўкаранілася — супрацоўніцтва з праваахоўнымі органамі прыстойнаму чалавеку не да твару. І потым, адкуль было ўзяцца іншаму, мы ж ніколі не жылі ў прававым грамадстве, дзе з дзяцінства выхоўваецца павага да закона.

— Пакуль так будзе, сур'ёзных зрухаў у барацьбе са злачынствам нам не бачыць.

— Міхаіл Сямёнавіч, шырока распаўсюджана думка, што рост злачыннасці напрамую звязаны з прапагандай у нас насілія, сексу на тэлеэкранах, на старонках спецыфічных выданняў. Я заўсёды задаюся пытаннем: чаму ў тых жа Даніі, Англіі ці Бельгіі, дзе няма ніякіх забарон на падобную прадукцыю, тым не менш досыць нізкі ўзровень злачыннасці? Я нядаўна прачытаў, што ў Англіі, напрыклад, з яе насельніцтвам амаль у 50 мільёнаў чалавек за год адбываецца толькі крыху больш за 500 забойстваў. У разліку на 100 тысяч насельніцтва гэта ў дзесяткі разоў меней, чым у нас.

— Ці развівае злачынныя схільнасці, скажам, у таго ж падлетка ўбачанае на тэлеэкране забойства ці звалтаванне? Сур'ёзных сацыялагічных і псіхалагічных даследаванняў на гэтую тэму я не сустракаў. Заўсёды скептычна стаўлюся да заяў некаторых забойцаў, што, маўляў, на злачынства яго падштурхнуў нейкі там "круты" герой фільма, у якога ён запазычыў і, так сказаць, тэхналогію забойства. Нягоднік так гаворыць, каб спіхнуць з сябе частку адказнасці за зробленае злачынства. Хоць я поўнасьцю і не выключаю пэўнага ўплыву падобнай прадукцыі на псіхіку чалавека. Але, зноў-такі, чалавека пэўным чынам выхаванага. Адзін глядзіць і ўпітвае ў сябе бачанае як губка, а другі праз мінуць забываецца пра усё ўбачанае.

Што датычыць сучаснай дэтэктыўнай літаратуры: газет, часопісаў, кніжак з апісаннем самых розных, у тым ліку і жорсткіх злачынстваў, дык тут выкажу, я думаю, не вельмі папулярную думку. Пагаджаючыся з крытыкамі наконт нізкага мастацкага ўзроўню падобнай літаратуры, я, тым не менш, хачу адзначыць і яе пэўную ролю ў прафілактыцы злачынстваў. Тут дзейнічае эфект папярэджання. Чытачы ўбываюць у галаву такія, здаецца, вядомыя, але і патрэбныя ісціны: што нельга запрашаць дахаты для кампаніі незнаёмых людзей, што дзеці часта становяцца ахвярамі гвалтаўнікоў, якія спакушаюць іх рознымі падарункамі, што маладыя дзяўчаты і жанчыны, бывае, самі правакуюць злачынствы на сексуальнай глебе і г. д.

— Спадзяюся, у нас сваіх чыкацілаў няма?

— Няма, хоць летась і быў затрыманы нягоднік, які паляваў на дзяўчынак-школьніц. Падпільнаваўшы будучую ахвяру каля дзвярэй, калі яна адчыняла іх сваім ключом, і даведаўшыся ад наіўнага дзіцяці, што бацькі на працы, ён уваходзіў у кватэру "папіць вады" і гвалціў. Праўда, пакаідаў у жытых.

— Дарэчы, па якім артыкуле Крымінальнага кодэкса "праходзіць" прастытуцыя?

— У Крымінальным кодэксе нашым няма вызначэння прафесійнай прастытуцыі. І калі "жрыца любви" вельмі ўжо кідаецца ў вочы міліцыі, парушае правапарадак, самае "страшнае", што яе чакае, — адміністрацыйнае пакаранне, напрыклад, грашовы штраф. Тым не менш, у мінулым і пазамінулым гадах мы выкрылі ў Мінску некалькі "масажных" кабінетаў, а папросту — дамоў спаткання, куды сучасныя вярбавалі маладзенькіх дзяўчат, якія аказвалі кліентам рознага роду інтымныя паслугі. На трох ці чатырох сучаснаў былі заведзены крымінальныя справы, і яны пасля судовага разбіральніцтва трапілі за краты.

— Раскрыццё злачынства, звязана, як я разумею, з вялікай аналітычнай працай. Я чытаў, што ў многіх паліцыяў свету існуюць буйныя аналітычныя цэнтры, аснашчаныя самай сучаснай камп'ютэрнай тэхнікай. А як з гэтым справы ў нас?

— Пры Мінскай крымінальнай паліцыі створаны аддзел, дзе аналізуецца найбольш цяжкія і складаныя злачынствы. Але ў апэратыўным плане, па гарачых слядах. Аналітычнага цэнтры ў шырокім сэнсе гэтага паняцця, дзе б сістэматызавалася вышукавая праца, распрацоўвалася яе метадыка, вывучаліся сацыяльныя і псіхалагічныя аспекты крымінагеннай сітуацыі ў горадзе, у нас няма. Вось менавіта такая служба і павінна была б даць адказ на такое, прынамсі, пытанне — чаму кастрычнік і лістапад мінулага года даў такі рэзкі ўсплёск забойстваў?

— І ўсё-такі, ад чаго залежыць поспех у раскрыцці злачынства?

— Мой уласны больш як 15-гадовы стаж працы сышчыкам сведчыць аб тым, што чым хутчэй выяжджаеш на месца здарэння, адным словам, чым хутчэй бярэшся за справу, тым больш шанцаў атрымаць станоўчы вынік. Тое, што ты ўбачыў, заўважыў у першыя гадзіны пасля таго ж забойства, ты ўжо не ўбачыш праз тры сутак. І не пачуеш таксама. Я маю на ўвазе сведкаў, якія ўжо праз некалькі дзён не помняць таго, што заўважылі адразу.

— Кажуць жа, маніць — як відавочца?

— Але са сведчанні некалькіх відавочцаў можна ўсё-такі скласці рэальную карціну здарэння. Ну, вядома ж, многае, нават ці не галоўнае залежыць ад узроўню прафесіяналізму, вопыту сышчыка. А гэта сёння адно з самых слабых месцаў у нашай рабоце. Мяркуюце самі — 80 працэнтаў супрацоўнікаў крымінальнага вышуку маюць стаж ад года да трох. Якія ж з іх сышчыкі?

— Але ж вы, Міхаіл Сямёнавіч, казалі, што ў вас няма і высокапрафесійных дэтэктываў.

— Так, але не шкодзіла б мець іх больш. Наогул, кадравая праблема ў нас досыць вострая. Асабліва не затрымліваецца ў нас моладзь — учарашнія выпускнікі міліцыйскай акадэміі, юрыдычных факультэтаў ВУНУ. Начытаўшыся ў юнацтве розных дэтэктыўных гісторыяў, яны, сутыкнуўшыся з жыццёвымі рэаліямі, а нашаму брату даводзіцца мець справу не з лепшай, як вы разумееце, часткай чалавецтва, яны адразу пасуюць. І потым, у дэтэктыва, як кажучы, "ні выхадных, ні прахадных". І паспрабуй такому маладому работніку з дня ў дзень выслухоўваць папрокі жонкаў, якія, калі іх ушчунанні не дзейнічаюць, пачынаюць зваць мне — прымеце меры да вашага работніка, які амаль не бывае дома, пераклаўшы выхаванне дзяцей і ўсе хатнія справы цалкам на мае плечы...

— Як аплываецца сёння праца дэтэктыва?

— Думаю, менш, чым вадацеля тралейбуса. Таму і ідуць ад нас людзі. На вялікі жаль, і высокапрафесійныя.

— Куды?

— А' хоць бы ў тыя ж камерцыйныя структуры, дзе такія людзі на вагу золата. Вы ж, відаць, чулі, што ў Мінску створана некалькі прыватных ахоўных фірм, дзе плаціць у некалькі разоў больш, чым у нас. Застаюцца самыя выпрабаваныя, самыя сумленныя, самыя адданыя справе. Тыя, што гатовы і пад кулю злачынцы...

— Дзякуй вам, Міхаіл Сямёнавіч, за шчырую гутарку.

У ГАСЦЯХ

(Пачатак на стар. 9)

на святле з акна, убачыў кроў. Вырваў пук роснай травы, прыклаў да раны. Пасядзеў трохі на карачках тут, пад плошчам, нават прыдрамнуў — і заснуў бы, відаць, каб не камары. Пачуўшы жыгова чалавека і кроў, як звар'яцелі, не давалі спаць...

Азіевіч трохі працверзеў ад халоднай зямлі і начнога туману. Падняўся, пайшоў, хістаючыся, у хату. У хаце яшчэ гарэла святло. Настаўнік сядзеў, як і сядзеў, на сваёй табурэтцы, глядзеў перад сабою. Чуўся голас Лены; мабыць, усё не магла супакоіць малую.

Настаўнік падняў галаву, убачыў скрываўленую руку гасця — Азіевіч так і зайшоў у хату, прыціскаючы да раны траву, азваўся неяк вінавата:

— Пасядзі, зараз ёд прынясу...

Выйшаў, вярнуўся з бінтам, ёдам, перавязаву руку.

— А цяпер кладзіся спаць, — і правёў Азіевіча, памог яму расправуцца і выйшаў, шчыльна зачыніўшы дзверы.

ўспомніў. Ведаў толькі, што ўчварыў ён учора штосьці гадкае, непрыемнае, але што — хоць забі, не мог узяць у толк. З Ленаю штосьці? Магло быць... З настаўнікам пабіўся? Было нешта... Рука забінтаваная... Ён развязаў бінт, глянуў — зусім маленькая драпіна, засохла ўжо.

Так і не ўспомніўшы, Азіевіч, аднак, цвёрда ведаў — больш яму тут аставацца нельга; трэба ехаць. Зараз жа. А як развітацца, паказацца на вочы?.. Хоць праз акно вылазь!..

Толькі дарэмна ён баяўся. Калі, як ішквалівы кот, ён адважыўся высунуцца са сваёй баковачкі, прытукаў у меншую хату, яго ўжо зноў чакаў сабраны свежымі закускамі стол і слоік самагоноў. Лена сказала яму "добрай раніцы" і падала чысты ручнік. Азіевіч выйшаў на двор, плёхнуў з рукамыніка вадою на твар, абцёрся і вярнуўся ў хату. За сталом, бачачы, што настаўнік з жонкаю паводзяць сябе, як заўсёды, Азіевіч, кульнуўшы пару чарак, хутка асвоіўся, асмялеў і пачаў расказваць, што акурат пад вечар прыедзе сёння ў Мінск, памяняе "баксы", зловіць "таксоўку" і "закоціцца ў "Сосны"...

— Пабылі б яшчэ, — папрасіла Лена.

— І на рыбалку не схадзілі, — падтрымаў яе настаўнік, чамусьці адводзячы вочы.

— Не, даруйце, не магу! — Азіевіч ужо ўяўляў сябе ў "Ікарусе", як сядзе каля акна, ды каб яшчэ "цёлка"-студэнтка якая знайшлася ў спадарожныя... Дурань, плер не ўзяў!

Паснедаўшы, падзякаваў, пацалаваў Лене ручку. Настаўнік сабраўся яго праводзіць. Толькі малую ніяк не змаглі прымусяць падысці развітацца з дзядзькам — баранілася, піснулася да маці...

Пайшлі. Каля веснічак настаўнік спыніўся і ляпнуў сябе даланёю па лбе:

— Пастой! — пабег, вярнуўся, пачаў піхаць Азіевічу нешта закручанае ў газету. — Вазьмі, тут пару ляшчоў сухіх, карп, у Мінску, з півам...

Азіевіч узяў.

— Слухай, — спытаў ён, — што я учора рабіў? Забі мяне, разапні — нічога не помню!

— Ды забудзь! П'яныя! — горача загаварыў настаўнік. — Нічога ты не рабіў! І слухай — прызджай, калі зможаш, калі захочаш! Добра? Ты ж ведаеш, як Лена, як я да цябе... Малая таксама... — тут настаўнік змоўк, павярнуў галаву бокам, прыслухоўваючыся. — "Баранавічы — Жытомір", — сказаў ён і зірнуў на гадзіннік.

Азіевіч паабяцаў, што абавязкова прыедзе яшчэ, папрасіў далей яго не праводзіць (настаўнік паслухаўся), і з лакункам пад пахаю пайшоў сабе да блізкага аўтобунага прыпынку.

Весткі з замежжа

Варта звярнуцца да цікавай, але недастаткова асветленай у друку старонкі нашай культуры — да беларускага фотамастацтва. Яно прызнана ў свеце як наватарскае і прафесійнае. Пра гэта сведчаць хоць бы фотавыставы, што пражодзілі восенню гэтага года ў Германіі і Польшчы і мелі вялікі поспех. Прапануем чытачам водгукі на іх.

“ФАТАГРАФІЯ З МІНСКА”

Ці далёка ад Мінска да берлінскай вуліцы Фрыдрыхштрасэ, якая знаходзіцца ў самым цэнтры нямецкай сталіцы? Ніхто гэтага дакладна не вымяраў, але вядома, што між імі пралегла недзе тысяча кіламетраў. Ці многа гэта, залежыць ад крытэрыяў нашага самавызначэння. Інакш кажучы, як мы да сябе ставімся. Калі супастаўляць з новымі тэндэнцыямі ў культурным жыцці Беларусі, што з’явіліся за апошнія лічаныя гады насуперак жаданням дзяржаўнай наменклатуры, то гэта ўжо блізка, дасягальна, цалкам рэальна.

Прыклад — выстава “Фатаграфія з Мінска”, што праходзіла з 6 кастрычніка па 13 лістапада 1994 года ў галерэі “ІФА”, акурат на згаданай берлінскай вуліцы. Але каго зараз здзівіш фактам мастацкай выставы з Беларусі, размешчанай у якой-небудзь ашчаднай касе ці камісійнай краме замежных мястэчак, аддаленых ад буйных культурных асяродкаў? Уносім яснасць. З нямецкага боку ўсё было арганізавана на дзяржаўным узроўні. Галерэя належыць Інстытуту замежных зносін у Штутгарце (філія яго месціцца ў Берліне), што спецыялізуецца ў прапагандзе і падтрымцы нямецкага наватарскага мастацтва за межамі краіны і замежнага — у Нямеччыне. На гэта выдаткоўваюцца ўрадам дзяржаўныя датацыі, інакш ажыццяўленне творчых кантактаў з усходнімі суседзямі было б немагчымым. Аднак нашага чыноўніка ад культуры на самыя арыгінальныя творчыя прапановы пакуль што адзіны: скуль мы возьмем грошай,

каб аплаціць мытныя зборы за перавоз твораў і г. д. ...

Таму і вымушаны нямецкія спецыялісты, крытыкі мастацтва, арганізатары экспазіцыі вывучаць культурны працэс на Усходзе, абмінаючы афіцыйныя ганкі, каб вышукваць усё некан’юктурнае, несалоннае, недругаснае.

Дзякуючы паслядоўнасці пошукаў дырэктаркі берлінскай філіі інстытута Барбары Барш і мастацтвазнаўцы, куратаркі галерэі “ІФА” Эв Фішэр, што працавалі над праектам выставы і яе ажыццяўленнем цэлы год, усё адбылося на найвыдатнейшым узроўні. Спадарыня Фішэр ужо добра распазнана ў тэндэнцыях беларускага мастацтва, бо неаднойчы была ў Мінску, Віцебску. Яна непасрэдна наведвала мінскіх фотамайстроў, каб з дваццаці аўтараў адабраць пяць найбольш адпаведных для выставы ў Берліне. Творы Галіны Маскалёвай, Ігара Саўчанкі, Уладзіміра Парфянка, Сяргея Кажамякіна і Уладзіміра Шахлевіча, а таксама самі аўтары, разам з фотакрытыкам Валерыем Лабко (пры актыўнай дапамозе прадстаўніцтва Інстытута Гётэ ў Мінску і Пасольства Германіі ў Беларусі) паехалі ў Берлін. Іх чакала вельмі цёплая прэзентацыя, сустрэча з зацікаўленымі гледачамі, журналістамі буйных сталічных газет і нямецкага радыё. Да адкрыцця быў цудоўна выдадзены каталог з уступным артыкулам В. Лабко ў перакладзе на нямецкую мову. Госці з Мінска знаходзіліся чатыры дні ў Берліне, што спрыяла магчымасці ўбачыць свае творы ў новым культурным кантэксце.

Экспазіцыя выставы была складзена такім чынам, каб прачытваўся напрамак творчасці кожнага з аўтараў і тое, які духоўны стан перажывае наша грамадства. Праз суб’ектыўнае бачанне фотамастакоў гэта падаецца вельмі дакладна. Праўда, пры ўмове, што фотамастацтва незалежна ад кан’юктурных штампаў, якія дэманструюць нерэальнасць, а жаданы імідж. Гэта гарантаваў адбор аўтараў, што засведчылі сваю асабістую незалежнасць пазіцыю ў выбары сюжэтаў і сродкаў выражэння. Экспазіцыя арганізавала агляд твораў такім чынам, што можна было прасачыць духоўныя змены, псіхалагічныя стрэсы і ваганні цэлых пакаленняў нашых землякоў за апошнія пяцьдзесят гадоў. Пачатак яе — рэтрэспектыўныя серыі І. Саўчанкі з вобразамі жыцця канца 40-50-х гадоў. А фінал — працы Г. Маскалёвай і У. Шахлевіча, што факусіруюць настроі моладзі сённяшняй і моладзі 50-х — сённяшніх пенсіянераў. Трэба сказаць, што фотамастакі ўдзяляюць уражанню халоднай дакументальнасці і працякальнасці, яны робяць парадаксальныя вобразныя адкрыцці, выкарыстоўваюць сродкі калажнасці, графічнай дапрацоўкі негатываў. Гэта выгадна адрознівае іх здабыткі на фоне кансерватыўнай і стандартнай аматарскай фатаграфіі, а таксама моцна ўзбагачае наватарскія тэндэнцыі, што прабіваюць сабе шлях у галіне станковай графікі і жываліцы. Трэба адзначыць спецыяльна падрыхтаваную для выставы серыю настраёвых кампазіцый

У. Парфянка, дзе ён спалучае ў бязрэчывых фрагментарных кадрах асацыятыўную повязь музычных і пазымных пачаткаў. Па сутнасці, аўтар атрымаў, дзякуючы добра наладжанай выставе і зацікаўленасці арганізатараў, магчымасць сказаць уласнае слова ў майстэрстве фотаздымка. Пасля прэзентацыі ён быў запрошаны ў Каленгаген з персанальнай экспазіцыяй. Трэба сказаць, што высокі ўзровень вобразнага мыслення і тэхнічнай вынаходлівасці прадэманстравалі і іншыя аўтары экспазіцыі. Арганізатары, разумеючы значнасць выставы не толькі для Нямеччыны, але і для Беларусі, плануецца паўтарыць яе ў Мінску. Так што мы атрымаем магчымасць пабачыць яе і паразважыць над аспектамі разумення фотамастацтва.

І апошняе. Ці не аблегчаць нам заходнія калегі шлях на вялікай творчай дыстанцыі культурнага Адраджэння? З іх лёгкай рукі сучаснае беларускае фотамастацтва пацвердзіла свой прызнаны міжнародны ранг і права стаяць побач з іншымі відамі выяўленчага мастацтва ў рэчышчы абноўленага культурна-мастацкага працэсу. Цяжка будзе зараз уявіць буйную рэспубліканскую выставу без фотазэкспазіцыі лепшых майстроў. Праўда, у практыцы Дзяржаўнага мастацкага музея адсутнасць цікавасці да найбольш прадстаўнічых фотатвораў, якія прыносяць нам вядомасць у цывілізаваным свеце. На дарозе прызнання могуць стаць асобныя чыноўнікі ды абмежаваныя сваім жанрам “прафесіяналы”. Але што важней для нас у вызначні культурных здабыткаў: амбіцыі ці аб’ектыўная рэальнасць і перспектыва? Для прыкладу, ніводны значны замежны музей сучаснага мастацтва не абыходзіцца без фота. Для нас яно — вясёлка прызнання ў свеце. І нам застаецца толькі шчыра цешыцца гэтай і спрыяць далейшаму развіццю. Такім чынам, разам з інсталляцыямі, хэпінігамі, перформансамі сваю актыўную ролю стала адыграваць у Беларусі і фотамастацтва.

Яўген ШУНЕЙКА

У ВОСЕНЬСКИМ СОПАЦЕ, У “ГАЛЕРЭІ ШТУКІ” ...

Фотамастацтва Беларусі ўжо не адзін год прыцягвае пільную ўвагу замежных галерыстаў, выдаўцоў, тэарэтыкаў і крытыкаў выяўленчага мастацтва. Ужо ў мінулым — выставы ў Злучаных Штатах Амерыкі, краінах Скандынавіі. Восень гэтага года таксама прынесла плён: з шостага верасня па дваццаць трыяга кастрычніка праходзіла выстава твораў чатырнаццаці беларускіх фотамастакоў у польскім горадзе Сопаче.

Экспазіцыя ладзілася ў адной з самых прэстыжных залаў Польшчы — “Галерэі Штукі”, якая займаецца вывучэннем і прапагандай найноўшых форм мастацтва: авангарднага жывалісу, фатаграфіі, інсталцыі, перформансу і г. д. Выстава творчай беларускай фатаграфіі стала вынікам пошукаў сопачкай галерэі, накіраваных на адкрыццё новых асяродкаў творчасці, што фармуюцца зараз на тэрыторыі Усходняй Еўропы. Менавіта фотамастацтва з’явілася аб’ектам цікавасці дырэктара галерэі пана Рышарда Зярквіча, бо яно не нясе ў сябе адбітку ідэалагічнай заангажаванасці і сваёй мовай істотна пашы-



У. Парфянок. З серыі “Асобы”

рае межы магчымасцяў постмадэрнісцкага мастацтва.

Напярэдадні адкрыцця выставы адбылася прэс-канферэнцыя, якая выйшла за акрэсленыя межы часу: журналісты не абмежаваліся размовай “за круглым сталом”, а натуральна ператварылі сустрэчу ў экскурсію з падрабязнымі каментарыямі, пытаннямі і адказамі, дыскусіямі.



У. Шахлевіч. З серыі “Партрэты”.

Выстава атрымалася досыць рэпрэзентатывай. Яна дазволіла прадставіць шырокі дыяпазон інтэлектуальных, эмацыянальных і выяўленчых магчымасцей беларускага фотамастацтва (ад вытанчанай гульні розуму ў творах У. Парфянка да хваравітага эпатажу В. Сківіцы, ад гістарычнай рэфлексіі І. Саўчанкі да жыцця-

любна-эратычнага выкліку С. Сукавіцына). Некаторыя заходнія тэарэтыкі выяўленчага мастацтва схільныя да думкі, што менавіта тут, на ўсходніх межах Еўропы, кшталтуецца новае аблічча мастацтва. Магчыма, тут адыгрывае сваю станоўчую ролю, як гэта ні парадаксальна, аддаленасць Беларусі ад традыцыйнага цэнтраў еўрапейскага мастацтва. І гэта дазволіла фотамастакам свабодна шукаць уласную мову візуальнага выказвання. На жаль, гэтай прагрэсіўнай працэсу не спрыяе стан вымушанага андэграўнда, у якім знаходзіцца беларускае фотамастацтва на радзіме. У той час, калі ў адукаваным свеце з метадычнай паслядоўнасцю фармуецца калекцыя лепшых здабыткаў творчай фатаграфіі, працуюць фотгалерэі і спецыяльныя музеі, нашы лепшыя выставачныя залы не спяшаюцца адчыніць свае дзверы новаму, перспектывнаму мастацтву, якое дае шанец нацыянальнай культуры вырвацца з павуцінныя правінцыянасці і ўключыцца ў сусветны кантэкст.

Надзея КАРОТКІНА

Брава!

ПАКЛОН ТАЛЕНТУ...

У 1988 годзе я ўпершыню пачуў голас з. а. БССР Міхаіла Жылюка. І пакарыў ён мяне сваёй душэўнай цёпльнай, мяккім тэмбрам, спалучаным з магутным гучаннем. Скажу шчыра, мноства чуў я оперных галасоў. Але гэты чамусьці зачэпаў мяне за жывое. Працаваў я тады ў аддзеле забеспячэння Магілёўскага завода “Тэхнапрыбор”. І кожнае маё камандзіраванне наведванне нашай сталіцы я адзначаў у ДАВТе оперы і балета, калі ў спектаклі спяваў Міхаіл Жылюк. Асабліва ўравае мяне выкананне ім партыі Фігара ў оперы “Севільскі цырульнік”. Голас яго настолькі чысты, што слых улоўлівае кожную літару, кожную інтанацыю ў гуку. Апроч таго саліст валодае адмысловым талентам акцёрскага майстэрства.

Я хацеў бы, каб у адным з нумароў вашага выдання вы больш падрабязна расказалі пра гэтага спявака, які хутка ўжо як два дзесяцігоддзі верай і праўдай служыць беларускаму опернаму мастацтву. Ды да таго ж яшчэ ў кансерваторыі перадае свой вопыт і талент спявака маладым будучым салістам. Да свайго ліста прыкладаю фота, дзе М. Жылюк быў “перахоплены” майёй фотакameraй ля ўвахода ў оперны тэатр. Цяпер я пенсіянер і вельмі шкадую, што не магу часам “жыўцом” чуць гэтага бясспрэчна таленавітага цудоўнага спявака.

Шчыра з павагаю да вас — паклоннік таленту Міхаіла Жылюка

Вадзім КУСТОЎ



АД РЕДАКЦЫІ. Усцешна мець такіх чытачоў, атрымліваць такія лісты!.. Паведамляем, што пра М. Жылюка “ЛіМ” пісаў, паводле мерак тыднёвіка, не так і даўно: 18.06.93 г. (Л. Івашкоў, “І голас, і памучцё, і артыстызм...”). З таго часу імя спявака неаднаразова згадалася на старонках газеты ў сувязі з яго ўдзелам у праграмах музычных фестываляў. Калі з’явіцца новая інфармацыя пра творчае жыццё М. Жылюка, настраенасць данесці яе і да нашых чытачоў.

ДАМОЎ У ГОСЦІ

Беластоцкая вечарына прайшла ў Доме літаратара, абаралася на дзве падзеі. Першая: восем пісьменнікаў Беластоцчыны прадстаўлены ў 11-м нумары часопіса “Нёман”. Гэта ўжо трэці выпуск, прысвечаны дзясяспарам, як падкрэсліў галоўны рэдактар выдання А. Кудравец. Падзея другая — выхад сумеснай кнігі Надзеі Артымовіч і Алеся Разанава “Дзверы: тэкст і кантэкст” (аб’яднанне “Белавежа”).

Была выказана думка — і госцем, пазам Янам Чыквіным, і крытыкам У. Гніламедавым, — што літаратура польскага выводства — і маленькая часцінка вялікага кантэксту, усёй беларускай літаратуры, і, разам з тым, самастойная, адметная з’ява.

У. Конан назваў Беластоцчыну архетыпам Беларусі. Гэтае ж паняцце прагучала і ў дачы-

ненні да паэзіі другога гасця — Віктара Шведа. Сакрат Яновіч і Надзея Артымовіч, на жаль, прыехаць не змоглі. Таму Алеся Разанаў адзін прадстаўляў новую кнігу, кнігу-эксперимент, дзе кожны верш пазткі суправаджаецца яго тлумачэннямі-маргіналіямі. Пра сваё ўспрыманне кнігі казаў мастацтвазнаўца У. Бойка.

Старшыня згуртавання “Бацькаўшчына” Г. Сурмач выказала спадзяванне, што ўрэшце вырашыцца пытанне з прыёмам нашых суайчыннікаў у Саюз пісьменнікаў Беларусі.

Просценкую па сцэнарый вечарыну аздаблялі песні пад гітару студэнткі Марысі Аліфер (маладзёжнае аб’яднанне “Беластоцчына”) і падвышай сваёй прысутнасцю міністр замежных спраў У. Сянько.

ВЫЦІНАНКИ ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ

Чарговая прэм’ера Магілёўскага абласнога тэатра лялек “Піліпка і ведзьма” С. Кавалёва бачыцца рэжысёру Алегу Жугжуду і мастаццы Ларысе Мікінай безумоўна фестывальна: менавіта на трэці Міжнародны фестываль тэатраў лялек будзе выстаўлена гэтая работа, стылізаваная пад... беларускія выцінанкі. Як? Пад выцінанкі? Пад выцінанкі! Бо павядзе рэй тэатр ценяў, якому вынаходліва нададзена нацыянальнае аблічча. Як не згадаць пра Жугжуду захваленне батлейкаю і жлобам! Прынцыпы іх працы, ужываты ў сцэнічнай устаноўцы-скрыцы

спектакля “Піліпка і ведзьма”: сам ён, спектакль, чорна-белы, а ў фінале ў вакацях скрынкі з’яўляюцца цудоўныя каляровыя аб’ёмныя выявы блакітнага неба, зімовых дрэваў і дамкоў, — сапраўднае каляднае паштоўка. Якраз на цудоўнае выратаванне Піліпкі ды ягонае вяртанне да дзеда з бабаю... Герояў казкі ўвасабляюць Ларыса Мікуліч, Галіна Барысава, Наталля Суворова, Мікалай Сцеціц і Уладзімір Тэвасян. Музычны шэраг прапанаваў Павел Кандрусевіч.

“ПРЫПЯЦІ”
— ТРЫЦЦАЦЬ

У старажытным Тураве — свята. Тут адзначалася 30-годдзе вядомага на Палесці харэаграфічнага ансамбля “Прыпяць”. Створаны тры дзесяцігоддзі назад таленавітым майстрам-харэографам М. Котавым, ансамбль здабыў заслужаную славу ў раёне і далёка за яго межамі. Агністымі, жывымі танцамі ў выкананні самадзейных артыстаў “Кука”, “Драначкі”, “Тураўская полька”, “Кадріль” і многімі іншымі не раз захапляліся жыхары Мінска і Масквы, абласных і раённых цэнтраў рэспублікі і за яе далёкімі межамі. Павіншаваў калектыв “Прыпяць” з юбілеем міністр культуры і друку А. Бутэвіч, прадстаўнікі ўпраўлення культуры Гомельскага аблвыканкома, раёна і мясцовага калгаса “Новае жыццё”, старшыня якога М. Арцюшка, былы ўдзельнік ансамбля “Прыпяць”, шчыра садзейнічае развіццю мастацкай самадзейнасці ў Тураве, усебакова падтрымлівае танцавальны ансамбль. Выдатным канцэртам у той дзень парадавалі глядачоў разам з “Прыпяцю” іншыя калектывы мастацкай самадзейнасці, этнаграфічны ансамблі “Жытніца”, “Ярок”, “Сваты”.

Васіль ФЕРАНЦ

НА КАРЫСЦЬ
АДРАДЖЭННЯ

Вечарыны, што ладзіцца ў Літаратурным музеі Янкі Купалы, маюць адраджэнскі характар. Не была выключэннем і апошняя, прысвечаная дзесяцігоддзю з дня ўтварэння культурна-асветнага клуба “Спадчына”, на чале якога стаіць ад пачатку і па сённяшні дзень навуковец Анатоль Белы. Адначасова адбылася прэзентацыя кнігі “Спадчына “Спадчыны”.

Як на кожным юбілеі, было так шмат віншаванняў. Ад народнага артыста СССР І. Лучанка і народнага артыста Беларусі А. Яромленкі, ад віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук Беларусі і прэзідэнта Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына” Р. Гарэцкага, ад старшыні праўлення “Бацькаўшчыны” Г. Сурмач...

Асобныя старонкі дзейнасці клуба былі “перагорнуты” дзякуючы выступленню намесніка старшыні БНФ Ю. Хадзкі, знакамітага навукоўца Л. Лыча, галоўнага рэдактара газеты “Набат” В. Якавенкі (дарэчы, гэтае выданне шырока адзначыла юбілей “Спадчыны”, з нумарам маглі пазнаёміцца прысутныя); мастакоў Я. Ціхановіча, М. Карпука, А. Цыркунова, намесніка старшыні БЗВ А. Станкевіча, галоўнага рэдактара “Беларускага гістарычнага часопіса” В. Кушнера і іншых.

Ян жа Жучка прыехаў на Бацькаўшчыну з Бельгіі. Нямаючы ён на роднай зямлі сустрэч, а гэтая, на юбілеі клуба, запомніцца яму, як сам падкрэсліў, назаўсёды. Дачка вядомага дзеяча беларускага замежжа В. Жук-Грышкевіча Р. Аляхновіч адзначыла: “Гэта вельмі важна, што справа нацыянальнага Адраджэння знаходзіцца ў надзейных руках, а акурат толькі так і можна сказаць у дачыненні да таго, што робіцца клубам “Спадчына”.

З першых крокаў “Спадчыны” свае людзі ў клубе М. Ермаловіч і Я. Гучок. На вечарыне яны прыгадалі, як клуб распачынаў сваю працу, як справа Адраджэння паступова набывала сваіх прыхільнікаў...

А яшчэ была цікавая мастацка-музычная частка. Выступала кампазітар Г. Смяляк, бард У. Палупанаў, ансамбль “Вяселле”. Панавала святочная, урачыстая і рэзкая з тым дэлававай атмасферай.

Н. К.

ХОЦЬ
НАКЛАД
І НЕВЯЛІКІ

Усяго 250 паасобнікаў наклад бюлетэня Маскоўскага Таварыства Беларускай культуры імя Францішка Скарыны “Шляхца Скарыны”, ды і разнаможна ён на ксераксе, тым не менш, ёсць падставы, каб сказаць пра яго добрае слова, адзначыць яго змястоўнасць і цікавасць. У бюлетэні (а ён прысвечаны стварэнню ў Маскве Беларускага Культурнага Цэнтра) змешчана разнастайная інфармацыя, пададзена пад загалоўкам “Гісторыя станаўлення сучаснага маскоўскага беларускага дыяспары ў святле расейска-беларускіх дачыненняў”, артыкул “Аб этнічным паходжанні беларусаў”, роздум “Якім павінен быць беларускі культурны цэнтр у Маскве”, іншыя матэрыялы. Да ўсяго агублікаваны два вершы І. Паўлоўскага — палкоўніка расійскага войска і беларускага барда.

Гістарыясофія

МІФЫ І ГІСТОРЫЯ

Што фарміруе гістарычнае мысленне чалавека, пачынаючы з маленства? У першую чаргу — школа, менавіта ў школе моладзь пачынае атрымліваць веды. Настаўнікі спрабуюць рацыянальна тлумачыць вучням прычыны і вынікі гістарычных з’яў і працэсаў, сэнс гістарычных фактаў, вучацца адрозніваць праўду ад няпраўды, а таксама павінны тлумачыць сапраўднае месца ў сядомасці чалавека гістарычных міфаў, легенд, стэрэатыпаў. Бо менавіта міфы, легенды і стэрэатыпы складаюць значную частку штодзённай гістарычнай свядомасці. Яны — складаная частка гістарычнай культуры ўвогуле.

На праблему міфаў даўно звярнулі ўвагу этнолагі, сацыялагі, псіхологі, культурологі, гісторыкі літаратуры, гісторыкі мастацтва. Гісторыкаў грамадства гэтая праблема абмінала. Мне не ўдалося знайсці ў рускамоўным навуковым друку адпаведных прац пра месца міфа ў гістарычнай думцы. Таму прыйшлося звярнуцца да прац польскіх даследчыкаў, якія пачалі сур’ёзна займацца гэтым пытаннем. У выкладанні гісторыі праблема міфа недаацэнена, хоць і з’яўляецца надта важнай.

У міфе вобраз мінулага дэфармуецца з пункту погляду палітычных і ідэалагічных патрэб. Гістарычнае мысленне моладзі фарміруюць працы не толькі гісторыкаў, але і пісьменнікаў, публіцыстаў, ідэолагаў, палітыкаў, агітатараў, прапагандыстаў. Яны карыстаюцца тым, што напісана гісторыкамі, але ў духу сваіх уяўленняў і патрэб грамадскай практыкі.

Апроч школы і літаратуры, на маладога чалавека ўплываюць сродкі масавай інфармацыі (друк, радыё, кіно, тэлебачанне) і, у значнай ступені, сям’я. Мыслячы аб мінулым, моладзь, як і дарослыя, падвяргаецца ўздзеянню міфаў, легенд, стэрэатыпаў.

Мы вядзем гаворку пра рацыяналізацыю гістарычнай свядомасці грамадства. У якой ступені гістарычная навука выконвае гэтую функцыю? Каб адказаць на гэтае пытанне, прыйдзецца асвятліць узаемаадносіны між грамадствам і гісторыяй, гістарыяграфіяй і надзейнымі ведамі.

Адны гісторыкі грэбуюць штодзённымі гістарычнымі ведамі. Гэтыя веды ў нас неслі на сабе адбітак самастойнасці, адметнасці беларускай мінуўшчыны, і таму пасля другой сусветнай вайны якраз у перыяд майго навучання падобныя гісторыкі выкаранялі іх як “састарэлыя”, што “не адпавядалі” ідэі “заходне-русізму”. Наадварот, насаджалі думкі пра існаванне беларусаў выхадзілі ва ўлонні дабрадзейкі матушкі Расіі, якая толькі і робіць, што ратуе іх ад “чужых”. Гэта нагадала стрэсавую тэрапію ў медыцыне.

Менавіта тады грамадства Беларусі было пераарыентавана з традыцыйных “самастойніцкіх” антыкаляніяльных поглядаў на мінулае — на імперскія, якія поўнацю супадалі з дарэвалюцыйнымі русіфікатарскімі. Гэта не магло не прывесці да рэзкага падзення грамадскага даверу да гісторыкаў тыпу Абэцэдэрскага, бо такія спецыялісты зыходзілі з пераканання неабмежаванага маніпулявання гістарычнай свядомасцю грамадства.

У іншых выпадках да “размоўных”, “гутарковых”, “вусных” гістарычных уяўленняў адносяцца паблажліва і падтрымліваюць іх аўтарытэтам навукі. Гэта бывае заўсёды ў перыяд крызісаў. Гісторыя, якая выракаецца балючых праўд, якая кажа толькі тое, што грамадства ў дадзены момант хоча пачуць, пакідае магчымасць не толькі чаму-небудзь навучаць, але раней ці пазней страчвае шмат са свайго аўтарытэту. Менавіта гэта адбыва-

ецца, калі ў гісторыкаў з’яўляецца пагарда да фактаў, фальшаванне гістарычных крыніц, навязванне гістарыяграфіі (гістарычнай навукі) прынцыпаў, выпрацаваных праз палітыку і гвалтоўнае уміяшальніцтва ў асновы гісторыі з мэтай дасягнення неадкладнага палітычнага эфекту.

Нам болей за ўсё падабаецца іншая пазіцыя — пазіцыя дыялога, пазіцыя шчырай, адкрытай размовы з грамадствам, гэта значыць, партнёрскія паводзіны. Яны закладаюць рэчывы адносіны да гістарычных уяўленняў, якія функцыяніруюць у грамадстве. Надзейныя, бытавыя веды гісторыі складаюцца як з праўдзівых, так і з памылковых элементаў. Іх трэба не “выкараняць” як лічачы некаторыя, а разважліва спрабаваць іх рабіць больш навукова абгрунтаванымі. Іншага шляху да рацыяналізацыі гістарычнай свядомасці грамадства, да разумення ісціны, апроч паступовага выдалення з яе фальшывых элементаў і замены іх магчыма добрасумленнымі ведамі, — няма.

Ненармальныя ўмовы нацыянальнага жыцця ў часы доўгай няволі ў значнай ступені накіравалі ўяўленні беларусаў аб сваёй гісторыі. З’явіліся стэрэатыпы не тых, хто будаваў, а тых, хто ваяваў — і разбураў. Расчараванне спадчынай таталітарызму і сучаснасцю можа прывесці да будавання чарговых гістарычных утопіяў...

РАЗУМЕННЕ МІФА

Тэрмін “міф” мае некалькі значэнняў. У вузкім значэнні міф — гэта апаўданае пра багоў і іхнія ўчынкi, пра пачаткі свету, пра чалавека, пра паходжанне рэчаў, з’яў, устаноў. Пачатковай, асноўнай якасцю міфа з’яўляецца вера ягоных носьбітаў у суцэльную верагоднасць міфічнага апаўданага. Згодна меркаванню Бэскама, міф з’яўляецца праявінай апавесцю, што аднаўляецца грамадствам, якое яе спавядае і лічыць праўдзівым паведамленнем аб здарэннях з даўняга мінулага. Этнолагі звяртаюць увагу на тое, што міфічныя здарэнні, якія развіваюцца ў часе, складаюць структуру, што адносіцца адначасова да мінулага, сучаснага і будучага, у выніку чаго міф з’яўляецца ўяўленнем існуючай і нязменнай (спыненчай) рэчаіснасці.

Апісваючы паходжанне элементаў свету, міф тлумачыць адначасова іх структуру і надае ім сэнс. Паходжанне чагосьці з міфічных часоў складае вышэйшы сэнс, не патрабуючы ніякіх дадатковых абгрунтаванняў. Міф непасрэдна мадэлюе і асвятчае прычыны жыцця адзінкі і грамадства, прызнаныя дадзеным грамадствам узоры паводзін. Міфічны час з’яўляецца эпохай першых і з гэтай прычыны ўзорных рэчаў.

Другое, пашыранае разуменне міфа прыводзіць да прызнання яго своеасаблівага спосабу бачання і адчування свету, які можа праўляцца не толькі ў тыповай міфічнай апавесці, але таксама ў іншых формах, напрыклад, у песнях. Такое тлумачэнне міфа адносіцца, як правіла, да першабытнага грамадства, яго своеасаблівага спосабу мыслення, які звычайна называюць сімвалічным. (Такое мысленне канкрэтнае, з крайняй антрапамарфізацыяй свету). Пашыраным паняццем міфа карыстаюцца галоўным чынам даследчыкі першабытных культур, — дзеля аналізу гістарычных міфаў, якія функцыяніруюць у сучасных грамадствах, яно хутчэй за ўсё малапрыдатнае.

Большае значэнне мае ў гэтым выпадку абагульненае паняцце міфа, бо яго з роўным поспехам можна аднесці як да першабытнага, так і да сучаснага грамадства.

Чаму ўзнікаюць міфы? Міфы ўзнікаюць па натуральнай патрэбе чалавека ў валоданні цэласнай і асэнсаванай карцінай свету, у патрэбе бачыць свет як працяглае існаванне, у патрэбе веры ў трываласць чалавечых каштоўнасцей. Абагульненая канцэпцыя міфа звязвае гэтае паняцце з акрэсленым уяўленнем з’яў мінулага, сучаснага альбо будучага. Часцей за ўсё спатыканым крытэрыем, які адрознівае міф ад іншых уяўленняў ці поглядаў, з’яўляецца ягоная аб’ектыўная памылковасць. З уяўленнем міфа звязана таксама моцная, адзінакавая або калектыўная вера ў ягоную сапраўднасць, дзякуючы чаму міф функцыяніруе як фактар, які акрэслівае паставы і паводзіны дадзенай адзінкі ці калектыву і спосаб успрымання імі рэчаіснасці. У гэтым сэнсе тэрмінам “міф” можна ахопіць розныя формы калектыўнай і індывідуальнай містыфікацыі, такія, напрыклад, як палітычная ідэалогія, стэрэатыпы (нацыянальныя, расавыя, рэлігійныя), мода, прапаганда, рэклама, папулярныя кіназрары,

спартыўных зорак, “міс” краін, кантынентаў, свету і г. д.

Да асноўных якасцей такім чынам зразумелых міфічных уяўленняў адносяцца эмацыянальнасць, нарматыўнасць, апэрыраванне сімвалічнымі клішэ, рытуалізаванымі паводзінамі.

Філасоф Мірча Эліядэ разглядае міф як рытуалізаваны ўзор паводзін. Напрыклад, існуючы міф “пакутніцтва і барацьбы за лепшае жыццё” выводзіцца з традыцый першаснага хрысціянства. Узоры барацьбы і рэвалюцыянераў, якія ідуць на смерць дзеля добра народа, выходзяць з архетыпу святых і пакутнікаў...

Узор пакутніцтва і барацьбы амбівалентны, двухсэнсоўны. З аднаго боку, ён узаконвае існуючую сістэму, уладу, а з другога — легітымлізуе барацьбу супраць іх. Гэта ўзор, які вырастае з паняццяў, характэрных для тых грамадстваў, якія выводзіцца з вёскі і прадстаўнікі якіх пакутавалі, пакуль не ўладкаваліся ў іншым асяроддзі, які бараліся за сваё існаванне ў гэтых асяроддзях, бо страцілі ранейшыя суседскія сувязі, засценкавы ўзор паводзін.

З урбанізацыяй і індустрыялізацыяй, якія падначальваюць псіхіку чалавека, гэты ўзор павінен сапастаць месца чаму-небудзь іншаму, інакш яго прапаганда можа быць самагубнай.

Другі прыклад калектыўнага міфа — ідэалізацыя разбойніцтва і рабунку. Яна пашырылася таксама пасля пераезду вясковых жыхароў у гарады, надаючы вартасць іхняй мабільнасці. Зараз, са спусташэннем вёскі і згубай традыцый працы на зямлі, — ідэалізацыя рабунку павінна сустраць супрацьгісторыкаў і этнолагаў. Варта шукаць больш уяўленняў, якія надаюць годнасць менавіта традыцый грунтоўнай працы.

Існуе функцыянальная тэорыя міфа, якую прапанаваў этнолаг Б. Маліноўскі. Згодна ёй міф, які з’яўляецца абавязковай часткай кожнай культуры, стала аднаўляецца. Кожная гістарычная перамена стварае сваю ўласную міфалогію, хоць яна толькі апасродкавана звязана з гістарычнымі фактамі. Падобных поглядаў прытрымліваецца Ханна Імбс, якая піша, што “міф адгрывае ў культуры пазнавальную ролю, складае цэласную сістэму, якая фармулюе тэрміны, што ўпарадкоўваюць і высвечваюць свет... Міф з’яўляецца асаблівым знакам, які адлюстроўвае лад культуры, здзяйсняе ў ім адначасова падзел і ўніфікацыю парадку вартасцей і рэчаў, і сферы “святога” і даступнага ўсім. Тэндэнцыі выключэння міфу з культуры з’яўляюцца выразам імкнення да замены сферы “святога”, бо яна з’яўляецца непазбыўнаю востра культурны. Замена сферы “святога” бурыць культурны лад... Гэта ў той самы час і эрозія сіл, якія ствараюць культуру”.

Згодна культуралістычным поглядам на палітычны міф, ён з’яўляецца складанай псіхічнай структурай, якая з’яўляецца вынікам калектыўнай несвядомасці, агульнай для ўсіх людзей. Згодна такім поглядам, усё змяшчаецца ў свядомасці і, калі гэта ўсё тое, што несвядома, але выражаецца праз гэтую свядомасць, мы ўключым у свядомасць, то знікае праблема таго, што пераходзіць межы свядомасці. Таму метадолаг гісторыі Е. Тапольскі падкрэслівае, што міфы паўстаюць стала, паколькі адной з якасцей чалавечага мыслення з’яўляецца міфалгізацыя, спыненне ведаў, змена іх кваліфікацыі ў пэўны момант, на дадзеным этапе. З таго часу, калі пазнанне пашыраецца, даследчыцы метады змяняюцца, развіваюцца, веды, якія калісьці былі навуковымі, нязменнымі, ператвараюцца ў міф. Першасныя людскія веды таксама адлюстроўваюць свет ненавуковым спосабам, хоць, можа, і слухным. Калі акажацца, што веды, якія падвяргаюцца праверцы, з’яўляюцца сапраўднымі, тады іх можна разглядаць не як міф, а як толькі ўспамін пра міф, які пацвердзіўся. (M. Sliva. “Odmitologizowac swiadomosc historyczna Polakow. Po co uszczyt historii?” Варшава, 1988, с.258).

З’яўленне палітычных міфаў суправаджаецца псіхічнымі працэсамі: скажэннем памяці, забываннем, фантазіямі. Кожнае людское дзеянне абаліраецца на якіх-небудзь матывацыях, якія часта ірацыянальныя і абаліраюцца на веды, атрыманыя падсвядома. Пацвярджэннем гэтаму могуць служыць назіранні за масавымі паводзінамі грамадскіх рухаў і псіхалогіяй натоўпу. Так тлумачыць з’яву міфалгізацыі і дагматызацыі навуковых ведаў сучасны амерыканскі псіхолог, творца тэорыі пазнавальнага дысанансу Л. Фэстынджэр. Ён заўважыў, што ў момант нарастання спрэчнасцяў між поглядамі і пас-

АД РЕДАКЦЫ

Рыхтуючы да друку артыкул гісторыка Валянціна Грыцкевіча (Санкт-Пецярбург), рэдакцыя знайшла надзвычай важную праблему, якую гэты артыкул пазначае, — праблему сацыяльнай (у гістарычным аспекце) міфатворчасці. Пэўна, праблема сапраўды настолькі істотная, што толькі для пазначэння яе патрэбен асобны артыкул. Аднак агаворымся, што і польскамоўныя крыніцы, на якія спасылаліся аўтар, праблему міфатворчасці таксама болей канстатуюць, чым тлумачаць... Таму маем надзею, што на гэтым узроўні рэфлексія аўтара не запаміцца, і ў нейкім часе шануюны В. Грыцкевіч падступіцца да механізмаў фарміравання гістарычных міфаў, легенд, стэрэатыпаў — улчваючы сусветны абшар культуралагічнае і метадалагічнае веды...

Ю. З.

тавамі людзей і грамадскай рэчаіснасцю, або ў сітуацыі, калі гэтую рэчаіснасць не можна дастасаваць да людскога ўспрымання, калі нельга змяніць погляды, не парушаючы іхніх ідэалагічных падстаў, тады прыходзіць у рух неўспрымальна псіхалагічная сістэма. Яна заключаецца ў тым, што чалавек не ўспрымае нявыгадную і некарысную інфармацыю. Неўспрымальны механізм людскай псіхікі прыводзіць да таго, што калісьці засвоеныя навуковыя веды застаюцца эмацыянальна "нейтралізаванымі" і "вышараванымі" са свядомасці. Чалавечая асоба становіцца аб'ектавай да ўсялякіх знешніх стымуляў і аргументаў. Дагматызацыя навуковых ведаў спрыяе яшчэ стэрэатыпам і міфалагізуючыя стылі мыслення і дзеяння.

Сацыяльная псіхалогія здабыла ўжо шмат доказаў залежнасці між працэсам забывання чалавечым светлаглядам. Хутчэй забываецца тое, што нягодна з пазіцыяй чалавека, чым тое, што супадае з ёй. Яна спрабуе таксама знайсці адказ на пытанні, якія датычацца залежнасці між якасцямі чалавечай асобы і схільнасцю да стэрэатыпа і міфалагізуючага стылю мыслення і дзеяння.

ГІСТАРЫЧНЫ МІФ

Існуе шмат родаў міфаў. Нас цікавіць у першую чаргу міф гістарычны, які бывае цесна звязаны і пералічаны з памянёнымі палітычнымі міфамі. На іх варта засяродзіцца.

Пад гістарычным міфам Ю. Матэрыцкі разумее міфічнае ўяўленне, якое ў сваім знешнім, апісальным плане адносіцца да акрэсленых гістарычных з'яў, а гэта значыць да пацверджаных гісторыкамі на падставе гістарычных крыніц здарэнняў, фактаў, асоб і ўстановаў. Аб'ектам міфатворчых аперацый могуць быць як даўнія, слаба пацверджаныя праз крыніцы часы, так і здарэнні і з'явы нядаўняга мінулага, якія разгрываліся на вачах пакалення, што яшчэ жыве, а гэта значыць, прынамсі, уяўна добра вядома.

Механізм узнікнення гістарычнага міфа высветлены недастаткова. Па меркаванні некаторых, вялікі ўдзел у стварэнні і распаўсюджванні міфаў прымаюць самі гісторыкі. Спецыялісты часта не асцёжваюць крытычна вопыт і перакананні свайго грамадскага асяроддзя, светлагляду, ідэалагічнай плыні, навуковай школы. Карыстаючыся пэўнай сістэмай каштоўнасцей, яны ўносяць яе ў працэс пазнання. Гэтым гісторык, ацэньваючы мінулае, падмацоўвае сваю суб'ектыўную ролю ў працэсе яго пазнання.

Згодна Эліяда, самую гістарыграфію можна лічыць працягам міфічнай думкі, паколькі яна выконвае функцыю, падобную міфу ў традыцыйных грамадствах. Гэта можна заўважыць не толькі, як лічыць Эліяда, у даўніх летапісах і храністаў, але таксама і ў многіх навішых гісторыкаў.

Гістарычнасць міфа ў пэўнай ступені ўмоўная, яна датычыцца толькі ягонага знешняга абалонкі, а не сутнасці, якая мае безгістарычны характар. Меркаванне, згодна якому гістарычны міф з'яўляецца гістарычным фальшам, выклікае сумненні.

Не кожнае памылковае ўяўленне аб гістарычным факце з'яўляецца міфам. Выток "фальшу" гістарычнага міфа выплывае з няведання альбо памылковага прачытання гістарычных крыніц.

З другога боку, гістарычны міф часта звяртаецца да фактаў сапраўдных, пацверджаных гістарычнымі крыніцамі, хоць і ўціскае іх у рамках акрэсленых архетыповых схем.

Цікавае суб'ектыўнае тлумачэнне гістарычнага міфа дае Я. Ніжнік: "Традыцыя ў суб'ектыўным сэнсе — гэта асноўнае ўяўленне аб мінулым, якое ўплывае на механізмы людскіх дзеянняў і перажыванняў, а таксама акрэслівае погляды на сучасную рэчаіснасць. Таму безадносна ад таго, ці ў аб'ектыўным сэнсе, гэта значыць, у адносінах да фактаў, якіх тыя ўяўленні датычацца, тая традыцыя сапраўдная ці цалкам выдуманая, а ў сэнсе суб'ектыўнага яна мае містычны характар. Традыцыя з'яўляецца міфам, улічваючы механізмы яе ўздзеяння і рэакцыі, якія яна выклікае ў чалавека". (J. Nižnik. Mit jako kategoria metodologiczna. "Kultura a społeczeństwo". 1978. T. XXII. N 3, c. 168.)

Гістарычны міф, як правіла, аб'ектыўна фальшывы, але суб'ектыўна ён заўсёды праўдзівы. Міф — гэта тое, у што святая вераць, што прынімаецца без доказу, як абсалютная праўда. Міфічныя адносіны да мінулага характарызуе эмацыянальнасць і спрашчэнне складаных гістарычных з'яў.

Гістарычныя факты выконваюць на глебе міфічнага мыслення ролю сімвалаў, якім аддаюць перавагу ў дадзенай грамадскасці, ці наадварот, сімвалізуюць сілы зла, якія заслужваюць толькі асуджэння. Міф з'яўляецца словам, якое акрэслівае ягоня намеры болей за ягоную "літару".

Гістарычны міф з'яўляецца перадачай акрэсленых вартасцей, пажаданняў і падзей, апавядаючы не столькі пра тое, што было, колькі пра тое, як павінны быць. Такім

чынам, ён аправавае ў гістарычны касцюм "надчасавыя" ўзоры паводзін, прынятыя і асвечаныя іхнімі носьбітамі.

Адной з важных якасцей міфічных уяўленняў ёсць іхняя нарматыўнасць. Яны навязваюць акрэсленыя ўзоры паводзін і фармуюць частку матывацыйных структур людскіх дзеянняў, усё роўна, ці ідзе гаворка пра паводзіны адзінак, ці асобных грамадскіх груп.

Я. Ніжнік лічыць, што "якасцю міфічнай свядомасці з'яўляецца магчымасць суіснавання з навуковым светлаглядам". Гэта адносіцца да гістарычнага мыслення, якое мае як бы два пласты — навуковы і міфічны. Гэты другі пласт можна знайсці не толькі ў гістарычнай свядомасці шырокіх колаў грамадства, але таксама і ў людзей, якія маюць спецыяльную адукацыю, значыцца, і ў працах гісторыкаў. Аб пэўных абсарах мінулага мы можам мысліць навуковым спосабам, у выпадку іншых мы падпарадкоўваемся міфам. Гэта працэс стыхійны, ён паддаецца кантролю з цяжкасцю.

ГІСТАРЫЧНЫ МІФ ЯК ЧАСТКА ГІСТАРЫЧНАЙ КУЛЬТУРЫ

Гістарычны міф складае істотную частку сучаснай гістарычнай культуры. Кожная нацыя і кожная гістарыяграфія маюць свае міфы. Гэты факт цяжка абвергнуць. Свой асобны пункт погляду на Суворава ці Пілсудскага маюць рускія, беларусы, палякі.

Гістарычны міф можа выконваць у грамадскім жыцці шмат станоўчых функцый, але ён можа быць і — і гэта бывае часцей — і разбуральным элементам.

Вышэй згадвалася аб аб'ядноўваючай функцыі міфаў. Важнай з'яўляецца і іхняя дыдактычная, адукацыйная роля. Яна разлічвае між іншым на прапаганду грамадска каштоўных вартасцей, напрыклад, патрыятычных і грамадзянскіх пазіцый. Гэтым узаемадзейнічае з цяжкасцю.

Але ў астатнім рахунку міфы прыносяць больш шкоды, чым карысці, бо скажваюць вобраз мінулага, робяць немагчымым правільнае разуменне гістарычнага працэсу і механізмаў грамадскага жыцця, неаднойчы прыводзяць да значных памылак у сферы практычных дзеянняў.

Напрыклад, "ягайлаўскі" міф. Ён абцяжарвае разуменне адмоўных вынікаў польска-літоўска-беларуска-ўкраінскіх уній, якія вялі пачатак ад вялікага князя Ягайлы з канца XIV ст. Гэты міф граў станоўчую ролю падчас вызваленых паўстанняў 1794, 1830—1831, 1863 гг., вайны 1812 г., гуртуючы актывныя колы грамадства розных этнасаў былой Рэчы Паспалітай супраць іншаземнай агрэсіі і дэспатыі. Але на пачатку XX ст., ва ўмовах нацыянальнага самастаўлення ўкраінцаў, беларусаў і літоўцаў, гэты міф адцягваў увагу палякаў ад іхніх заходніх зямель, што знаходзіліся пад нямецкім панаваннем. Гэты міф прыводзіў да ідэалізацыі ўзаемамога суіснавання Літвы з Каронаю і падтрымліваў у асяроддзі польскага грамадства ілюзію магчымасці адбудовы Рэчы Паспалітай у яе даўніх тэрытарыяльных межах пад польскім кіраўніцтвам. Адмоўныя вынікі гэтага міфа далі занадта аб сабе поўнасцю ў 1918—1921 гадах. Тады ішла барацьба за межы паміж адроджанымі Польшчай, Літвой, Беларуссю і Украінай. Гэта выкарыстала ў сваіх мэтах савецкая Расія. У польскім грамадстве не хацелі (ці не здолелі) зразумець, што часы змяніліся, што літоўцы, беларусы, украінцы не жадаюць больш звязу з Польшчай. А без іхняе згоды не можна было марыць пра ўзнаўленне уній. Паддаючыся міфам, польскія грамадскія дзеячы не здолелі рэальна ацаніць актуальную палітычную сітуацыю на ўсходзе.

Утлічэнне гісторыі, яе гераізацыя служыць пэтрыфікацыі (акамяненню) міфаў, створаных у грамадстве або самастойна, або дзякуючы мастацтву і літаратуры як выраз аўтэнтычных грамадскіх патрэб.

Калі мы вышэй разглядалі міф згодна М. Эліяда, як рытуалізаваны ўзор паводзін, мы не краналіся дылемы гісторыка: на этапе ўтварэння міфа гэта супярэчнасць паміж ягоным зместам і праўдаю, а на этапе пэтрыфікацыі — супярэчнасць між даўнімі ўзорамі і новымі грамадскімі патрэбамі.

Справа дэміфалагізацыі вельмі складаная. С. Гжыбоўскі прыводзіць прыклад, які ён даваўся ад аднаго гісторыка. Той, вывучаючы біяграфію Яна Кіліньскага, папленніка Касцюшкі ў паўстанні 1794 г. і ўдзельніка змовы братаў Цяцёрскіх у Вільні супраць царызму ў 1797 г., знайшоў у архіве справаздачу падпрэемства, якое Кіліньскі трымаў і ў якім былі заняты толькі кабеты маладога ўзросту. Калі гісторык зразумеў, што справа ішла пра "вясёлы дом", які трымаў герой паўстання, то адмовіўся пісаць пра гэты факт яго біяграфіі. Нават калі гэта анекдот, то ён варта таго, каб мець яго на ўвазе. На наш пункт погляду, і пра такое трэба пісаць, не

баючыся дэміфалагізацыі нацыянальных герояў...

Дэміфалагізацыя Жанны д'Арк, Елізаветы Цюдар, Рышылье, Пятра I, Леніна, Сталіна сустракаецца з вялікімі цяжкасцямі, а іншым разам заходзіць занадта далёка (як у прыкладах з Марыяй Сцюарт ці Дон Карласам Габсбургам).

ПАЛІТЫЧНЫЯ МІФЫ

Традыцыя і гістарычныя веды маюць асаблівае значэнне ў фармаванні палітычных міфаў, якія цесна звязаны з міфамі гістарычнымі. Е. Мялецкі ў "Паэтыцы міфа" пісаў пра тое, што палітычныя міфы не з'яўляюцца "відавочнай хлуснёю ці пацярджаннем праўды... Міф з інструмента першаснага вобраза мыслення інтэлектуальна ператвараецца ў інструмент палітычнай дэмагогіі, якая надае ідэалогіі натуральны выгляд".

Да тыповых палітычных міфаў адносяцца тыя міфы, якія ўводзіла камуністычная партыя Савецкага Саюза. І зараз уводзяць яе паслядоўнікі ў розумы грамадзян нашай краіны і замежжа. А. Ролік пералічвае некаторыя з іх. Гэта міфы:

— аб агульнанароднай уласнасці (хоць іхнім фактычна неабмежаваным гаспадаром была партыйная вяршальня);

— аб адсутнасці класа эксплуатацый у сацыялістычным грамадстве (хоць у дэмакратычных краінах з рыначнай эканомікай ці "капіталістычнай сістэмай" ад вырабляемага прадукту на заробак працоўным ішло 30—60%, а ў СССР — ад 5 да 15%, і яшчэ каля 5% ад вырабленага прадукту вярталася дзяржаве ў выглядзе "бесплатнага медыцынскага абслугоўвання і адукацыі");

— аб правільнасці марксісцка-ленінскай тэорыі (хоць "у імя сусветнай сацыялістычнай рэвалюцыі" былі знішчаны дзесяткі мільёнаў людзей, а народы тых краін, дзе карысталіся гэтай тэорыяй, прыйшлі да агульнага заняпаду, адсталасці ў эканоміцы, вынішчэння прыроды);

— аб тым, што эканамічны крызіс на тэрыторыі былога Савецкага Саюза ёсць нібыта вынікам распаду адзінай эканамічнай прасторы і былых эканамічных сувязей (хоць у савецкай прэсе 60—70-х гадоў увес час пісалі пра зрыў паставак падпрэемстваў розных частак краіны);

— аб тым, што пры камуністах у СССР быў устойлівы добрабыт, а тагачасны рубель быў стабільным (хоць адносна добрабыт 60-х гадоў быў вынікам рабавання вёскі, прымуовай працы мільёнаў грамадзян, коштам безагляднага рабавання айчынных прыродных багаццяў, а з пачатку 70-х гадоў лёгка дасягаліся радовішчы прыродных багаццяў былі вычарпаны, з'явіліся цяжкасці з набыццём тавараў, выраслі чэргі, з'явілася грашовая маса, не забяспечаная таварамі, пачалося масавае спойванне насельніцтва нізкакасным віном "чарнілам", вытворчасць якога абыходзілася надта танна);

— аб высокай прадуктыўнасці калгасаў і саўгасаў (хоць на Беларусі на душу насельніцтва ворнай зямлі прыпадае ўдвая больш за заходнеўрапейскія краіны, а чвэрць неабходнага збожжа ў рэспубліку імпартаваўца).

У 1977—1978 гадах Віктар Някрусаў разгледзеў міфы, звязаныя з камуністычнай партыяй. Адзін з гэтых міфаў — міф пра сілу партыі. Так, яна была моцнай, бо ў яе быў КДБ, і таму, што яна вырашала ўсё за ўсіх. На самай справе яна была слабай — з-за боязі свайго народа, каб той не даведаўся пра тое, што яму не варта ведаць, з-за боязі дысідэнтаў, але больш за ўсё з-за таго, што кіраўнікі партыі баіліся адзін аднаго.

Міф аб праўдзівасці партыі абвяргаўся яе беспрыціннасцю, бо ў СССР то ганілі Гітлера і фашызм, то сярвалі з імі, то ваявалі з імі. Хлуснёю і падманам былі прасякнуты газеты, радыё, мастацкая літаратура, сходы, мітынгі, школа.

Міф пра дысцыплінаванасць партыі засноўваўся на боязі страціць сваё месца. Міф пра любоў народа да партыі абвяргаецца агульнай ягонаю нянавісцю да яе, недаверам рабочых і сялян да кожнага інтэлігента, бо ў ім часцей за ўсё слухна падазравалі партыйца...

Палітычныя міфы могуць мабілізаваць мільёны людзей на барацьбу за разумныя мэты, напрыклад, за вольнасць, за грамадскую справядлівасць. Але часцей яны блытаюць яснасць поглядаў, настаўляюць палітычныя думкі на заганы шлях...

Варта адзначыць найбольш значнейшыя рысы міфічнага мыслення, а менавіта перавагу ў ім дагматызацыі гістарычных ведаў, высноўванне з яго практычных рэкамендацый, пазаўленне гісторыі руху. Чалавек, які мысліць міфалагічна, не бачыць дынамікі гістарычнага працэсу, глядзіць на сучаснасць скрозь прызму нерухомах гістарычных уяўленняў.

(Працяг будзе)

Заснавальнікі: Саюз пісьменнікаў Беларусі і Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь

Выходзіць з 1932 года

Газету рэдагавалі

Х.Дунец	(1932–35)
І.Гурскі	(1935–41)
А.Куляшоў	(1945–46)
М.Горцаў	(1947–49)
П.Кавалёў	(1949–50)
В.Вітка	(1951–57)
М.Ткачоў	(1957–59)
Я.Шарахоўскі	(1959–61)
Н.Пашкевіч	(1961–69)
Л.Прокша	(1969–72)
Х.Жычка	(1972–76)
А.Асіпенка	(1976–80)
А.Жук	(1980–86)
А.Вярцінскі	(1986–90)

Галоўны рэдактар

Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Андрэй ГАНЧАРОЎ

першы намеснік

галоўнага рэдактара

Міхась ЗАМСКІ

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

Барыс ПЯТРОВІЧ

намеснік

галоўнага рэдактара

Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,

вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі

332-461

намеснікі галоўнага рэдактара

332-525, 331-985

аддзель:

публіцыстыкі 332-525

пісьмаў і грамадскай думкі

331-985

літаратурнага жыцця

332-462

крытыкі і бібліяграфіі

332-204

паэзіі і прозы 332-204

музыкі 332-153

тэатра, кіно і тэлебачання

332-153

выяўленчага мастацтва

і аховы помнікаў 332-462

навін 332-462

мастацкага афармлення

332-204

фотакарэспандэнт 332-462

бухгалтэрыя 268-640

Пры перадруку просьба

спасылацца на "ЛІМ".

Рукапісы рэдакцыя не вяртае

і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа

не супадаць з думкамі

і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка

камп'ютэрнага цэнтра «ЛІМа»

Апаратныя сродкі і тэхнічная

падтрымка — фірма «Дайнова»

Выходзіць раз на тыдзень

па пятніцах

Друкарня "Беларускі Дом друку".

(г.Мінск, пр. Ф.Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 10216.

Нумар падпісаны 5.1.1995 г.

Д 123456789 10 11 12

М 123456789 10 11 12

ПАНЫДЗЕЛАК, 9.01.

Беларускае тэлебачанне

16.05 "Мой свет". Асоба
16.15 "Так гэта было..."
17.00 "Максім Багдановіч. Я не самотны..."

Канал "Астанкіна"

7.45 "Сем дзён з Марсі". Мультфільм
8.15 Калядны баль у Крамлі
9.15 П. Чайкоўскі. "Спячая прыгажуня". Сюіта з балета

Канал "Расія"

16.40 Вуснамі дзіцяці
17.10 "У пошуках збеглых мазоў"
19.00, 22.00 Весткі
19.25 Свята кожны дзень

Санкт-Пецярбург

10.00 Чароўная лінія
10.15 "Зноў чую голас твой"
10.45 "Прывіды з горада Айленберга". Тэлеспектакль

Аўторак, 10.01

Беларускае тэлебачанне

8.00 Фільм-канцэрт
8.55 "Пракажоня", м/ф, с. 4
9.50 Мультфільм
10.45 "Блукачыня агеньчыкі", м/ф

22.05 На сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. "Мы жадаем шчасця вам..."

Канал "Астанкіна"

5.30 Раніца
7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 22.50 Навіны
8.00 "Топі Дзюджа"

Канал "Расія"

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Весткі
7.20 Зоркі гавораць
7.30 Між іншым

Санкт-Пецярбург

12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ
12.10 Мультфільм
12.20 "Прыэльбруссе". Тэлефільм

Серада, 11.01

Беларускае тэлебачанне

8.00 Эканаміст
8.10 Фільм-канцэрт
8.30 "Маё каханне, мой смутак"

21.55 Кліп-канцэрт
22.05 На сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. "Павуціна", с. 2 (Італія). Пад купалам Сусвету

Канал "Астанкіна"

5.30 Раніца
7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 22.50, 0.50 Навіны
8.00 "Топі Дзюджа"

Канал "Расія"

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Весткі
7.20 Зоркі гавораць
7.30 Між іншым

Санкт-Пецярбург

12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ
12.10 Мультфільм
12.20 "Прыэльбруссе". Тэлефільм

Чацвер, 12.01

Беларускае тэлебачанне

8.00 Фільм-канцэрт
8.30 "Маё каханне, мой смутак"
9.00 "А старыя людзі казалі...", д/ф

ды агароднікам
18.00 Навіны
18.10 Музычны момант
18.25 Навіны (Бі-бі-сі)

Канал "Астанкіна"

5.30 Раніца
7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 22.50 Навіны
8.00 "Топі Дзюджа"

Канал "Расія"

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Весткі
7.20 Зоркі гавораць
7.30 Між іншым

Санкт-Пецярбург

12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ
12.10 Мультфільм
12.20 "Прыэльбруссе". Тэлефільм

Пятніца, 13.01

Беларускае тэлебачанне

8.00 "Такія розныя клоуны". Канцэртная праграма
8.50 Эканаміст
9.00 Здароўе

А. Гарун і яго творчасць"
9.25 Тэлесябрана
9.50 "На варце прыроды", д/ф
10.05 Мультфільм
11.20 "Мой свет". Музычныя навіны

Канал "Астанкіна"

5.30 Раніца
7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 22.50 Навіны
8.00 "Топі Дзюджа"

Канал "Расія"

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Весткі
7.20 Зоркі гавораць
7.30 Між іншым

Санкт-Пецярбург

12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ
12.10 Стары Новы год
12.30, 14.45, 17.55 Музычны момант

Субота, 14.01

Беларускае тэлебачанне

8.00 "Такія розныя клоуны". Канцэртная праграма
8.50 Эканаміст
9.00 Здароўе

12.50 "Сітуацыя"
13.35 Аўта-парк
13.50 "Цёмны пакой"
14.15 Мост
14.45 "Опера ў аперэце". Г. Даниціц. Опера "Віва ля Мама"

Канал "Астанкіна"

5.30 Раніца
7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 22.50 Навіны
8.00 "Топі Дзюджа"

Канал "Расія"

7.00, 13.00, 19.00, 22.00 Весткі
7.20 Зоркі гавораць
7.30 Здрава жывеш

Санкт-Пецярбург

12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ
12.10 Стары Новы год
12.30, 14.45, 17.55 Музычны момант

Нядзеля, 15.01

Беларускае тэлебачанне

7.55 Фільм-канцэрт
8.55 "Спартплацоўка"
9.15 Добрая вестка
9.25 Урокі Наталлі Наважылавай

10.50 "Тэлебом"
12.05 "Планета людзей". Па матэрыялах тэлеканала "Уорлдвот" (ЗША)

Канал "Астанкіна"

5.30 Раніца
7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 22.50 Навіны
8.00 "Топі Дзюджа"

Канал "Расія"

7.00, 13.00, 19.00, 22.00 Весткі
7.20 Зоркі гавораць
7.30 Здрава жывеш

Санкт-Пецярбург

12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ
12.10 Стары Новы год
12.30, 14.45, 17.55 Музычны момант

9-15 студзеня

7.55 Фільм-канцэрт
8.55 "Спартплацоўка"
9.15 Добрая вестка
9.25 Урокі Наталлі Наважылавай